

**У нумары:**

✓ «Пачнём збіраць зярно к зярняці...»

Якім будзе поўны збор твораў Максіма Гарэцкага — вытрымкі з даклада Міхася Мушынскага

➤ 7

✓ Спасцігаючы сябе Мастацка-асветніцкае свята «Заслаўе-2011»: як пераадолець бездань паміж XX і XXI стагоддзямі?



➤ 11

✓ Сем гадоў у ЦК Пад якога сакратара вас настрывчы, ці Урыўкі з дзённіка Уладзіміра Гніламёдава

➤ 12

✓ Бачыць у малым вялікае

Пейзажы Сямёна Дамарада



➤ 14

✓ Вобраз ідэальнай краіны

Гарадскія краявіды, мушкі-зелянушкі і азёры Анатоля Дрыбаса

➤ Дадатак «Кніжны свет»

Натхняе ўсё...**Дзень у пачатку сакавіка**

Таццяна ПЕСНЯКЕВІЧ,
фота Кастуся Дробава

У сваім творы «Дзень у пачатку лістапада» для Ансамбля салістаў «Класік-Авангард» Галіна Гарэлава імкнулася перадаць музыкай адчуванне восені жыцця, якая прыйшла непрыкметна і разам з ёю адкрылася сумная ісціна: жыццё — гэта тое, што ты бачыш, азірнуўшыся на пражытыя гады.

Днямі, віншуючы Г. Гарэлаву з юбілеем, я ўспомніла гэты твор, і пытанні з'явіліся нібы самі сабой...

— Як адчувае сябе кампазітар на пачатку вясны, якая для кожнага чалавека атаясамліваецца з абуджэннем жыцця, чаканнем самых светлых падзей? Пра што быў бы твор пад назвай «Дзень у пачатку сакавіка» і ці напісалі б вы яго цяпер увогуле?

— Калі б я напісала опус пад назвай «Дзень у пачатку сакавіка» (разумеючы, што маецца на ўвазе мой дзень нараджэння), гэта была б сумная музыка. Таму што (асабліва з прыбаўленнем гадоў) кожны юбілей — гэта нагода падвесці вынікі ўласнай працы, іншым словам, учыніць сабе маленькі Страшны суд. Больш за тое, магу сказаць, што такі твор, бадай, я ўжо напісала. Ён да краёў напоўнены тугой па Няздзейсненым. Памятаецца, у Аляксандра Грына: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовёт нас... Тогда, очнувшись среди своего мира... всматриваемся мы в жизнь, стараюсь разглядеть, не начинается ли сбываться Несбывшееся?.. Между тем, время проходит, и мы плывём мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня...». Менавіта гэтую цытату я ўзяла эпіграфам да майго новага (дзясятага) інструментальнага канцэрта (гэтым разам для ўдарных інструментаў і струннага аркестра), які пакуль так і застаўся «нязбытным» у сэнсе канцэртнага выканання. Хаця я вельмі ўдзячная аркестру Белтэлерадыёкампаніі і дырыжору Пятру Вандзілоўскаму за тое, што яны выканалі гэты твор у студыі радыё і запісалі яго (эпіграф я на ўсялякі выпадак прадбачліва зняла). Так што мой Канцэрт для ўдарных

Імя кампазітара Галіны Гарэлавай — заслужанага дзеяча мастацтваў, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі — добра вядомае аматарам акадэмічнай музыкі. Той, хто хоча адчуць прыгажосць быцця, важкасць і непаўторнасць кожнай яго хвіліны, хто хоча зазірнуць у паднябесныя вышыні і паглыбіцца ў патаемныя куточкі ўласнай душы, знойдзе ў яе музыцы выдатнага гіда па кнізе існавання чалавека на гэтай зямлі.



я магу назваць «Дзень у пачатку сакавіка».

— У вашым жыцці былі шчаслівыя моманты: прэм'еры, добрыя водгукі калег, прэсы, уручэнне ўзнагарод, прэмій... Якія хвіліны сталіся для вас самымі запамінальнымі?

— Мне грэх скардзіцца на лёс, ад якога я атрымала, бадай, нават больш за тое, на што магла разлічвацца. Так, было ўсё: і паспяховыя прэм'еры і дыфірамбы ў прэсе, і ўзнагароды, і званні — усё, што так цешыць прагнае аўтарскае славалюбства. І ўсё ж самыя цудоўныя і шчаслівыя моманты звязаны ў мяне з тым часам, калі мой сын быў маленькі і я кожны дзень магла перажываць пачуццё, якое больш ніколі не паўтарылася — бясконцую, пранізліваю пашчоту.

— Кажуць, дзеля поспеху аўтара трэба часам крытыкаваць. Як вы ставіцеся да крытыкі?

— Можна толькі шкадаваць, што ў нашай краіне не існуе

інстытута музычнай крытыкі. Няхай нават гэтая крытыка будзе суб'ектыўнай, супярэчлівай — бо, урэшце, нават геніяльная музыка Чайкоўскага неадназначна прымалася знакамітымі крытыкамі яго часу Кашкіным і Ларошам (што прыносіла Пятру Ільічу нямаля душэўных пакут). Можна ўспомніць і пэўныя выказванні вялікіх крытыкаў У. Стасава і А. Сярова пра геніяльную оперу Глінкі «Руслан і Людміла». Безумоўна, крытычныя водгукі карысныя аўтару для яго росту, яго станаўлення (няхай нават ён з імі не згодны і лічыць несправядлівымі). Кафедру музыказнаўства Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі кожны год заканчвае цэлая армія музыказнаўцаў, але яны (за рэдкім выключэннем) наогул не бываюць на канцэртах у філармоніі і абсалютна абыякавыя да працэсаў, якія адбываюцца ў сучаснай беларускай музыцы, да яе пра-

блем. Гэта крыўдна і горка. Зрэшты, ёсць Юлія Андрэева (чалавек выдатнай эрудыцыі, мае кампазітарскую адукацыю), якая дазваляе сабе выказвацца даволі вольна, няхай і суб'ектыўна. І гэта ўсё.

— Некаторыя музыказнаўцы называюць вас прадстаўніцай беларускага неарамантызму. Што такое рамантызм сёння і ці прысутнічае ён у вашым жыцці?

— Рамантызм сёння, як і заўсёды, — гэта магчымасць прыўзняцца над мітуснёй жыцця і па дарозе на працу бачыць не брудную лужыну (штогод на адным і тым жа месцы), а воблака, якое ў ёй адлюстравалася, ці галінку яблыні, ці палоску світальнага неба. Рамантызм — гэта адчуванне характэрнага жыццёвых дробязей, рэфлексаў святла на шэрай сцяне суседняга дома і ценю птушкі на ёй, меланхоліі змярканняў, кожнае з якіх у нашым краі не падобнае да папярэдняга — словам, адчуваць усе адценні быцця. Ці — не стамляцца перажываць неверагодныя цуды: калі з заскарузлых, скурчаных, замшэлых, чорных і, здаецца, з-за зімы, назаўсёды змярцвелых сукоў яблыні вясной з'яўляюцца спачатку жывыя лісточкі, затым неверагоднай пашчоты кветкі і, нарэшце, сакавітыя плады. Адкуль? Гэты цуд і ёсць, мне здаецца, тая абсалютная ісціна, якую Творца паказвае нам у гармоніі светабудовы! Але ў нашым жыцці гэтая гармонія, як правіла, пастаянна парушаецца і разбураецца. Вось і мкнешся хаця б аддалена ўзнавіць яе ў творчасці, у музыцы. Таму і з'яўляюцца «Самотная ідылія», «Дзень у пачатку лістапада», «Пейзаж з квітнеючай яблыняй», «Да птушкі, якая ўзлятае», «Шэрань на званых», «Шпак над домам званара», «День мой сліваўся с печалью вечера...», «Прощаюся у края дарогі»...

(Працяг на стар. 10.)

Пункціры

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб узнагароджанні галоўнага рэдактара газеты “Літвынскі курьер” Валерыя Трацякова медалём Францыска Скарыны за ўнёсак ва ўмацаванне і развіццё сяброўскіх адносін і супрацоўніцтва паміж сродкамі інфармацыі Беларусі і Літвы.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку СССР Ію Савіну і народную артыстку Расіі Алену Якаўлеву з юбіляямі. Кіраўнік нашай дзяржавы пажадаў кожнай з іх творчых поспехаў, адзначыўшы іх унёсак у справу ўмацавання дружбы і культурных сувязей паміж братнімі народамі.

✓ Магчымасць арганізацыі выстаўкі беларускага выяўленчага мастацтва і народных рамёстваў у Аргенціне абмяркоўвалася на сустрэчы беларускіх дыпламатаў з дырэктарам галоўнага ўпраўлення інстытуцыянальных сувязей урада Буэнас-Айрэса Клаўдзіа Аўруха. Сустрэча праходзіла ў пасольстве Беларусі ў Аргенціне.

✓ Еўрапейскі саюз распачаў культурную кампанію для беларускіх мастакоў, фатографіі і музыкантаў “Адкрывай Беларусь — адкрывай Еўропу”. Гэты сумесны праект Беларусі і пяці краін Еўрасаюза — Германіі, Літвы, Партугаліі, Швецыі і Эстоніі — закліканы пашырыць узаемадзеянне паміж арт-коламі Беларусі і ЕС. Кампанія будзе доўжыцца два гады, у яе межах будзе прадастаўлена творчасць больш як 70 музыкантаў, мастакоў і фатографіі.

✓ Творчая група з чатырох салістаў Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага ансамбля “Харошкі” дасць сэрью канцэртаў беларускай народнай музыкі і песні ў гарадах Сардзініі. Ініцыятыва здзяйсняецца ганаровым консульствам Беларусі на Сардзініі пры падтрымцы кіраўніцтва горада Кальяры (сталіца Сардзініі). На першы канцэрт атрымалі запрашэнні ўсе сардзінскія сем’і, якія прымаюць на аздараўленне беларускіх дзяцей.

✓ Дакументальны фільм “Інакія”, зняты на Студыі ў імя святога спавядальніка Іаана Воіна мінскага Свята-Елісавецкага жаночага манастыра, атрымаў галоўны прыз VI Міжнароднага праваслаўнага кінафестывалю “Встреча” ў Обнінску (Расія). Стужка знятая рэжысёрам Галінай Адамовіч. Яго галоўная гераіня — манахіня Іуліянія, у свеце — музычны дзеяч Ірына Дзюнісава. Спецыяльны прыз “Хрустальны падсвечнік” быў уручаны стваральнікам мастацкай стужкі “Брэсцкая крэпасць”.

✓ У Магілёве 14 — 17 сакавіка пройдзе XIV Фестываль польскага кіно. Яго ініцыятарам і арганізатарам выступае Дом Польскі. Праграма фестывалю прысвечана жанчынам, і таму ў ёй дамінуе рамантычнае кіно. Служкі будуць дэманстравацца штодзённа ў Доме Польскім бясплатна. Напярэдадні цырымоніі адкрыцця мерапрыемства адбудзецца падвядзенне вынікаў абласной віктарыны “Ці ведаеш ты польскае кіно?”

✓ Рэканструкцыю палаца-паркавага ансамбля ў Нясвіжы плануецца поўнаасцю завяршыць ў 2011 годзе. У Нясвіжскім палацы праведзена ўжо ацяпленне і асвятленне, скончаны работы па ўсталяванні кандыцыянераў, зроблена вентыляцыя, набліжаецца да завяршэння ўнутраная аддзелка памяшканняў.

Падрыхтавала Ірына МАСЛЯНЦЫНА

З нагоды

Турызм — частка іміджу краіны

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ, фота Кастуся Дробава

На думку генеральнага дырэктара кампаніі “Синяя птуца Бел” Сяргея Вітаслаўскага, цяпер самы час зрабіць акцэнт па двух напрамках — медыцынскім і аграэкатурыстычным. У Беларусі нямаюць зроблена для ажыўлення менавіта гэтых сегментаў турыстычнага рынку. На жаль, намаганні гаспадароў сядзіб не скаардынаваны. І задача кампаніі, у тым ліку ў рамках Саюзнай дзяржавы, павялічыць колькасць адпачываючых у беларускіх санаторыях, на сельскіх турыстычных аб’ектах. Зваротны працэс таксама важны — больш беларусаў павінна адпачываць у Расіі.

Турыстычная кампанія “Синяя птуца Бел” — філіял аднайменнай расійскай. Яе нядаўна наведаў Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы Павел Барадзін. Ён ухваліў ідэю актыўнага аграэкатурыстычнага і медыцынскага напрамку.

— Выкананне саюзнай праграмы развіцця турызму, якая хутка будзе прынята, дапаможа зрабіць так, каб расійскія і беларускія тураператары скарысталіся перавагамі вы-

У праекце канцэпцыі сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы на 2011 — 2015 гады значная ўвага ўдзяляецца стварэнню “адзінай турыстычнай прасторы як састаўной часткі працэса расійска-беларускага інтэграцыйнага развіцця”.



гаднага геаграфічнага становішча нашых краін, — адзначыў Павел Барадзін. — Сёння праз Беларусь ідуць вялізныя таварапатокі. І турысты ў гэтай справе, кажучы фігуральна, таксама адзін з “тавараў”, які трэба падхапіць, завабіць, каб пасля прыехалі ў Беларусь яшчэ раз. У вас чысціня, парадак, дысцыпліна, арганізаванасць...

Застаецца дадаць, што пытанні развіцця турызма будучы пастаянна кантралявацца — рэгулярна, два разы на год, на сумесных калегіях міністэрстваў двух краін, якія адказваюць за развіццё гэтага важнага напрамку.

На здымку: Павел Барадзін падчас наведвання турыстычнай кампаніі “Синяя птуца Бел”.

Вытокі

Спадчына — па закону

Ірына ТУЛУПАВА фота Уладзіміра Нікалайчыка

Аблвыканкамы і Мінскі гарадскі выканкам, зацікаўленыя арганізацыі прадставілі ўжо свае прапановы, якія цяпер разглядаюцца сумесна са спецыялістамі Нацыянальнага цэнтра заканадаўчай дзейнасці.

Папраўкі, у прыватнасці, датычаць сферы арганізацыйнай дзейнасці, працы спецыялістаў па ахове спадчыны. Да арганізацыйнага моманту трэба дадаць клопат пра ўзровень кваліфікацыі кадраў, а менавіта навукова-праектных, праектных і вытворчых арганізацый. Сёння з улікам скарачэння ліцэнзаваных відаў дзейнасці, удасканалення тэхнічных нарматыўных актаў практычна любая праектная арганізацыя, любы трэст, ПМК, будаўнічае ўпраўленне маюць права займацца ў тым ліку і рэстаўрацыяй, калі гэта падраздзяленне выйграла тэндэр. Ігар Чарняўскі лічыць, што сістэма была б больш эфектыўнай і калі б вярнуліся да працы інспекцый па ахове спадчыны.

Адказваючы на пытанне карэспандэнта “ЛіМа” пра магчымасць аднаўлення ў Мінску дома, у якім нарадзіўся Максім Багдановіч, Ігар Чарняўскі зазначыў:

— Ёсць намер гэта зрабіць. І архітэктары па замове камерцыйнай структуры прапаноўваюць пытанне. Але аднавіць яго на гэтым месцы, дзе дом стаяў, немагчыма, бо цяпер гэта праездная частка дваровай тэрыторыі і тут пракладзены ма-

Рыхтуюцца папраўкі ў дзеючы закон, і, адпаведна, у заканадаўчыя акты, якія працуюць у сферы аховы спадчыны. Пра гэта паведаміў начальнік упраўлення Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Ігар Чарняўскі на “круглым stole”, прысвечаным пытанню захавання і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.



гутны вузел камунікацый. Таму можа быць збудаваны муляж у іншым месцы. Дарэчы, у 1994 годзе праектная дакументацыя была падрыхтавана, і ўжо тады муляж “ставіўся” не на тым месцы, а з невялікім змяшчэннем у бок Свіслачы. Напярэдадні 120-годдзя Максіма Багдановіча гэта ідэя зноў адраджалася.

Што да іншых помнікаў, звязаных з імёнамі літаратараў, то для нас актуальна тэма надмагільных помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу ў Мінску на Вайсковых могілках. У наступ-

ным годзе будзем святкаваць юбілей, пэўна, і на стан помнікаў трэба звярнуць увагу сумесна Міністэрству культуры і Мінскаму гарвыканкаму. Ужо адбылася папярэдняя размова і знойдзены агульны падыход. Толькі малавата часу: фактычна з красавіка да пачатку чэрвеня, калі сюды будзе прыходзіць шмат людзей, хацелася б, каб работы на надмагіллі былі выкананы.

На здымку: Ігар Чарняўскі адказвае на пытанні журналістаў.

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі



Прынятыя ў СПБ
Вадзім Валер’евіч ВАЗНЯСЕНСКІ
Пісьменнік-фантаст

Нарадзіўся 27 лютага 1975 года ў Салігорску Мінскай вобласці. Скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут па спецыяльнасці інжынер электроннай тэхнікі. З’яўляецца слухачом 6-га курса факультэта завочнай адукацыі Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь. Працуе першым намеснікам начальніка Слуцкага аддзела Дэпартаменту аховы, маёр міліцыі. Аўтар кніг “Евангеліе рукотворных богів” (2010), “Механіст” (2011). Спрабуе сябе ў жанры кінасцэнарыя.



Віталій Канстанцінавіч Радзівонаў
Публіцыст

Нарадзіўся 21 чэрвеня 1946 года ў Ваўкавыску Гродзенскай вобласці. Скончыў кампазітарскае аддзяленне Беларускай кансерваторыі імя А.Луначарскага. 35 гадоў выкладаў у музычных навуковых установах: Гродзенскім і Лідскім музвучылішчах, дзіцячых музычных школах Гродна, Ліды, Ваўкавыска і інш. Заснавальнік Міжнароднага конкурсу маладых кампазітараў імя Ю.В.Семянікі. Апошнія 15 гадоў актыўна прапагандуе класічную музыку, вядзе канцэртную дзейнасць як адміністратар Гродзенскай абласной філармоніі. Член Беларускага саюза кампазітараў.

Аўтар больш як 280 артыкулаў у абласным і рэспубліканскім друку (“Беларуская думка”, “ЛіМ”, “Культура”), а таксама кнігі “Музыкальная Гродненщина” (2010). Свет пабачылі два зборнікі афарызмаў В. Радзівонава “В цветущих садах любви” (1997) і “Под сенью мудрости” (2010).

Вектар
Школа
«Малады літаратар»

Ала ДАРАШЭНКА

У Гомелі была створана і на сённяшні дзень паспяхова працуе школа-студыя “Малады літаратар” на базе Гомельскага Палаца творчасці дзяцей і моладзі. Кіруе школай паэтэса, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Ніна Шклярава. Творчыя заняткі праходзяць кожны чацвер і пятніцу ў Славянскай спецыялізаванай бібліятэцы.

Цяпер у школу ўваходзяць два гурткі: “Малады літаратар” і “Літаратурнае краязнаўства”. Праходзяць тут і майстар-класы пісьменнікаў — у чацвер у 17 гадзін у Палацы творчасці. Праводзіць іх паэт Іван Бісеў. Гэта ён заснаваў і аплациў серыю “А3 — першая кніга паэта”. Былі выдадзены кнігі Іны Спасібінай, Дар’і Дарошкі, Уладзіміра Чарухіна. Мяркуюцца стварыць і бібліятэчку школы-студыі “Малады літаратар”.

Займаюцца ў школе студэнты, ліцэісты, старшакласнікі ва ўзросце ад 15 да 22 гадоў. Яны размеркаваны па секцыях: паэзіі, прозы, перакладу. Многія ўжо сталі пераможцамі шматлікіх конкурсаў, што праводзіцца пры падтрымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі і суполкі “Русское общество”, якой кіруе Алена Шацко.

Літабсягі

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота Наталіі Купрэвіч

— Кандрат Крапіва варты таго, каб паводле яго біяграфіі вывучаць гісторыю нашай краіны, — выказаўся, адкрываючы імпрэзу, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі. — Звездаў яму давялося ўсе цяжкія эпохі, прайсці праз усе войны і ўсе ўзрушэнні XX стагоддзя, выжыць. Але ён не проста выжыў — ён здолеў захаваць галоўнае чалавечае пачуццё — пачуццё гумару, якім шчодра дзяліўся з суайчыннікамі.

Унучка Кандрата Кандратавіча, кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар Беларускай акадэміі мастацтваў Алена Атраховіч расказала пра тое, як працаваў над сваімі бессмяротнымі творамі Крапіва. Многія даследчыкі звярталі ўвагу, што чарнавікі пісьменніка амаль не пакрытыя. Гэта таму, што ён запісваў ужо практычна гатовыя, прадуманыя вершаваныя радкі ці абзацы праявіўшага тэксту. Прысутным было цікава даведацца пра тое, якое значэнне ў творчасці Кандрата Кандратавіча мела яго п'еса "Брама неўміручасці".

— Задумаў Крапіва твор пра бессмяротнасць, калі пайшла з

Чалавек, які смяяўся

У галерэі "Лабірынт" Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылося адкрыццё выстаўкі "Патрыярх беларускай сатыры", прымеркаванай да 115-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. На выстаўцы былі прадстаўлены кнігі выдатнага сатырыка, дакументы і фотаздымкі.



жыцця яго жонка Алена Канстанцінаўна. Ён сумаваў, і стан гэты расцягнуўся на гады, а давялося яму перажыць жонку аж на дваццаць сем гадоў. Сем з іх ён паклаў на стварэнне "Брамы". Памятаецца, там ёсць такі эпізод:

прафесар Дабрыян адмаўляецца ад неўміручасці, бо разам з ім эліксір не зможа прыняць яго жонка — яна не прыдатная для вечнага жыцця па стане здароўя. Гэта Крапіва выказвае свой асабісты боль...

Выказаць свой боль, ствараючы камедыю, плакаць смеючыся, смяцца над тым, што ў іншых выклікае жак, і перамагаць гэты жак смехам — такога пад сілу толькі вялікаму чалавеку. Тое, што Кандрат Крапіва быў сапраўды вялікім пісьменнікам, выказаў у сваім выступленні літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук Сцяпан Лаўшук.

— Каб у XX стагоддзі беларуская літаратура мела нават толькі аднаго пісьменніка, Кандрата Крапіва, — прамовіў ён, — ужо і гэтага было б дастаткова, каб мы лічыліся еўрапейскай літаратурнай нацыяй.

На здымку: у імпрэзе прынялі ўдзел вядомыя літаратары і навукоўцы: Аляксей Дударэў, Навум Галыяровіч, Юлія Зарэцкая, Алена Атраховіч, Сцяпан Лаўшук. Вядучая — супрацоўнік Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева.

3-пад няра

У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбыўся чарговы вечар з цыкла "Нашчадкі славетных людзей". На гэты раз госці былі запрошаны на сустрэчу з дочкамі народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна, Таццянай і Алесяй, а таксама з яго ўнучкай Славянай. Прысутныя пачулі цёплыя апавед пра каханне пісьменніка да жонкі і плечніцы сваёй, Марыі Філагатаўны. Пісьменнікі Алесь Савіцкі і Генрых Далідовіч засведчылі незвычайную гарманічнасць узаемаадносін у сям'і Івана Шамякіна. Сваім асабістым жыццём ён даказаў: шчаслівая сем'я — гэта не пісьменніцкая прыдумка. Яны існуюць, і жывуць у шчасці і любові варты кожны з нас.

Ірына АЛЯКСАНДРАВА

У прэс-цэнтры Дома прэсы святочны сакавіцкі дзень быў адзначаны правядзеннем "круглага стала" "У жанчыне прырода ўсе тайны хавае". На сустрэчу з журналістамі прыйшлі знакамітыя жанчыны краіны — намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь Валянціна Каралёва, дырэктар выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" Таццяна Бялова, рэжысёр кінастудыі "Беларусьфільм" Алена Турава, старшыня Дабрачыннага фонду "Прыкосновение к жизни" Ларыса Івашкевіч, дацэнт кафедры мастацтва эстрады БДУКіМ Дзіна Тышчок, першы намеснік старшыні Рэспубліканскага аб'яднання "Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства" Марыя Пячурка, шматдзетная маці Аліна Гесць, Падарункі і кветкі, шчымыя жаночыя гісторыі — усяго хапіла на гэтай святочнай сустрэчы, арганізаванай прадпрыемствам "Дом прэсы" на чале з дырэктарам Віталем Назаранкам.

Сяргей ШЫЧКО

У горадзе Беразіно прайшла духоўна-асветніцкая выстаўка-кірмаш, арганізаваная Выдавецтвам Беларускага Экзархата. На працягу тыдня жыхары горада мелі магчымасць набыць прадукцыю праваслаўных майстэрняў, азнаёміцца з навінкамі выдавецтва, стаць духоўна багацейшымі. Усе мерапрыемствы праходзілі ў рамках праграмы "Сям'я. Яднанне. Айчына". Апошні дзень кірмашу супаў з Даравальнай нядзелай і пачаткам Вялікага посту. У актавай зале мясцовага дома культуры Выдавецтвам Беларускага Экзархата быў падрыхтаваны канцэрт, у праграму якога ўваходзіла ўзнагароджанне прадстаўнікоў мясцовых органаў кіраўніцтва і святароў храмаў Беразіно і Бярэзінскага раёна ганаровымі грамадамі за актыўную дапамогу ў духоўна-асветніцкай дзейнасці.

Вера АФІЦЭРАВА

У сталічным ДOME дружбы адбылася прэзентацыя публікацыі беларускага гераічнага эпаса "Радзівіліяда" Яна Радвана (1592). Гэты аб'ёмны твор — 3302 радкі гекзаметра — у перакладзе з лацінскай будзе публікавацца на старонках часопіса "Маладосць" на працягу года. Перакладчык "Радзівіліяды", вядомая даследчыца-медывіст Жанна Некрашэвіч-Кароткая, распавяла пра сваю шматгадовую працу па вяртанні ў нашу культуру іншамовай літаратуры Беларусі. Раіса Баравікова, галоўны рэдактар "Маладосці", падкрэсліла, што па-беларуску "Радзівіліяда" друкуецца ўпершыню. Вядучы вечара Анастоль Бутэвіч прадставіў гледачам калектыў сярэднявечнай музыкі "Brevis".

Віка ТРЭНАС

Артлінія

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара



Таццяна Гардашнікава — член беларускіх саюзаў мастакоў і дызайнераў, рэгулярна бярэ ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных выстаўках, працуе ў жывапісе, плакаце і кніжнай ілюстрацыі. Яна неаднаразова ўзнагароджвалася дыпламамі конкурсаў "Мастацтва кнігі", таксама мае ўзнагароды па выніках конкурсаў плаката, якія праходзілі ў Літве, Расіі, Японіі.

З адкрыццём персанальнай выстаўкі Таццяну Васільеўну віншавалі яе сябры і калегі, сярод якіх

У адмысловым антуражы

"Тулня ў коткі" — такая назва выстаўкі жывапісу Таццяны Гардашнікавай, якую адкрылі пры канцы лютага ў малой зале Музея сучаснага выяўленчага мастацтва. Дырэктар музея Наталля Шаранговіч зазначыла, што ў сцюдзены зімовы дзень адкрываецца амаль вясенняя экспазіцыя, бо вобраз ката заўсёды выклікае адчуванне не проста замілаванасці, а цеплыні і хатняй утульнасці. Тым больш гэта выдатны падарунак нашым жанчынам напярэдадні 8 сакавіка (выстаўка працуе да 13 сакавіка).

старшыня Беларускага саюза дызайнераў Дзмітрый Сурскі і Уладзімір Голубеў — яго намеснік, дацэнт кафедры дызайну БДУ. Уладзімір Голубеў акрэсліў назву экспазіцыі як вельмі ёмістай і нават культуралагічнай, бо сам па сабе прыныцп тульні — гэта тое, што адрознівае чалавека ад жывёл. З гэтым выказаннем можна і не пагадзіцца, таму што ўсім вядома, як каты і асабліва кацяняты любяць гуляць: з мячыкамі, скамечанай паперчынай, спецыяльнымі цацкамі, тэлефоннымі проводам і нават са сваім хвостам.

Часцяком каты і коткі выступалі літаратурнымі персанажамі: "Котка, якая гуляла сама па сабе" Р. Кіплінга, "Кот у ботах" Ш. Перо, "Жыццёвыя гледжанні ката Мура" Э. Т. А. Гофмана, "Чорны кот" Э. По, знакаміты Чашырскі кот з "Алісы ў Краіне Цудаў" Л. Кэрала, героямі мультфільмаў: "Кацяня па імені Гаў", "Том і Джэры", "Трое з Прастаквашына", "Кот Леапольд"... А яшчэ паводле

твора "Практычнае кіраўніцтва Старога Апусума аб котках" Т. Эліэта Э. Л. Уэбер стварыў знакаміты брадвейскі мюзікл "Коткі".

Выстаўка складаецца з 25 работ, якія адлюстроўваюць аўтарскае ўспрыманне сутнасці гэтых мілых і пухнатых жывёл. Т. Гардашнікава не проста напісала выявы каткоў, а надала ім чалавечыя якасці, эмоцыі, рысы твараў і пастаў, змясціла іх у не зусім звычайнае для іх асяроддзе: карціны "Восеньскі настрой", "Аркестр", "Любімы конік". Таксама кожны наведвальнік беспамылкова пазнае на работах некаторых вядомых палітычных дзеячаў, акцёраў і поп-зорак з адмысловымі назвамі: "Таварыш Мяо", "Муррлен", "Мурчэла", "Муррылін", "Дэмі Мурр". Тонка прыкметаны мастацкай нюансы натурны чалавека і майстэрскае іх увасабленне ў работах дазваляюць гледачу ад сузірання праз перажыванне і мілаванне адкрыць самога сябе.

Повязі

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота аўтара



Ва ўмовах, калі быў парушаны гадамі адпрацаваны працэс узаемавывучэння літаратур розных народаў, па-за ўвагай аб'ёмных літаратурных маскоўскіх часопісаў, культурных для СССР, сталася літаратура былых саветскіх рэспублік. Апошнім часам звесткі пра літаратурнае жыццё бліжэйшых суседзяў — Беларусі і Украіны — на старонках расійскіх выданняў з'яўляюцца, але больш аддаленыя краіны зніклі з

Пераклад яднае культуры

У мінскай бібліятэцы № 5 адбылася сустрэча чытачоў з Ірынай Качатковай. Пісьменніца, перакладчыца, літаратурны крытык, рэдактар — вось няпоўны пералік граняў яе творчай асобы.

поля зроку чытача. Беларусь з поўным правам можа пахваліцца — на яе літаратурнай карце белых плямаў куды менш. Дзякуючы намаганням выдаўцоў і перакладчыкаў, у ліку якіх Ірына Львоўна, круглянд чытача не звужаўся. Як падкрэсліў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў, пераклад — справа вельмі цікавая, але складаная і адказная, патрабуе ўвагі і засяроджанасці, грамадзянскай спеласці і мужнасці. За час шматгадовай працы ў літаратуры І. Качатковай давялося перакладаць розных аўтараў — як беларускіх, так і замежных, у тым ліку знакамітых палітыкаў. Яе пераклады не толькі наблізілі да беларускага чытача творы Нурсултана Назарбаева, Аскара Акаева, Майрама Акаевай, Ато Хамдама, Станіслава Куняева, але і адчынілі рускамоўнаму чытачу сусвет сучаснай беларускай літаратуры: раманы Георгія Марчука, апавесці Алеса Камароўскага, казкі Раісы Баравіковай, проза Алеса Петрашэвіча і Леаніда Левановіча, нарысы Людмілы Сіньковай засталіся ў агульным літаратурным кантэксце ў перакладзе на мову братняга народа. Вядомы беларускі фалькларыст, кандыдат гістарычных навук Кастусь

Цвірка высока адзначыў працу Ірыны Львоўны як рэдактара, які цягам сваёй шматгадовай працы меў дачыненне да складаных кніжных выданняў, а таксама падкрэсліў яе ролю як пісьменніцы, чые творчыя інтарэсы звязаны менавіта з Мінскам, чые перакладчыні і арыгінальныя творы, крытычныя артыкулы ўбачылі свет у часопісах "Полымя", "Нёман", "Качелі", "Крыніца", газетах "Літаратура і мастацтва", "Культура", "Мінский курьер", "Народная газета".

Паглыбленне ў рэаліі і культурны кантэксст далёкіх і такіх непадобных на Беларусь краін далі моцны штуршок творчасці — прысутныя ацанілі алегрычныя творы Ірыны Качатковай. Запомнілася ўдзельнікам сустрэчы і апавяданне-ўспамін Ірыны Львоўны ў выкананні пісьменніцы Наталлі Касцючэнік пра нашу сталіцу тых часоў, калі ў Мінску яшчэ адчувалася рэха вайны. На заканчэнне імпрэзы Ірыны Качатковай, унучкі славяна паэта Аркадыя Мораўкі, прагучалі яго вершы, пранізлівая нота лірычных твораў не пакінула абыякавымі слухачоў.

На здымку: Ірына Качаткова прадстаўляе кнігі, якія перакладала.

Саюз пісьменнікаў Беларусі глыбока смуткуе з прычыны смерці заслужанага дзеяча мастацтваў Расійскай Федэрацыі Валерыя Давідавіча РУБІНЧЫКА і выказвае шчырыя спачуванні яго блізім і родным.

У сяброўстве з багінняй Кліа

У багатым шэрагу імён сучасных беларускіх навукоўцаў, так сказаць, вышэйшага эшалона годнае месца займае і імя акадэміка-сакратара АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАЊТАРНЫХ НАВУК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ, ДОКТАРА ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАРА АЛЯКСАНДРА КАВАЛЕНІ. ПРА АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА ЯК ДУШЭЎНАГА, СУМЛЕННАГА І ВЕЛЬМІ АБАЯЛЬНАГА ЧАЛАВЕКА, ПРА ЯГОНЫ ЖЫЦЦЁВЫ І ТВОРЧЫ ШЛЯХ МОЖНА РАСКАЗАЦЬ І ПІСАЦЬ ШМАТ.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Вельмі плённай з яўляецца яго штодзённая работа. Самому Аляксандру Аляксандравічу вельмі блізкае меркаванне Антона Паўлавіча Чэхава: “Прызванне кожнага чалавека ў дошчэўнай дзейнасці — у пастаянным пошуку праўды і сэнсу жыцця”. Гэта для яго як свайго роду праграма на кожны дзень.

Ён ніколі не збіраўся шукаць лёгкіх шляхоў. Таму пасля заканчэння дзевяці класаў у 1962 годзе паступіў у Мінскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча № 23. Адначасова наведваў заняткі і ў школе рабочай моладзі, дзе, як і ў вучылішчы, паказваў толькі выдатныя веды. І як вынік у 1964 годзе атрымаў дыплом з адзнакай аб заканчэнні вучылішча і атэстат аб сярэдняй адукацыі.

Пасля гэтага таксама палёгкі сабе не даваў. Працуючы на будоўлі, знаходзіў час і для заняткаў у Мінскім аэраклубе і радыёшколе. Калі праз год прызвалі ў армію, то накіравалі ў элітныя дэсантныя войскі. Пасля звальнення ў запас зноў працаваў на будоўлі. Але, паколькі марыў атрымаць вышэйшую адукацыю, у вольны час шмат чытаў. Дый, каб пашырыць круггляд, вандраваў нямаля. Гэта і дапамагло канчаткова вызначыцца з будучай прафесіяй: у 1970 годзе паступіў на гісторыка-геаграфічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя М. Горкага.

Не толькі старанна вучыўся, але і займаўся актыўнай грамадскай дзейнасцю. Неаднаразова выбіраўся старшынёй прафсаюзага бюро факультэта, а з 1974 года ўзначаліў прафсаюзны камітэт інстытута. Шмат увагі ўдзяляў стварэнню належных умоў для вучобы і адпачынку студэнтаў, развіццю спартыўна-масавай і аздараўленчай работы. Па гэтым паказчыку дзякуючы і няўрымсліваці А. Кавалені Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя М. Горкага на працягу шэрагу гадоў быў на лепшым рахунку не толькі ў рэспубліцы, а і сярод звыш 200 аналагічных навучальных устаноў СССР. На пасадзе старшыні прафсаюза А. Каваленя

працаваў да залічэння ў 1979 годзе ў аспірантуру, якую скончыў у 1982 годзе з паспяховай абаронай кандыдацкай дысертацыі.

Са снежня 1982 года працаваў асістэнтам кафедры гісторыі КПСС Мінскага педінстытута, затым стаў старшым выкладчыкам, а ў маі 1987 года быў выбраны дацэнтам кафедры. З 1983 па 1991 год з’яўляўся членам Рэспубліканскага каардынацыйнага савета па распрацоўцы праблем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

У 1995 годзе, у падтрымку рашэння кафедры, яго залічылі ў дактарантуру. Але неўзабаве адклікалі з вучобы і выбралі загадчыкам кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі. Гэта, як вядома, быў складанейшы перыяд у дзейнасці ўсёй сістэмы вышэйшай адукацыі. Таму А. Каваленю па сутнасці давалося не толькі фарміраваць навукова-педагагічны калектыў, але і вызначаць навукова-метадычны напрамак дзейнасці кафедры. Толькі дзякуючы высокаму навуковаму і творчаму патэнцыялу і майстэрству выкладчыкаў удалося ў сціслы тэрмін выпрацаваць навукова абгрунтаваны кірунак вучэбна-педагагічнага курса, сфармуляваць прынцыпы дзейнасці кафедры.

Пад кіраўніцтвам А. Кавалені была распрацавана канцэпцыя гістарычнай адукацыі студэнтаў негістарычных спецыяльнасцей, падрыхтавана праграма курса “Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі”. У вучэбны працэс укараніліся якасна новыя, напоўнены сучаснымі навукова-метадычнымі падыходамі і патрэбамі грамадска-палітычнага жыцця незалежнай Рэспублікі Беларусь спецкурсы: “Гісторыя маладзёжнага руху”, “Маладзёжны рух на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны”, “Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэксце Другой сусветнай вайны” і іншыя.

Калектыў кафедры распрацаваў вельмі важную, а ўлічваючы сённяшнія рэаліі, і вельмі актуальную тэму: “Беларусь у сусветным гістарычным працэсе”. Гэта дазволіла за кароткі час стварыць ґрунтоўны навуковы пад-

мурак і наладзіць падрыхтоўку шэрагу метадычных дапаможнікаў, якія сталі трывалай асновай арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу на 14 факультэтах універсітэта.

Актыўна распрацоўваліся заданні Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў нацыянальнай гісторыі Беларусі “Акупацыйны рэжым на Беларусі ў ваенныя гады: гісторыка-параўнальны аналіз (1915 — 1921 гг.), (1941 — 1944 гг.)”, зацверджанай пастановай Прэзідыума НАН Беларусі. На кафедры выконваўся шэраг цікавых даследаванняў, звязаных з вывучэннем дэмаграфічнай сітуацыі ў рэспубліцы напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, быў выдадзены шэраг зборнікаў навуковых прац.

Пачаткам асабістага глыбокага асэнсавання А. Каваленем складаных праблем нядаўняга мінулага ў суаднесенні іх з днём сённяшнім стала яго першая манаграфія “Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939 — 1945)”, станоўча ацэненая ў навуковых колах і адзначаная Другой прэміяй у прысуджэннем Дыплама лаўрэата БДПУ імя Максіма Танка за 1997 год. Гэтая тэма ў самых розных аспектах, прынамсі, даследавання праблем патрыятычнага руху беларускай моладзі ў барацьбе супраць германскіх акупантаў, стала ў ягонаў навуковай дзейнасці вызначальнай. Дарэчы, падобныя кірунак даследавання ён узяў адным з першых не толькі ў айчыннай, а і ў замежнай гістарыяграфіі.

Новы кірунак у гістарычнай навуцы — асэнсаванне маладзёжнай палітыкі нацысцкай Германіі на акупіраваных тэрыторыях краін Еўропы ў 1939 — 1945 гадах — адкрыла манаграфія А. Кавалені “Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941 — 1944. Вытокі. Структура. Дзейнасць”. Праца, у прыватнасці, вызначаецца смелым уяўдзненнем у навуковы ўжытак новых дакументаў, падачы іх без купюр і скарачэнняў, што лішні раз сведчыць пра высокую аб’ектыўнасць. Гэта ж тычыцца і манаграфічнага даследавання “Беларусь. 1939 — 1945: Война і палітыка”.



Фота Кастуся Дробова

Вялікі ўклад А. Каваленя зрабіў у стварэнне праграмы вучэбна-метадычнага комплексу “Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)” для вучняў і студэнтаў ВНУ. Як вядома, у сувязі з 60-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка прыняў у 2003 годзе рашэнне ўвесці для вучняў старэйшых класаў факультатывы, а для студэнтаў ВНУ аналагічны спецкурс, а таксама распрацаваць праграму і падручнікі. Рашэннем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь тэрмінова быў створаны навуковы калектыў на чале з А. Каваленем.

Аналагаў падобнага падручніка не мелася ні ў былым СССР, ні ў СНД, ні ў краінах Еўропы. Толькі дзякуючы высокай кваліфікацыі А. Кавалені, яго вялікім арганізатарскім здольнасцям і ўмеламу навукова-метадычнаму кіраўніцтву ўдалося ў даволі сціслы перыяд справіцца з пастаўленай задачай.

Працуючы з кастрычніка 2004 года дырэктарам Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, А. Каваленя зарэкамендаваў сябе і выдатным арганізатарам гістарычнай навукі, а калі глядзець шырэй, то і ўвогуле навук гуманітарных. Таму 5 лютага 2009 года і быў прызначаны Акадэмікам-сакратаром АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАЊТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ. З першага кастрычніка 2010 года перайшоў на пастаянную працу акадэмікам-сакратаром АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАЊТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ.

Інстытутам гісторыі за час дырэктарства А. Кавалені зроблена надзіва шмат. У тым ліку і ў рамках Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў “Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры” на 2006 — 2010 гады, кіраўніком якой ён быў прызначаны Прэзідыумам НАН Беларусі ў 2006 годзе. Выканаўцамі яе з’яўляліся не толькі навукоўцы Інстытута гісторыі, але і даследчыкі Інстытута мастацтвазнаўства, прадстаўнікі вяду-

чых кафедраў ВНУ краіны. Усяго было задзейнічана каля чатырохсот навукоўцаў. Сумеснымі намаганнямі праведзена велізарная праца па вывучэнні гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Асабліва актыўна разгортвалася праца па напісанні ґрунтоўных манаграфічных даследаванняў і арганізацыі навуковых канферэнцый, сімпозіумаў, “крутых сталоў”, брыфінгаў. За апошнія гады іх было арганізавана каля сотні, прычым не толькі ў Мінску і абласных гарадах, а і ў раённых цэнтрах, нават вёсках. У гэтых мерапрыемствах актыўны ўдзел прымалі не толькі айчынныя і замежныя даследчыкі, але і шырокія колы мясцовай інтэлігенцыі.

Нават не верыцца, што А. Каваленю ўжо 65 гадоў. Ён па-спартыўнаму падцягнуты, пастаянна ў добрым настроі. Аптыміст і жыццялюб, Аляксандр Аляксандравіч і іншых зараджае гэтай сваёй няўрымслівацю, бадзёрасцю, светлым поглядам на свет і людзей. З такімі людзьмі, як А. Каваленя, ніколі не бывае сумна. Яны, прыцягваючы да сябе, а разам з тым валодаючы вялікай энергіяй, перадаюць суразмоўцам такую сілу, што нават тыя, хто ў мінуты распачыці няўданы гатовы быў апусціць рукі, напаўняюцца новымі планами, задумамі.

У гэтым неаднойчы ўпэўніваешся, калі сустракаешся з А. Каваленем. З якім бы настроем да яго ні зайшоў, абавязкова адыходзіш з настроем цудоўным. Хоць, па праўдзе кажучы, і развітацца асабліва не хочацца. Бо ледзь не на парозе ўжо ён абавязкова скажа нешта такое, што не можа не зацікавіць, прымусіць прыпыніцца. Адрэзу адчуваецца, што энергія ў яго б’е, як жаўцэ, праз край. Што ж гэтак застаецца толькі па-добраму пазайздросціць. Дый лішні раз падавацца таму, што ёсць у наш час такія людзі, якія аптымизмам сваім, высокім прафесіяналізмам, апантанасцю ў працы паказваюць прыклад, як трэба жыць. І, безумоўна, прыклад у тым, як трэба працаваць.

Алена ВІЛЬЧЫНСКАЯ

Па яго кнізе вучацца хірургі

Лёс падараваў мне сустрэчу са знакамітым вучоным, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам, загадчыкам хірургічнага аДДЗЯЛЕННЯ Рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтара Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Беларусі Сяргеем Сцяпанавічам Сцебуновым.

Нарадзіўся Сяргей Сцяпанавіч у вёсцы Машавое Касцюковіцкага раёна. Маці, Таццяна Васільеўна, настаўнічала. Бацька, Сцяпан Фядосавіч, працаваў старшынёй перадавога калгаса “Праўда”, пакуль яго не перавялі ў горад на пасаду дырэктара Касцюковіцкага льнозавода. Сяргей скончыў школу з залатым медалём, марыў стаць вайскоўцам. Яго нават запрашалі ў Маскву ў вучылішча Крамлёўскіх курсантаў. Але не прайшоў медкамісію. Паступіў у Віцебскі медыцынскі інстытут. Скончыў яго з чырвоным дыпламам, застаўся працаваць у Віцебску. Праз два гады абараніў кандыдацкую дысертацыю, і яго запрасілі на кафедру хірургічных хвароб Віцебскага медінстытута. А праз сем гадоў перавялі працаваць у Мінск на адказную паса-

ду намесніка галоўнага ўрача лечкамісіі. Але больш цікавіла практыка, і цяпер ён загадвае хірургічным аДДЗЯЛЕННЯМ. Нягледзячы на тое, што яму прапануюць розныя пасады, Сяргей Сцяпанавіч застаецца верным сабе. Ён вельмі патрэбны людзям сваёй шчырасцю і ведам. Доктарскую дысертацыю абараніў у 2002 годзе, калі было толькі 36 гадоў. Цяпер доктар Сцебуноў — знаны вучоны. Часта бывае ў камандзіроўках у Маскве, Польшчы, Германіі, Балгарыі, Ірландыі, Прыбалтыцы, ЗША, Турцыі і іншых краінах. Усюды не толькі пераймае вопыт, але і дзеліцца сваім. Ён стаяў ля вытокаў айчыннай лапараскапічнай хірургіі. Па кнізе доктара Сцебунова вучацца ўрачы гэтай спецыяль-

насці. Усяго Сяргей Сцяпанавіч у свае 44 гады выканаў больш як 5 тысяч аперацый.

З маладым беларускім вучоным Сцебуновым сустракаўся падчас свайго прыезду ў Мінск лаўрэат Нобелеўскай прэміі Жарэс Алфёраў. Яны нават сфагтаграфаваліся разам. Славетны вучоны хваліў Сяргея Сцяпанавіча за вялікія дасягненні, прамаўляючы свае любімыя словы: “Так трываць!”


Доктар Сцебуноў сябрае з народным артыстам СССР і БССР Расціславам Янкоўскім. І хоць у яго мала вольнага часу, пры любой магчымасці стараецца наведаць Дзяржаўны рускі тэатр. Ён любіць “Песняроў”, “Сяброў”. Падабаюцца спевакі Дзмітрый Хварасстоўскі, народны артыст Беларусі Мікалай Скорыкаў.

Доктар медыцынскіх навук прафесар Сяргей Сцяпанавіч Сцебуноў з гонарам выконвае свой свяшчэнны абавязак перад шчодрым, працавітым, таленавітым беларускім народам.

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Кастуся Дробава

Канстытуцыі беларускай дзяржавы

Неўзабаве ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” пабачыць свет незвычайная кніга, у якой сабраны ўсе Канстытуцыі, што дзейнічалі ў Беларусі ў XX ст. Выданне “Канстытуцыя нашай дзяржавы” — сумесны праект выдавецтва і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, бо менавіта ў НББ захоўваюцца вельмі рэдкія сёння асобнікі асноўных законаў краіны розных гадоў. Каб даведацца больш падрабязна пра кнігу, што рыхтуецца да друку, наш карэспандэнт завітала да галоўнага рэдактара “Мастацкай літаратуры” Віктара Шніпа.



рускай (надрукавана тарашкевіцай), рускай, яўрэйскай і польскай. У ёй жа мы знайшлі некалькі граматычных памылак. Думаю, людзі, якія ў той час займаліся наборам дакумента, пазней, у 1930-я гады, былі строга пакараны, бо ад памылак гэтых змяняецца сэнс слова, нават ска-

за, а выданне Канстытуцыі — вельмі сур’ёзная справа”.

Каго можа зацікавіць падобная кніга? На гэтае пытанне галоўны рэдактар адказвае: “Усіх, хто хоча ведаць сваю гісторыю. Для кожнага беларуса гэта ва ўсіх адносінах вельмі каштоўная кніга, яна дазваляе прасачыць, як развівалася

дзяржаўная і юрыдычная сістэма ў краіне. Таму кнігу варта мець дома. Думаю, што падобнае выданне яшчэ не хутка з’явіцца. На яго ў выдавецтва ёсць заказы, яно выйдзе накладам дзве тысячы асобнікаў. Ды і аб’ём выдання не малы — амаль трыста старонак. Канечне, для многіх будзе нечаканым і фармат, і змест выдання, для некаторых кніга стане гістарычным адкрыццём. Мы ўсе хадзілі ў школу, вучыліся ў ВУНУ, ведаем гісторыю СССР і сваёй краіны, але ўсё забываецца. Таму кніга можа стаць напамінам, згадкамі пра развіццё беларускага грамадства. Выданне будзе цікавым для ўсіх: і для студэнтаў, і для людзей больш сталага веку, якія ганарацца тым, што жывуць у Беларусі”.

На здымку: мастацкі рэдактар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Валерый Сенчанка завяршае працу над дызайнам вокладкі выдання.

Анкета пісьменніка

Сталець духоўна і інтэлектуальна



1. Як вы лічыце: ці павінна ў агульнай літаратурнай пльні прысутнічаць масавая літаратура? Ці згодны з думкай, быццам культура ўсяго грамадства абавязкова мае маскультурную сваім ценем?

2. Якія кнігі, на вашу думку, цікавяць чытача? Ці праўда тое, што поспех літаратара ўсё больш залежыць ад майстэрства фатографа і мастака, які афармляе кнігу, ад яе знешняга выгляду?

3. Якім ён ёсць, наш сучаснік? Што ў яго характары надае аптымізму?

Уладзімір ДУКТАЎ, старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі:

1. Масавая літаратура — з’ява ў нашай краіне даволі новая. Калі яна прыжывецца на нашай глебе, дык шкоды ад гэтага не будзе. Тут перш за ўсё мы можам гаварыць пра творы мастацкай прозы. Я сюды адношу такія жанры, як дэтэктывы, жаночыя раманы, фэнтэзі. Ёсць два цікавыя прэзаікі ў горадзе Быхаве Магілёўскай вобласці. Сяргей Антонаў даўно вядомы чытацкай аўдыторыі. Яго містычны дэтэктывы “Поўня”, “Унук чарнакніжніка”, “Расслаенне” выйшлі ў 2007 годзе ў маскоўскім выдавецтве “Амадеус”. У 2008 годзе гэтым жа выдавецтвам выпушчаны ў свет містычны дэтэктыў Сяргея Антонава “Скальпель доктара Менгеле” і напісаныя ў жанры фэнтэзі раманы С. Антонава “Аргор. Пажабальнік часу”, “Аргор. Дачка Сета”. Можна з упэўненасцю казаць пра тое, што гэта сталы прэзаік, з уласным стылем і манерай пісьма. Другі аўтар — таксама быхаўчанін. Гэта фантаст Сяргей Данілаў. За 2009 — 2010 гады ён выдаў пяць кніг з аповесцямі і апавяданнямі ў Мінску ў выдавецтве Віктара Хурсіка. Ён працуе ў жанры фэнтэзі. Я згодзен з думкай, што культура ўсяго грамадства абавязкова мае маскультурную сваім ценем. Бо масавая культура — частка народнай творчасці ўвогуле. І патрабуе сур’ёзнага навуковага вывучэння.

2. Чытачам падабаюцца кнігі розныя. Усё залежыць ад таго, у якім настроі, калі і дзе чытач мае магчымасць застацца сам-насам з творам. Такі будзе і жанр, і “памер” кнігі. Кожнаму ўросту — сваё. Ёсць творы, да якіх хочацца звяртацца і звяртацца. Ёсць і такія, што прачытаны аднойчы і адно ўзгадваюцца часта. Але да перачытвання справа не даходзіць. Ёсць творы, асабліва паэтычныя, якія з намі заўсёды, мы іх ведаем на памяць. А поспех кнігі залежыць у першую чаргу ад зместу твораў. Ад глыбіні пранікнення аўтарам у сутнасць тэмы, шчырасці і майстэрства пісьменніка. Знешні выгляд выдання мае значэнне. Вядома, больш прыемна трымаць у руках з густам аформлены томік. Заўважу яшчэ, што кніжкі ў мяккіх вокладках павінны быць знітанымі, бо склейка не вытрымае і аднаразавага прачытання.

3. Нашы сучаснікі — людзі розных пакаленняў. У кожнага свае любімыя кнігі, песні, кінафільмы, тэлевізійныя праграмы. У кожнага свой непаўторны зямны лёс. Усе нашы сучаснікі павінны добра суіснаваць і паважаць адзін аднаго, нягледзячы на інтэрнэтную прасунутасць маладзейшых прадстаўнікоў грамадства і боязь розных мабільнікаў і пластыкавых карт асобных прадстаўнікоў старэйшага пакалення. Людзям трэба жыць у разуменні і павазе адзін да аднаго. Я бачу, што ў асноўным так яно і ёсць на самай справе. Таму гляджу ў заўтрашні дзень з аптымізмам. Падабаецца мне яшчэ і тое, што шмат хто з нашых сучаснікаў смела адкрывае сваю ўласную справу, расце духоўна і інтэлектуальна.


Ірына МАСЛЯНЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

Соль зямлі — селянін...

Прэзентацыя дакументальнай аповесці Уладзіміра Ліпскага “Мужык” адбылася ў Дастоеве Іванаўскага раёна, на радзіме яе галоўнага героя, слыннага старшыні СВК “Астрамечава” Аляксея Скакуна. Сам герой прысутнічаў на мерапрыемстве ў Дастоеўскім ДOME культуры, крыху бянтэжыўся і дзякаваў выступоўцам за павагу і цёплыя словы ў яго адрас.

было — вясковы чалавек добра адчувае фальш, ён яе не прымае. З фальшывых напышлівых слоў у вёсцы смяюцца.

Аповесць “Мужык”, названая так, безумоўна, з прыгаданнем прывабных у сваёй працавітасці і самасці някрасаўскіх мужыкоў і купалаўскага “пана сахі і касы”, друкуецца ў гэтым годзе з працягам у часопісе “Польмя”. Да выхаду яе пачатку ў першым нумары была прымеркавана прэзентацыя ў Мінску. Пасля з’яўлення нумара другога — дастоеўская прэзентацыя. На абодвух прысутнічалі аднавяскоўцы Аляксея Сцяпанавіча, яго блізкія, пісьменнікі (між іншым, Аляксей Скакун таксама член Саюза пісьменнікаў Беларусі). Народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч чытала са сцэны ўрыўкі з аповесці, якія прысутныя слухалі ўважліва, зацікаўлена, заварожана. Падчас мінскай прэзентацыі на сцэне выступаў ансамбль з Астрамечава “Лявонь”, які скарэй



прысутных узроўнем выканання беларускіх народных песень. У Дастоеве ў канцэртнай частцы мерапрыемства свае таленты паказалі вучні мясцовай сярэдняй школы.

Між іншым, Аляксея Сцяпанавіча ў той дзень віншавалі не толькі з прэм’ерай твора пра яго жыццё, але і з юбілеем. У сакавіку яму споўнілася 65 гадоў. А пасля імпрэзы го-

сці наведзілі разам з віноўнікам урачыстасці хату, у якой ён нарадзіўся, і пакаштавалі гарачых, адразу з печы дранікаў.

На здымку: галоўны рэдактар часопіса “Польмя” Мікола Мятліцкі, аўтар аповесці “Мужык” Уладзімір Ліпскі і галоўны яе герой, астрамечаўскі старшыня Аляксей Скакун.

Міфалогія пераададлення

Беларуская проза першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя

Ірына ШАЎЛЯКОВА

З кожным новым творам В. Быкава вайна ўсё глыбей “пра-расцала”, укаранялася ў пасляваенным жыцці, працягваючы нявечыць лёсы тых, хто яе перажыў і нават, падавалася, “перамог”: “У вёсцы хадзіла пагалоска, што Выпаўзак за свае заслугі мае права застрэліць кожнага. Такая ягоная ўзнагарода. Іншым за подзвігі давалі ордэны ці медалі, а гэтаму далі такое страшнае права — забіць кожнага на свой суд. Мабыць, сапраўды вялікія былі яго заслугі, сведчаннем якіх насіў з сабой гэты страхавіты для жыццяўцаў наган” (апавяданне “Велікоднае яйка”, 2001). У апошніх быкаўскіх аповедах вайна ўсутыч набліжалася да сучаснасці — і трагедыя паглыналася паўсядзённасцю, героіка нярэдка пераўтваралася ў трагіфарс, як у апавяданні “Дваццаць марак” (1999). Героі тых твораў В. Быкава, дзеянне якіх адбываецца ў эпіцэнтры вайны, з’яўляюцца перад чытачом у той момант, калі ўся бясконцаць часу і прасторы сціскаецца для іх да кропкі, калі адвечны рух спыняецца — чалавек апынаецца ў пушце, паміж звыкла-ўтульным быццём і... нічым (апавяданне “Кароткая песня”, 2002). Як правіла, аўтар выводзіць сваіх персанажаў з гэтага Вялікага Нішто, і “кропка Нуль” становіцца пачаткам, а не завяршэннем Шляху.

У прозе А. Кудраўца вайна асэнсоўваецца як бясконцаць канкрэтных чалавечых трагедый. Апошнім часам ён аддае перавагу малым эпічным формам; яго невялікія па аб’ёме творы сінтэзуюць прыкметы філасофска-псіхалагічнай і лірычнай прозы (апавяданне “Каця і Балабончык”, 2000). Лейтматыўная ў творчасці гэтага празаіка тэма вайны набывае адметнае гучанне дзякуючы спалучэнню тонкіх эмацыянальных адценняў, нюансаў з дакладнасцю, рэчыўнасцю апісанняў і дэталіў (апавяданне “Зяюля пракукуе заўтра”, 2001). Разам з тым, у творах А. Кудраўца, што пабачылі свет у 2000-х, на першы план вылучаецца матэрыял “агледзін” прыватнай, асобаснай гісторыі. Хаця герой аповесці “Развітанне” (1987, 2007) і мяркуе, што “ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці”, вяртанне да сябе для розных персанажаў А. Кудраўца ў рэшце рэшт становіцца вяртаннем у роднасць. Пры гэтым асабліва абвострана адчуванне зломнасці сучаснай эпохі, пэўная “рэтрапектыўная скіраванасць” мастацкай увагі гэтага аўтара абумоўлівае адметны — “элегічны” — псіхалагізм ягонага прозы апошніх гадоў (“Успамін пра шэршню. З дзённікаў несучаснага чалавека”, 2006).

“У кожнага — свая вайна”, — назва аповесці (2005) М. Дубоўскага можа быць скарыстаная ў якасці “формулы”, што адлюстроўвае агульны прынцып вырашэння гэтай тэмы ў беларускай прозе першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя. Напрыклад, сам М. Дубоўскі асэнсоўвае яе ў рэчышчы традыцыйнай сацыяльна-псіхалагічнай айчынай прозы, часам, аднак, не ўнікаючы рамантызацыі вобразаў-персанажаў (згадаем, напрыклад, галоўных

Для старэйшага літаратурнага пакалення Вялікая Айчынная вайна і ў XXI стагоддзі так і не сталася мінулым. Зрэшты, да тэмы вайны старэйшыя пісьменнікі не вяртаюцца: з гадамі падзеі яе не толькі не блякнуць, але, здаецца, набываюць новую рэчыўнасць (гл. аповесць “Помні, Сталінград”, 2000, апавяданне “А немцы ў Парыжы”, 2001, І. Навуменкі; новыя раздзелы кнігі Н. Гілевіча “Перажыўшы вайну. Апавесць у абразках памяці”, 2008 — 2009).

герою аповесці “Мядовачка”, 2006, Косцю і Марысю).

Так ці інакш, у творах, аўтары якіх і напачатку XXI стагоддзя вяртаюцца да тэмы вайны, выразна адчуваецца глыбокая ўнутраная перакананасць пісьменнікаў у тым, што вайну нельга “прыдумаць”: каб мець права пісаць пра яе, трэба ведаць яе “знутры”, няхай гэтае веданне і апасродкаванае вопытам дзядоў і бацькоў. Бадай, менавіта гэты непрадэклараваны маральны імператыв абумоўлівае той факт, што ў беларускай літаратурнай прасторы можна адшукаць адзінкавыя творы, прысвечаныя чужым ваенным акцыям ды аперацыям. А вось

першае дзесяцігоддзе XXI стагоддзя колькасць празаічных твораў, непасрэдна звернутых да наступстваў чарнобыльскай катастрофы, відавочна зменшылася, хаця і тыя, што з’яўляліся на старонках літаратурна-мастацкай перыёдыкі, уражвалі адчайнай непазбыўнасцю чалавечых трагедый, спароджаных Чарнобылем (апавесць П. Місько “Зялёныя змеі”, 2004, раман Л. Левановіча “Пальновы вецер”, 2002 — 2004). Зрэшты, чарнобыльскае катастрофа настолькі трывала ўвайшла ў беларускую паўсядзённасць, што сталася неад’емнаю часткаю айчыннага грамадска-культурнага “пейзажу”, ці не абавязковым элементам дэкарацыі, на фоне якіх

казальна, што часам даследаванне паўсядзённасці — толькі на першы погляд “мазаічнае”, “фрагментарнае”, — становіцца грунтам для высокай сацыяльна-філасофскага ўзроўню, мастацкае ўвасабленне якіх ажыццяўляецца найчасцей праз жанры апавядання (творы са зборнікаў “Вячэра манекенаў”, 2002, Р. Баравіковай, “Кола”, 2004, М. Вайцяшонак, “У лесе”, 2002, “Графіці”, 2007, “Бунін-Марцінкевіч”, 2007, “Лёд”, 2002; 2007, “Уночы”, 1993; 2009, А. Федарэнкі; “Антонік”, 2001, А. Наварыча; “Мары з бульвара Даву. Апавед гіпатоніка”, 2005, Ф. Сіўко; творы з дэбютных кніг “Палескі Напалеон”, 2001, А. Крэйдзіча, “Закуцце”, 2007, Ю. Нерапка і інш.), наведлы (кніга “Урсула: наведлы каханьня”, 2003, Г. Марчука і аповесці (“Шула-мегаполіс”, 2007, Ф. Сіўко, “Халодная страва”, 2000, “Ахвяры”, 2001, В. Кадзетавай; “Шчасце ў падарунак. Гісторыя адной меланхоліі”, 2001, А. Крэйдзіча; “Ланцут. Кіна-апавесць”, 1994; 1995; 2005, А. Федарэнкі і інш.).

У першае дзесяцігоддзе XXI стагоддзя абвостраная ўвага беларускіх празаікаў да феномена індывідуальнай экзистэнцыі мела наступствам з’яўленне шэрагу твораў, якія, нягледзячы на адрозненні, аб’ядноўвае агульная эстэтычная інтэнцыя. Сутнасць яе можна ўмоўна акрэсліць праз паняцце “экзистэнцыяна-лірычнага рэалізму”: калі першы складнік тут задае вектар ідэяна-канцэптуальнага руху, дык другі ўказвае, хутчэй, на моўна-стылявыя асаблівасці мастацкага тэксту. Паводле гэтых сутнасных адзнак у адным мастацка-эстэтычным вымярэнні аказваюцца апавесць М. Купрэва “Лісты з мльна” (2003), раман-эсэ А. Лойкі “Уладзімір Караткевіч, або Палема Гарсія Лойкі” (2009), “Воўчая выспа. Палеская легенда” (2009) К. Цвіркі; апавяданні К. Тарасова “Брыліткі” (2007), “Нячутныя гукі самоты” (2007); “Чалавек-дрэва. Фантазмагорыя” (2002), апавесць “Спавадальныя дні ў чужым горадзе” (2005), апавед “Арні і Берк” (2009) С. Рублёўскага; апавед “Галубы” (2008) М. Андрасюка і інш. Менавіта ў гэтым рэчышчы апошнім часам выяўляецца арыгінальнасць светабачання В. Карамазова. Дзякуючы кнізе “З вясною ў адным вагоне” (2002), аповесці “Чырвоная брама” (2003), наведлам “Гарачая кроў Джота” (2004), “Марцівалі каты” (2005), іншым творах гэтага празаіка сённяшні беларускі чытач становіцца сааўтарам своеасаблівай “гісторыі ў асобах” нацыянальнага выяўлення мастацтва (калішняга і найноўшага). Рыса паміж жыццём і мастацтвам у нарысах, эсэ, апавесцях, аповедах В. Карамазова як бы “станчаецца”, лёс творцы паўстае працягам — і пераададленнем лёсу роднай зямлі, Беларусі, якая нараджае “людзей-птушак”, няхай тыя на час і забыліся пра тое, што могуць лётаць.



Малюнак Малагіжыгі Аверчук

падзеі Другой сусветнай вайны нават у невялікіх, “камерных” творах беларускіх празаікаў (такіх, як наведла Уладзіміра Сцяпана “Чорна-белы фотаздымак”, 2005) набываюць значнасць маштабнага вобраза-сімвала, бо любыя звязаныя з ёй падзеі і азначаюць сустрэчу з нябытам, якая доўжыцца і дагэтуль не толькі для відавочцаў (адзін з самых яркіх узораў — апавед Л. Дранько-Майсюка “Аляксей Нічыпорка і Рудольф Гес” (2003), жанр якога самім аўтарам вызначаны як “паэма”).

І наступным пакаленням беларусаў лёсіла мець сваю “вайну”, у іх — свае бітвы. Адна з найбольш трагічных і трагедыйных паводле сваіх наступстваў — Чарнобыль. Напрыканцы XX стагоддзя катастрофа на Чарнобыльскай АЭС асэнсоўвалася амаль як “васевая падзея” найноўшай гісторыі, пункт адліку “постчарнобыльскага” быцця; адпаведна, чарнобыльскае тэма ў 1990-х гадах займала істотнае месца і ў беларускай прозе, і ў паэзіі, і ў эсэістыцы. У



«Унікальны культуралагічны матэрыял...»

Уладзімір Зяневіч

Праблема захавання і вывучэння традыцыйнай народнай культуры, інтэграцыі яе ў сістэму сучаснага духоўнага жыцця набывае сёння асаблівую вастрыню і актуальнасць. Вось чаму кніга Ніны Русаковіч “Пра песню народную, “Неруш” і Валянціну”, якая выйшла гэтымі днямі, выклікае вялікую цікавасць. Упершыню ў друку Беларусі прадстаўлена асобная грунтоўная праца, прысвечаная дзейнасці Заслужанага амагарскага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля “Неруш” і яго кіраўніка Валянціны Гладкай, у якой аўтар уздымае вельмі актуальную і важную для новай Беларусі тэму выхавання патрыятычнай свядомасці і нацыянальнай годнасці нашай моладзі.

Н. Русаковіч дастаткова глыбока і поўна прадстаўляе творчы шлях ансамбля “Неруш” — ад пачатковых форм амагарскай дзейнасці да вяршынь мастацка-творчага прафесіяналізму. Асэнсоўваецца роля ў гэтым працэсе мастацкага кіраўніка ансамбля Заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь В. Гладкай, якая таксама прайшла надзвычай цікавы шлях да высокага прафесіянала, выдатнага інтэрпрэтара народнага мастацтва.

Кніга філолага па адукацыі Ніны Русаковіч вельмі актуальная, бо, па-першае, небагатая практыка асвятлення і асэнсавання творчых дасягненняў лепшых мастацкіх калектываў краіны, якая існавала ў савецкія гады, у апошнія дзесяцігоддзі спынілася ўвогуле. Сёння замест аналітычнага матэрыялу і глыбокіх разважанняў над лёсам нацыянальнага мастацтва мы маем пераважна невысокай якасці камерцыйную рэкламу сучасных папулярных груп.

Дакладнае вызначэнне жанравай прыналежнасці твора вымагае аналізу. На першы погляд кніга напісана ў жанры дакументальна-публіцыстычнага нарысу, у якім падрабязна выкладаюцца і асэнсоўваюцца факты творчага жыцця ансамбля “Неруш” у, так бы мовіць, “інтэр’еры” грамадскага і культурнага жыцця на шай краіны. На карысць гэтага сведчыць форма гутаркі, якая паслядоўна выкарыстоўваецца аўтарам. Праз добра падобраныя інтэрв’ю, у якіх выказваюцца думкі, меркаванні розных людзей, аўтар мэтанакіравана выводзіць чытача на пэўны роздум, вымушае яго паверыць у тое, чаму верыць сама. У кнізе выкарыстоўваюцца дакументы, матэрыялы перыядычнага друку, спасылкі на навуковыя творы, шматлікія выказванні вядомых дзеячаў навукі і мастацкай культуры. Разам з тым, відавочныя і рысы гісторыка-біяграфічнай прозы — плос публіцыстычны пафас, які тлумачыцца падкрэсленай грамадскай пазіцыяй аўтара.

У кнізе можна ўмоўна вылучыць тры ўзаемаабумоўленыя тэмы: традыцыйная народная культура, пенсенны фальклор Беларусі; ансамбль “Неруш” і яго кіраўнік; лёс айчынай культуры. Творчая дзейнасць калектыву як прапагандыста і папулярызатара нацыянальнага мастацтва разглядаецца ў кантэксце гістарычнай пераменнасці народнага ўспрымання ў Беларусі. У гэтым плане вельмі паказальны раздзелы “Зборальнікі-адрэджэнцы народнай песні”, “Народная песня на чужыне”. Выданне змяшчае дадатка для замежных чытачоў на рускай і англійскай мовах.

Кніга пабачыла свет у Выдавецкім цэнтры БДУ да 90-годдзя ўніверсітэта і 30-годдзя творчай дзейнасці ансамбля і яго кіраўніка В. Гладкай. Гэта сапраўды балеізнае выданне з прывабным дызайнам, багата ілюстраванае. Каштоўнасць кнігі ўзбагачаецца дадаткам — дзюма кампакт-дыскамі, якія дадуць магчымасць адчуць усю прыгажосць гучання “Нерушы”.

18 лютага, у дзень народзінаў беларускага пісьменніка **Максіма Гарэцкага**, **Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры** гасцінна прымаў удзельнікаў штогодняй навуковай канферэнцыі — **XIX Гарэцкіх чытанняў**. **“Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Праблема выдання спадчыны”** — менавіта так былі акрэслены тэматычныя межы канферэнцыі. Сорок восем заявак прыхільнікаў таленту братаў Гарэцкіх было даслана на адрас **Аргкамітэта**, і многія навукоўцы прынялі непасрэдным удзел у чытаннях. У цэнтры ўвагі даследчыкаў апынулася праблема выдання літаратурнай і навуковай спадчыны **Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх**. Якраз пра гэта ішла размова на пленарным пасяджэнні — і ў дакладзе члена-карэспандэнта НАН Беларусі **М. Мушынскага** і акадэміка **Р. Гарэцкага**. Закранутыя пытанні знайшлі свой працяг у дакладах іншых навукоўцаў — **Я. Аношкі, Г. Кажамякіна, В. Скалабана, Д. Дудзінскай, Р. Зінавай, В. Курцовай**.



«Пачнём збіраць зярно к зярняці...»

Міхась МУШЫНСКІ

Рашэнне Аргкамітэта XIX Гарэцкіх чытанняў уключыць у праграму чарговай канферэнцыі тэму “Выданне спадчыны братаў М. і Г. Гарэцкіх” трэба толькі вітаць. Мой шматгадовы асабісты вопыт у распрацоўцы планаў-праспектаў многіх збораў твораў, а тым болей удзел у іх практычным ажыццяўленні, пераконвае, што падрыхтоўчы перыяд заўчасным не бывае. Наадварот, найчасцей мы маем справу са значнай запозненасцю пачатку працы. А гэта заўсёды спараджае пашпешлівасць, пры якой непазбежна ўзнікаюць пралікі, накладкі, упущэнні і г.д. Варта адзначыць і яшчэ адзін істотны момант. За апошнія гады выдадзена салідная бібліятэка твораў нацыянальнай класікі, пачынаючы з Поўнага збору твораў М. Багдановіча ў 3-х тт., Я. Купалы ў 9 тт. (10 кн.), набліжанага да Поўнага збору твораў Я. Коласа ў 20 тт. (з іх выйшла 13), але не было ніводнага выпадку, каб план-праспект друкаваўся ў літаратурнай перыёдыцы з мэтай яго публічнага абмеркавання зацікаўленымі коламі. Прычына тут вельмі банальная — на падобных эксперыментах ў тэксталагаў не застаецца часу, бо ім трэба тэрмінова запускар шматомнае выданне ў вытворчасць! І такое становішча стала нормай. Хацелася б у гэтую норму ўнесці карэктывы.

Зрэшты, не сам па сабе план-праспект сёння з’яўляецца першачарговай задачай. Галоўнае — ад агульных заклікаў і адцягнутых разважанняў перайсці да канкрэтнай справы: паставіць і абмеркаваць практычныя пытанні, ад вырашэння якіх і будзе залежаць узровень Поўнага збору твораў, яго запатрабаванасць чытачамі і даследчыкамі. Толькі далёкі ад практыкі выдання шматомных збораў твораў людзі могуць думаць, нібыта згаданае пытанне вырашаецца лёгка, апэратыўна. Гэта памылковы погляд. Распрацоўцы плана-праспекта папярэднічае абмеркаванне шэрагу складаных праблем. Вось я і хацеў бы закрануць некаторыя з гэтых праблем, звярнуць на іх увагу, папрасіць практычнай дапамогі са спадзяваннем, што заклік будзе пачуты.

Паўтараю: сёння выразнага адказу на многія пытанні няма. Шукаць адказ трэба разам, сумесна, калектыўна. У першую чаргу неабходна вызначыць, з якіх крыніц будзе папаўняцца корпус новага выдання. Шэраг крыніц вядомы:

1. Збор твораў у 4-х тт. (1984 — 1986). Гэта 367,9 ул.-выд. аркушаў.
2. Творы (1990) — 36,02 арк.
3. Гісторыя беларускай літаратуры (1992) — 27,7 арк.
4. Зборнік “Максім Гарэцкі. Публіцыстыка 1918 — 1919 гг.” (2000). 10,25 арк.
5. Часопісныя публікацыі твораў, якія па розных прычынах не ўвайшлі ў пералічаныя вышэй тамы і выданні: “Скарбы жыцця”, “Маладняк” за пяць гадоў і інш.

6. Рускі варыянт “Віленскіх камунараў” — Віленские воспоминания (1934, 1937).

Гэта даступныя крыніцы, дзе аўтарскі матэрыял сабраны, часткова пракаменціраваны. Але існуюць іншыя, менш вивучаныя крыніцы. Сярод іх трэба назваць публіцыстычную спадчыну пісьменніка. Яна абнародавана толькі часткова, шэраг значных матэрыялаў у “Творы” (1990) не ўвайшоў. Тут нас чакае няпростая карпатлівая праца і сур’ёзныя намаганні каментатараў. Карпатлівая таму, што перыядычныя выданні, у якіх змешчаны адсутныя ў аднатомніку 1990 г. публіцыстычныя матэрыялы, знаходзяцца ў Вільні, і паездкі ў тамтэйшыя кнігасховішчы, бібліятэкі і праца ў іх сёння звязаны з сур’ёзнымі фінансавымі выдаткамі.

Узнікнуць складанасці і пры каменціраванні новавыяўленых публіцыстычных артыкулаў, бо аўтарам закраліся вострыя пытанні міжнароднага становішча, міжнацыянальных адносін, тэрытарыяльных спрэчак, рэлігійных, канфесіянальных стасункаў. Усё гэта запатрабуе ад тэксталага дасведчанасці ў пытаннях грамадзянскай гісторыі, гісторыі культуры і г.д. За кароткі тэрмін, “на хаду” такую працу якасна, поўна, вычарпальна не зробіць.

Другая крыніца папаўнення асноўнага корпуса збору твораў — лексікаграфічная спадчына М. Гарэцкага. 1. Руска-беларускі слоўнік. Разам з Г. Гарэцкім. Смаленск. 1918. 2 — 3. Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік. Вільня. 1919. 2-е выд., стэрэатыпнае. Вільня. 1921. 4 — 5. Практычны расійска-беларускі слоўнік. З М. Байковым. Мінск. 1924. 2-е выд. Мінск. 1926. Выпраўленае і дапоўненае. 6. Беларуская-расійскі слоўнічак. Белорусско-русский словарь. Выданне 3-е, пераробленае. Мінск. 1925. 7. “Маскоўска-беларускі слоўнік” братаў М. і Г. Гарэцкіх. Выд. 2-е, “з папраўкамі і вялікімі дадаткамі” (1920).

З выкладзенага бачна, што даследчыкаў чакае вялікая праца ў плане каменціравання слоўнікаў — ацэнкі іх навуковага ўзроўню, іх класіфікацыі і г.д. Будзем спадзявацца перш за ўсё на практычную дапамогу з боку тых моваведаў, хто рэгулярна бярэ ўдзел у “чытаннях”. А даследаваць тут ёсць што. Напрыклад, пытанне выбару асноўнага тэксту. Калі за асноўны браць тэкст 3-га выдання “з папраўкамі і вялікімі дадаткамі”, то яким павінен быць лёс першапачатковага тэксту? Яго трэба зусім адкінуць ці ён варта аказацца ў рубрыцы “Варыянты і розначытання”? Ці ўвогуле ўсё выданні друкаваць у храналагічнай паслядоўнасці?

Трэцяя крыніца — пераклады мастацкіх твораў, ажыццёўленыя М. Гарэцкім. Агульны іх аб’ём — доволі значны, бо размова ідзе не толькі пра малыя жанравыя формы, але і пра аповесці, раманы і інш. Вось пералік гэтых перакладаў:

1. Арсеннеў У. У нетрах Усурыйскага краю (1929).
2. Горкі М. Зброднік; Канавалаў; Чалкаш (1930).
3. Лібядзінскі Ю. Камісары: [Аповесць] (1930).
4. Лібядзінскі Ю. Тыдзень: [Аповесць] (1930).
5. Фадзееў А. Разгром (1930).
6. Спроба пераробак і вольных перакладаў песеннага матэрыялу для п’яння яго па-беларуску. Дзесяць песень і рамансаў / З руск. (1920).
7. Слова а палку Ігараве / Са старажытна-руск. (1922).
8. Пераклад уласных твораў: Сука магната, Шемит сердце, За што?, Монашенка.

Тут тэксталагаў-гарэцказнаўцаў зноў жа чакаюць непрадбачаныя цяжкасці. Сутнасць іх вось у чым. Калі мы рыхтавалі Зборы твораў М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа, там вершаваныя пераклады з А. Пушкіна, М. Лермантава, Адама Міцкевіча, з Тараса Шаўчэнкі, нават Купалавы пераклады апавяданняў з украінскай мовы, друкаваліся без праблем. Ніякіх прырачэнняў з боку выдавецкіх рэдактараў, кнігагандлёвых арганізацый, рэцэнзентаў не ўзнікала. Па-першае, гэта адносна невялікія памерамі вершаваныя творы, па-другое, размова ішла пра сусветную класіку, перададзенаю класікамі беларускай літаратуры. А цяпер размова ідзе пра аповесці і раманы савецкіх пісьменнікаў, ацэнка і роля якіх у літаратурна-грамадскім жыцці краіны, у развіцці рускай літаратуры апошнім часам пераглядаецца, пераасэнсоўваецца. Раней і Ю. Лібядзінскі, і А. Фадзееў уваходзілі ў пісьменніцкую наменклатуру, іх творы вивучаліся ў школе, у ВНУ. Сёння сітуацыя змянілася. Адсюль зразумела: перш чым уводзіць перакладныя аповесці ў корпус Поўнага збору, неабходна вивучыць пытанне: ці не састарэлі гэтыя аповесці, раманы ў сваім змесце, пафасе? Ці ёсць патрэба тыражаваць іх у беларускамоўным чытацкім асяроддзі? Пэўны адказ на пастаўленыя пытанні патрэбен дзеля таго, каб збор твораў не даваўся пасля карэнным чынам пераглядаць у працэсе выдання.

А што трэба рабіць з перакладзенымі і адрэдагаванымі М. Гарэцкім лінгвістычнымі тэкстамі? Тут таксама ёсць праблема. На мой погляд, гэтыя прыклады, а яны, як устанавіў М. Кенька, складаюць цэлы том (!), — надзвычай каштоўны матэрыял для вивучэння гісторыі выпрацоўкі моўна-стыльовых, вобразна-выяўленчых сродкаў публіцыстычных жанраў. М. Гарэцкі імкнуўся пазбягаць калек з рускай мовы, ён шукаў беларускія лексічныя адпаведнікі. Шукаў і многае зрабіў у гэтым кірунку. Вось таму было б карысна ўключыць лінгвістычныя артыкулы ў Поўны збор. Тое, думаецца, узбагаціла б нашы веды пра Гарэцкага-моваведа, Гарэцкага-перакладчыка.

Я спыніўся на тых “крыніцах”, якія могуць істотна паўплываць на агульны аб’ём Поўнага збору. Зусім відавочна, што выданне будзе выглядаць па-розна-


му ў залежнасці ад таго, увойдуць у яго корпус згаданыя вышэй празаячныя творы У. Арсеннева, М. Горкага, Ю. Лібядзінскага, А. Фадзеева, У. Леніна ці не. Калі ж мець на ўвазе “крыніцы”, не такія багатыя на новыя тэкставыя паступленні, то і іх таксама нельга скідаць з рахунку, бо сумарна і яны могуць даць адчувальную лічбу ў друкаваных аркушах. Каб наглядна пацвердзіць дадзены тэзіс, я правёў параўнальны аналіз тэксту апавядання “Рунь” 1914 г. і тэксту, які дапрацоўваўся ў 1926 — 1928 гг. Вынікі назіранняў выкладзены ў артыкуле “Творчая гісторыя апавядання “Рунь”. Ён надрукаваны ў зб. “XVIII Гарэцкія чытання” (2010. С. 122 — 138). Варыянтаў набралася шмат. І ўсе тэкставыя розначытання цікавыя, змястоўныя. Яны даюць багаты матэрыял для вивучэння творчасці пісьменніка, эвалюцыі яго светапогляду, станаўлення майстэрства. Якім акажацца аб’ём варыянтаў астатніх апавяданняў, загадзя не скажаш. Тут патрэбна фронтальная зверка. І не толькі твораў зборніка “Рунь”, зборніка “Досвітка”, але і іншых твораў. Можна не сумнявацца, што варыянты першадруку істотна ўзбагацяць выданне.

Тое рашэнне, якое было прынята пры падрыхтоўцы да друку і каменціраванні “Гісторыі беларускае літаратуры” ў 1992 г., задавальняла і чытачоў, і даследчыкаў. Маецца на ўвазе і выбар асноўнага тэксту, і змястоўнае, разгорнутае пасляслоўе, у якім адзначаліся адрозненні паміж першым выданнем (1920) і трэцім (1924), дзе найбольш поўна адбілася творчая воля аўтара гэтай этапнай для беларускага літаратуразнаўства “Гісторыі...”. Але на сённяшні дзень зробленага амаль 20 гадоў таму ўжо недастаткова, паколькі прыведзеныя ў пасляслоўі асобныя фрагменты тэксту першага выдання не могуць даць вычарпальнага ўяўлення пра навуковую канцэпцыю Гарэцкага — гісторыка літаратуры. Вось чаму тут патрэбны новыя падыходы. І ў дадзеным выпадку вельмі дарэчы была б рубрыка “Іншыя рэдакцыі і варыянты”, якая дасць і шараговаму чытачу, і прадстаўнікам новай літаратуразнаўчай генерацыі нагляднае ўяўленне пра тое, як мяняўся погляд Гарэцкага на гісторыка-літаратурны працэс у Беларусі, на творчасць многіх пісьменнікаў.

Але і на гэтым праблема друкавання “Гісторыі...” не вычэрпваюцца, паколькі існуюць чатыры яе выданні. І іх сутнасныя адрозненні таксама павінны быць зафіксаваны і пракаменціраваны.

Са сказанага не вынікае, нібыта ўсе пытанні, якія тут уздымаюцца, павінны быць вырашаны неадкладна. Не, гэта аб’ёмная праца, якую на энтузіязме не адолееш. Патрэбны сумесныя намаганні. Але бясспрэчна адно: можа здарыцца так, што мы атрымаем магчымасць выдаваць спадчыну М. Гарэцкага ў яе поўным аб’ёме, а рэальна да гэтай справы будзем не гатовыя. І ўсё пойдзе па скарачаным варыянце, бо зноў у тэксталагаў не хопіць часу, як яно ўжо не раз здаралася. Вось каб такая небяспека нас не напаткала, якраз і патрэбна мець пэўны даздел, мець рэальныя напрацоўкі, якія будуць з удзячнасцю выкарыстаны складальнікамі і каментатарамі збору твораў.

Калі пераводзіць размову ў чыста практычны план, то, думаецца, варта было б на добраахвотнай аснове стварыць каардынацыйную групу тых, хто мае жаданне і магчымасць больш шчыльна заняцца пытаннямі падрыхтоўкі Поўнага збору твораў М. Гарэцкага. Маецца на ўвазе і непасрэдная распрацоўка тых аспектаў, якія мы закралі; і прыцягненне да працы маладых даследчыкаў, іх заахвочванне пытаннямі тэксталагіі; і сувязі з іншымі навуковымі, адукацыйнымі цэнтрамі, з архіўнымі службамі на прадмет пошукаў новых дакументаў, звестак, у тым ліку і выяўлення публікацый у замежным друку. Без кааперацыі, без сумесных намаганняў мы далёка не прасунемся... Максім Гарэцкі — шматгранная асоба, дзеяч нацыянальнага адраджэння, а гэты час спараджаў сапраўдных падзвіжнікаў, якім быў і застаўся М. Гарэцкі ў свядомасці беларускага народа. Годна адзначыць 120-годдзе класіка нацыянальнай літаратуры, выдатнага грамадска-культурнага дзеяча, вучонага-асветніка — а гэтая дата прыпадае на 18 лютага 2013 г., — пачэсная задача беларускай інтэлігенцыі.



Кастусь Жуц

Як “цвёрды грунт”
намацаць пад нагамі...
Пагуднае здраніценне.
Люты жах.
Напаты нервы —
як стальныя ліны.
І пот — руччом.
І слёзы — далавах.
І ўдары сэрцаў:
“Міны! Міны! Міны!”
А потым — гром...
А потым — гул вятроў...

І зразумеў я,
лежачы на жвіры,
Дваіх недалічыўшыся сяброў,
Што два плюс два —
не кожны раз чатыры.

Вісажары

Пакуль круціў я жорны жар-нябёс
Сугмень-вачыма —
Перада мной праходзіў міма лёс,
Праходзіў міма.

Круціць прынадна гэты калаўрот
Святла, мігцення,
Бо вісажары — гэта касмалёт,
Палёт імгнення.

Яшчэ не ўпаў за неба маладзік,
А ўжо світае.
Я й сам — прыгнаны з забалацця дзік,

Святло — вітаю.
Пайду. І суніму сваю душу
Ля тых нябёсаў,
Дзе свой давер запасу я нашу
Ля сіняпёсаў.


Там мама бразне-выстукне вядром,
Сустрэне Шарык.
І я адчую ўсім сваім нутром:
Тут — вісажары...

Крынічная завадзь


Памалюся вадзе,
Што адкрыла
мне тайну сьвядома,
І ўвайду,
сівадзед,
У сьвятых
яе вакаёмь,

Дзе так многа святла,
І цяпла,
і густой халадэчы,
Быццам
вечнасць на плечы лягла,
Проста —
цэлая вечнасць.

Абцалую я гэту ваду,
Ёй
напіўшыся ўволю, —
І нуду
ад сябе
адвяду
І на год, і на два,
і — на болей...



Фота Кастуса Дробава



Іван Ждановіч

Замовы для мовы

1. Замова сонечна-крынічная

З-за далёкага бору,
Цёмнага нагавору,
З бяспамяцтва ночы —
Сонца прасвятляе вочы.

А з-пад каменя халоднага,
Цяжкага і няплоднага,
Сіліцца ў свет прабіцца
Багіні Жывы сястрыца —
Жывая крыніца.

Прамаўляю табе, брат, замову
На родную мову.
Дай, Божа, мове роднай,
Табе ўгоднай —
У душы брата пасяліцца.

Дай розуму, як сонцам,
Ёй прасвятліцца!
І знямелай душы да донца,
Як вадою крынічнай,
Ацаліцца.

А жыві ты,
Святая мова-аснова,
У сховах розуму і душы...
І вечнае Дрэва роду-народу
Уздымай-калышы...
Амінь.

2. Замова вясновая

Ад вясновага цяпла —
Сіла дрэва працяла,
Ажывіла, пацякла
І лістотай загула,
Загаварыла...
Прачынайся, мова-сіла!..
Наталяйся мова сілай,
Ты, чуллівая душа...
Каб што ні дзянёчак —
То новы расточак,
Каб што ні гадок —
То новы лясок.
А моўныя сухоты —
Прэч вас у гнілыя балоты!
Амінь.

3. Замова ад трасянькі-ліхаманкі

Добрым часам
Чыстым словам
Хай бароніць мая замова
Ад слоў-паразітаў —
Прэч іх у карыта,
Ад памылак у родным склоне —
Назаўсёды, не толькі сёння.
Як ад зерня прэч мякіна —
Пакінь, трасянька, дачушку і сына!
Каб цякла іх мова,
Як салодкі мёд,
Каб лавілі словы
Ў свае ловы
Ззянне расы,
Таямніцы красы,
Сонца прамяні...
Божа, моваю ўсіх абарані —
Каб жылі ў радасці і чысціні.
Амінь.

Нахлыне ў сэрца пачуццё —
І снег душы растане раптам.
І ты мяне надзеліш праўдай,
Гарачай, быццам цел зліццё.

І зашумяць наўкол жыты,
Брылі зазьяюць жаўтаквету.
І будзе гэта сон ці лета,
Наўрад ці зразумееш ты.

Ярыла мяккай даланёй
Цябе акрые, аблагодзіць.
І вочы ішчасце кроз народзяць
Пад першабытнай вышынёй.

Міннае поле

Алесю Харобраму

Чацвёрта нас
на мінным полі йшло.
Вужакай смерць
вадзіла нас па галу.
І выйсця з гэтай пасткі
не было.
Мы паміралі зажыва, памалу.

Налева — смерць.
Направа смерць,
але

Карцела выжыць нам,
яшчэ зялёным.
Мы па жарстве ступалі
след у след,
Зямлі раз-пораз
робячы паклоны.

Малілі Бога.
Пракліналі лёс.
І “духаў” крылі
злымі мацюкамі.
І не было страшней
для нас пагроз —



Пайшла, ніколі ўжо не вернецца...

У першых чыслах лютага на Елісеўскіх могілках пад Барысавам хавалі, мабыць, самую таленавітую паэтку Барысаўшчыны Тацяну Зіненку. Чорныя стараверскія крыжы на фоне белага снегу надавалі жалобнае афармленне гэтай, па сутнасці, непазбежнай падзеі. Адпяваў нябожчыцу мясцовы святар Аляксандр.

У апошні шлях паэтку праводзілі яе сваякі, блізкія сябры, педагогі, журналісты мясцовых газет. Цырымонія была сціплай, як пры жыцці і сама жанчына, якая ляжала ў труне. Вянкоў таксама было няшмат, адзін з якіх — ад паэтаў Барысаўскага раённага літаратурнага аб’яднання “Натхненне” — усклаў аўтар гэтых радкоў.

На крыжы пазначаны лічбы: “4 сакавіка 1960 — 1 лютага 2011”. Яна пражыла

крыху больш за 50 гадоў, але пакінула добрую памяць у сэрцах аматараў паэзіі, удзячных вучняў.

Творы Тацяны Зіненкі друкаваліся ў мясцовых газетах, увайшлі ў апошні калектыўны зборнік барысаўскіх паэтаў “Званы памяці”. На жаль, намечаны да друку свой аўтарскі зборнік вершаў “Плакала дзяўчынка” яна ўжо не ўбачыла.

— Калі я вучылася ў 5-м класе СШ №14, у нас была выдатная настаўніца — Тацяна Зіненка, якая і навучыла мяне любіць усё беларускае, — сказала былая вучаніца паэтки Людміла Лапянок. — Яна прыходзіла на ўрокі ў стылізаваным беларускім адзенні, распавядала пра цікавыя старажытныя рэчы, якімі багата Беларусь. Гэта і паспрыяла таму, што я стала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Я заўсёды сачыла за яе вершамі. Яны былі такімі пранікнёнымі, ічырымі, у іх заўсёды прысутнічаў роздум. Хоць і не шмат год Тацяна Зіненка працавала ў нашай школе, але памяць пра яе жыве заўжды.

Анатоль МАЗГОЎ

Тацяна ЗІНЕНКА

Пакінь мяне

Г. А.

А нам з табой не выпадае разам,
Каханы мой, ты сам пакінь мяне,
Не палічу я гэта за абразу —
Я па табе заплачу і ў труне.

Не пазбягай апошняе прынкуі:
Пакінь мяне на строме пачуцця, —
Кажу табе і прасціраю рукі,
Як безнадзейна хворы да жыцця.

Дазволь наплакаць на тваім плячы.
І супакойна не ўсчувай за гэта,

Бо найцяжэй за ўсё любіць паэта
І развітання кланяцца ўначы.

Нібы знямелі нашы галасы,
Каб мы сустрэчы новай не прасілі.
І то не слёзы вочы абрасілі,
А прыгаршчы бурштынавай расы.

Як хутка спыняецца наша дарога...
Нам час разлучацца, а рук не разняць.
Дазвольце мне Вам напаследак сказаць:
“Як хутка спыняецца наша дарога...”
Бясконца роспач мая і трывога,
Мне Вас немагчыма ніколі суняць.
Як хутка спыняецца наша дарога.
Нам час разлучацца, а рук не разняць.

Памяці бабулі

Я не дайшла да Бога...
я падышла да Храма.

Зязюльчына куванне
пачулася здаля...

О, не кувай, зязюля,
я ведаю таксама:

Няма такога грэху,
якім не грэшна я...

Адну магілу маю,
і то не ў родным краю.

О, не кувай, зязюля,
і лес не шалясці.

Сама сябе я толькі
за гэта пакараю,

Сама сабе я толькі
скажу, куды ісці...

Дэбют



Надзея Статкевіч

Нарадзілася ў 1986 г. у вёсцы Арэхаўка Магілёўскай вобласці. Скончыла гістарычны факультэт і магістратуру БДУ. Цяпер навуковы супрацоўнік НГАБ (Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі). Друкавалася ў часопісе “Малодосі”, студэнцкіх газетах. Раман “Папялішча” цалкам будзе надрукаваны ў 5-м — 6-м нумарах “Малодосі”.

Папялішча

Урываак з рамана

навучыць плесці такі ж прыгожы вянок, які ў яе на галаве.

Пані Марыя зірнула на мужа. Ён кіўнуў, і тады жанчына звярнулася да Ульяніцы:

— Застанешся ў маёнтку.

Старая Параска стаяла на каленях і падкладвала суняк у польмя. Камін быў зграбненькі, абкладзены магілёўскай цэглай, ён добра абаграваў гэты пакой, адзін з самых халодных у маёнтку. Яшчэ колькі год таму, калі яе панначка толькі нарадзілася, старая папрасіла гаспадара збудаваць гэтую пачурку.

Зараз малая клалася спаць. Яна кружылася ў беленькай, з тонкага лёну сукенцы і смяялася да слёз. Адшпурхнуўшыся ножкамі, яна падскоквала і даставала пальчыкамі да саламянага галубка, які вісеў над яе ложкам. Галубок пачаў гойдацца на абортцы і ціха шабуршэў пёркамі залацістых крыльцаў пры кожным дотыку да столі. Нарэшце Людовіка здаволялася і села.

— Бабцю, — паклікала раптам старую, — чаго ён тут вісць? Толькі пыл збірае. Можа, выкінуць?

Параска пакруціла галавой і падышла да дзяўчынікі.

— Няхай вісць, панначка. Я гэтую цацку зачапіла, калі ты з калыскі яшчэ без мяне не вылазіла.

— На што?

— Каб Сон прыходзіў.

Дзяўчынка здзівілася:

— Сон? А ён без гэтай птушкі не прыйдзе?

Параска заўсміхалася.

— Не. Увечары ціхенька паляжы, можа, што пачуеш.

— То як?

— Кожны вечар да цябе Сон прылятае.

Малая шырока расцішчыла вочы.

— Раскажы, раскажы мне, бабцю, — стала прасіць і паляпала далонькай па коўдры. — Садзіся. Які ён, мой Сон?

Параска прысела і пачала распавядаць.

— Сон галубком прылятае, чапляецца лапкамі за парэнчы і крыльцамі цябе накрывае. Я ж тады сяджу і не рухаюся, каб не спужаць.

— Я яго магу бачыць?

— Не. Але калі раптам цёпленька стане, быццам маці лашчыць, то ведай — гэта Сон. Ты спіш, а птаха пільную, каб розныя жахі ўначы не прыходзілі.

— І мой саламяны такі?

— То як жа, панначка.

— Тады няхай вісць.

Яна супакоілася і ляжала ціхенька, разглядаючы саламяную птушку. Тут зарыпелі дзверы, і ў пакой увайшла Ульяніца. Яна прынесла дровы і паклала каля каміна. Пасля села на крэсла побач і пачала пераплятаць касу, з якой вылезлі непаслухмяныя пасмы залацітых валасоў. Людовіка цяпер зноў сядзела, трымаючы ў руках стужку чырвонага шоўку, ды цікавала за ёй.

— Учора да мяне Сон не прыйшоў, — раптам сказала яна.

— Мусіць, у іншай дзяўчынікі затрымаўся, — адказала Параска.

— Таксама паненкі?

— Ён да ўсіх дзяцей прыходзіць.

— Да ўсіх?

— Але.

— Як дзіўна. Яны ж халопы.

Параска засмяялася:

— Усе дзеткі аднолькавыя. З ручкамі, ножкамі, усе плачучы і смяюцца, да мамкі просяцца.

Людовіка задумалася, пасля зноў паглядзела на Ульяніцу.

— Учора я бачыла, як яна ноччу некуды пайшла, — зноў загаварыла.

Дзяўчына пераплянула са старой, а Людовіка працягвала:

— Да мяне Сон не прыляцеў, васьмі не спала.

Ульяніца пабялела і апусціла вочы.

— Я да буслоў хадзіла.

— Да якіх буслоў? — здзівілася дзіця.

— Учора было Узвіжанне, а на яго жораў у астатніх пьтаецца, калі ляцець у вырай.

— Праўда?

— Так, — пацвердзіла Параска. — На полі зжатым усе буслы збіраюцца і гамоняць.

— Я таксама хачу гэта пабачыць!

Параска пакруціла галавой.

— Яны сёння адляцелі. Наступным разам пойдзем. Цяпер жа кладзіся спаць, Сон хутка павінен прыляцець, а калі не знойдзе на месцы, то пойдзе да іншай дзяўчынікі.

— Ой, — закрычала панначка і пабегла да ложка. — Я так не хачу! Я буду чакаць мой Сон!

Параска з Ульяніцай засмяяліся, а дзяўчо схавалася пад коўдру і замаўчала, але не вытрымала духаты і высунула галаву.

— Людовіка, — паклікала яе Параска.

— Што?

— Ты толькі пра буслоў нікому не гавары.

— Каб вусны адсохлі, калі каму раскажу.

Яна па-змоўніцку зірнула на Ульяніцу і засмяялася.

— Бабцю, — звярнулася яна да старой, — будзеш мне пець?

— А ты хочаш?

— Хачу.

— Дык чаму ж учора сказала, каб не пела? Даролай сябе назвала.

Дзяўчынка сумелася і вінавата прамурчала:

— Адмовілася, бо бацька быў з Альбертам. Альберт з мяне смяецца, дражніцца, што малая.

Яна паглядзела на старую і засмуцілася. Няечка сядзела на эдліку і здавалася такой маленькай, старэнькай і сумнай, што малая не вытрымала і кінулася да яе. Ручкамі абхапіла Параску за шыю і зашапталла:

— Даруй мне, Парасачка. Я больш ніколі такога не скажу.

— Ды даўно даравала, мая песта.

Яна пасадзіла дзяўчынку на калені і пачала гушкаць.

— Раскажы пра змея, — папрасіла дзяўчынка.

— Навошта пра змея? Давай лепш пра вадзяніц, а то спужаешся і не заснеш.

— Не, спачатку пра змея, а пасля пра вадзяніц.

— Ну, добра. Жыў у нашай вёсцы чалавек. Нічога не меў: ні гаспадаркі, ні грошай, хлеб ніколі не еў. Але раптам разбагацеў. Каня купіў, хату адбудаваў, пачаў жыць добра. Вось і сталі людзі гаварыць, што яму грошы змей носіць, якога сам вывеў. Кажуць, што калі чорны певень пражыве сем гадоў, то пад канец апошняга знясе гаспадару яечка, якое нагадвае ракавінку смаўжа. Гэтае яйка носіць пад пахаю тры гады, пакуль не выліпіцца маленькае змяня. Яго трэба пеціць, трымаць у цяпле і карміць яечняй, бо калі вырасце, то пачне лятаць і адшукваць скарбы.

Ці чулі такое калі?

Дзяўчаты пакруцілі галовамі. Тады Параска працягвала:

— Шмат хто лічыць, што змей той падобны на вужа ў зольце і з крыламі. Чула і такое, што гэта чалавек, але не веру. Ці ж будзе чалавек чалавеку грошы насіць за яечню? Людзі паўсюль злыя, скавпныя, за грош могуць забіць.

Яна спынілася і паглядзела на дзяўчат.

— Што, мае ясячкі, чаму прыціхлі? Лепш паслухайце пра вадзяніц, ці, як іх у нас яшчэ клічуць, купалак. Гавораць, што гэта маленькія дзяўчынікі, якія памерлі нехрышчонымі. Яны маюць доўгія-доўгія валасы, якія не заплітаюць у косы, і апранутыя ў празрыстыя сукенкі, а на галовах — вяночкі з белых кветак. Ёсць сярод вадзяніц і дочки, пракалятыя бацькамі яшчэ ў матчыным чэраве, і маладыя тапельніцы. Пасля Сёмухі на русальны тыдзень выходзяць яны з вады і пачынаюць гойдацца на галінах дрэў і водзяць карагоды. Тады да іх не варта падыходзіць, бо пачнуць казыггаць, а пасля зацягнуць у раку і папоцяць. Хто выратуецца, той усё роўна без пакарання не застаецца. У суседняй вёсцы, казалі, быў такі чалавек. Усю ноч вадзіў з імі карагоды, ды неяк збёг. Цяпер то не чуе нікога, а то раптам рагоча, як шалёны. Шкадуюць яго людзі, але дапамагчы ніхто не можа.

Людовіка залезла пад коўдру і буркнула адтуль:

— Ну, бабцю, аж мурашы па скуры. А ты гаварыла, што пра змея на ноч нельга, бо страшней.

Тут зарыпелі дзверы, і ў пакой зазірнула пані Марыя.

— А я думала, што дзясяты сон бачыш, цурачка мая, — сказала яна.

— Не, мамка. Мне Параска пра вадзяніц распавядала.

Пані Марыя засмяялася:

— Зноў, Параска, пужаеш казыггамі?

Параска паружавела.

— Ды хіба я пужаю каго? Я што чула, тое маёй ясячцы і распавядаю.

Пані Марыя стаяла каля дзвярэй і паглядзела на дачку. Вочы яе ззялі, бо прыгадала, як сама сядзела са сваёй нянечкай кожны вечар і слухала яе байкі. Тады было так добра, спакойна ў бацькоўскім маёнтку каля парку з мядовымі ліпамі, сярод якіх салодка пахлі здзічэлыя ружы.

З задумлення яе вывеў Станіслаў. Яго ніхто напацкаў і не заўважыў, бо малы сядзеў за спінай у маці, у чапіўшыся маленькімі ручкамі за складкі рукавоў. Хлопчыку надакучыла быць аднаму без увагі, да якой прызвычаўся, таму ён высунуўся з-за матчынага пляча і выкрыкнуў:

— Лудові-іка!

Засмяўся срэбным званочкам і схавався зноў.

Сястрычка віскнула і падбегла да яго.

— Магульчэ, можна, я пакальхаю?

Пані схілілася, і малая ўзяла браціка на рукі.

— Станіслаў, ты мяне любіш? — пыталася дзяўчынка.

— Лублу.

— Лубіш! І я цябе. А давай зараз заказычу!

Малец пачаў вывёртывацца, але не змог. Тады раптам ён заплакаў, спрабуючы такім чынам спыніць сястру. Людовіка ж не пускала, і малы паклікаў маці:

— Мама, мама, яна мяне кр'юдзіць!

Нарэшце ён вызваліўся і пабег да ложка. У боціках ўскараскаўся на яго і залез пад коўдру. Людовіка пачала стукаць па коўдры, каб Станіслаў выпаўз адтуль, але брацік адказваў звонкім смехам і зашпыўся яшчэ глыбей.

— Стасік! Нашто ў ботах усц'ега?! Мне тады спаць пасля цябе, — крычала дзяўчына.

— Ха-ха-ха! — толькі і даносілася з-пад коўдры. — Не выкuryш!

— Параска, скажы яму! — крыкнула яна тады на служку.

Параска пачала ўтаварваць паніча.

— Родненькі, добранькі, выходзь, а то, барані божа, яшчэ захлынешся. Я табе казку распавядаю пра вадзяніка, хочаш?

Станіслаў сцішыўся і высунуў галаву.

— Таго, што ў возеры жыве?

— То ж бо.

Малому спадабалася прапанова, і ён выпаўз са свайго сховішча. Пані Марыя кіўнула старой і звярнулася да сына:

— Ты, Стасік, ідзі з Параскай у свае пакоі, а я пасля прыду цябе пацалаваць.

— Мама, я хачу з вамі! — стаў прасіцца ён.

— Я казку гэту чула, таму застануся з Людовікай. Параска табе дапаможа распрануцца і пакладзе спаць.

Яна ўсміхнулася.

— Ідзі, — буркнула Людовіка.

— Ну і пайду! Мамка, дай бусу!

Ён падбег да маці, і тая з пяшчотай пацалавала шухрая ў лобік.

Калі Параска вынесла яго з пакою, пані звярнулася да дачкі.

— Луіза, не крычы на браціка. Ён маленькі яшчэ.

— Затое б'ецца моцна.

— Сама ж лезеш.

— Не.

— Што не?

Людовіка пачырванела і схіліла галаву. Пані кіўнула Ульяніцы, і тая вышла за дзверы, а жанчына абняла дачку.

— Маму, я не хачу з ім біцца.

— Добра, — шагнула пані.

Вочы малой засвяціліся.

— Я сон добры сасніла.

— Які?

Дзяўчынка залезла пад коўдру і пачала распавядаць.

— Маці Божую бачыла. Гуляла па б'ельм-б'ельм садзе, і раптам з'явілася Прычыстая Дзева. Мамка, яна такая прыгожая!

— А чаму думаеш, што гэта была яна?

— Сама сказала.

— Сама?

— Так. А пасля ўзяла за руку і павяла па сцежцы.

— І ты пайшла за ёй?

— Я не хацела спачатку, але згадзілася. Толькі...

— Што?

— Мне цябе было шкада.

— Чаму? Я таксама там была?

— Ага. Ты мяне клікала, але Божанька мяне не адпусціў. Мама, гэта добры сон?

— Добры, Луіза, — сумна ўсміхнулася пані Марыя. — Божанька цябе любіць.

— Тады буду спаць. Яна сказала, што хутка да сябе забярэ, гуляць са мной будзе.

— Спі.

Пані Марыя дакранулася рукой да галавы і пацалавала дачку.

— Спі, дочка.

— Мама, а я хачу, каб яна мне зноў прыснілася.

Вочы шляхціцкі напоўніліся слязамі.

— Не, донно, не трэба. А як іншым дзеткам? Яны таксама хочучь пагуляць з ёй.

Яна з пяшчотай лашчыла малую і ўсміхалася праз слёзы.

— Але калі ў наступны раз Божанька павядзе цябе, то скажы, што не можаш, бо мамка не хоча адпусціць.

— А як не згодзіцца?

— Тады папрасі жаласна, каб і мяне з вамі ўзяла.

— Дык мо і Стасіка, бо не застаецца адзін.

— І Стасіка.

— А тата з Альбертам няхай тут будучь. Я не хачу з імі.

— Няхай.

— То добра. Вы ідзіце, мамка. А то Сон да мяне не прыйдзе.

Яна накрывалася і заплішчыла вочы. Жанчына схіліла галаву, пацалавала дачку і пайшла да сябе.

Галіна МАХАЕВА,
фота Віктара Зайкоўскага



Шырокая палітра мастацкіх вобразаў Уладзіміра Гасцюхіна: шафёр, селянін, генерал, настаўнік, шахцёр, салдат, трэнер футбольнай каманды, следчы, агаман, здраднік, злодзеі... Можна згадаць тут вядомыя беларускія ды расійскія фільмы з яго ўдзелам: “Узыходжанне”, “Батанічны сад”, “Вазьму твой боль”, “Урга — тэрыторыя каханья”, “Прыкаваны”, “Вока за вока”, “Ваўкі”, тэлесерыялы “Дальнабойшчыкі”, “Каманда”.

Яго персанажы могуць быць трагічнымі або камічнымі, драматычнымі або лірычнымі, трагікамічнымі, станючымі ці адмоўнымі. Але як сапраўдны мастак—

Спыніся, імгненне!

10 сакавіка народнаму артысту Беларусі, заслужанаму артысту РСФСР, лаўрэату дзяржаўных прэмій Уладзіміру Гасцюхіну споўнілася 65. Колькі за гады яго творчай дзейнасці сыграныя роляў, колькі атрымана ўзнагарод і ў нашай краіне, і за мяжой! Не адзін аркуш спатрэбіцца, каб пералічыць усе яго акцёрскія ды рэжысёрскія заслугі ў кіно, у тэатры, на тэлебачанні.

рэаліст, ён аб’ядноўвае ў герою шмат адценняў, дзе можа быць і дадатнае, і дрэннае — толькі б гэта было апраўдана. Сам артыст кажа: “Мае героі будуць любіць або ненавідзець тое, што люблю або ненавіджу я, а я ніколі не пераступлю забароненую мяжу”.

Асаблівае майстэрства У. Гасцюхіна выявілася ў працы над вобразами з творчасці класікаў: М. Ляскова, А. Талстога, І. Буніна, А. Чэхава, Я. Баршчэўскага, М. Шолахава, В. Быкава, А. Адамовіча, С. Ясеніна. Гледзчы штотраў пазнавалі герояў, добра знаёмых нам па літаратуры, але кожны раз гэта было адмысловае ўспрыманне праз прызму акцёрскай індывідуальнасці У. Гасцюхіна. А нядаўна мы ўбачылі яго новую вялікую работу ў тэлесерыяле “У лясках і на гарах”, паказаным на канале РТР. Роля купца Патапа Чапурына была сыграная У. Гасцюхіным настолькі ярка, пераканальна, натхнёна, што хацелася выгукнуць: “Спыніся, імгненне, ты — цудоўнае!”

Тэлесерыял “У лясках і на гарах” (рэжысёр В. Нікіфараў, сцэнарысты В. Раманаў і М. Раманава) створаны паводле дылогі вядомага рускага пісьменніка XIX стагоддзя А. Мельнікава—Пячэрскага. У рамана вялікая ўвага надаецца лёсу раскольніцкага руху, але гэты матэрыял сёння зацікавіць хутчэй гісторыкаў, чым звычайных гледачоў. Таму, пазначыўшы тэму раскольніцтва пэўнай сюжэтай лініяй, галоўную ўвагу стваральнікі фільма аддалі тэме купецтва. Жыццё і побыт купцоў Завольжа ў тэлесерыяле малюецца грунтоўна і замілавана. У адпаведнасці з раманам паказаны і вобраз купца Патапа Максімыча Чапурына. У ім аўтар увасобіў лепшыя якасці рускага нацыянальнага характару: працавітасць, сумленнасць, дабыню, гумар, спагаднасць да чужой бяды. Акцёр У. Гасцюхін “купаецца” ў гэтай ролі. Вось мы бачым яго на кірмашы. Гэта самавіты, салідны чалавек, купец-“тысячник”, якога ведаюць і паважаюць усе

купцы ў горадзе. Кожны мкнецца яму пакланіцца. А ён усё прыкмячае, да ўсяго прыцэньваецца і дзякуючы свайму прыроднаму розуму ды кемлівасці выгадвае чатыры капейкі на рубель.

І дома ён гаспадар, яго ўсе шануюць ды пабойваюцца. Толькі з’яўляецца, як дачка Наста і Праскоўя кідаюцца насустрач, дапамагаюць распрануцца; жонка са слугамі рыхтуе стол, а ён з усмешкай і любоўю надзяляе ўсіх падарункамі. Аднак раз’юшаны робіцца Патап Максімыч, калі Настачка яго не паслухалася, загадвае замкнуць яе на ключ... А вось наш герой прыгнечаны і прыніжаны ў сцэне з Аляксеем, дзе той зневажае ягоную годнасць купца і чалавечы гонар пры аплаце пратэрмінаванага вэксаля. Стрымлівае сябе Патап Максімыч, слоўка лішняга не кажа, толькі вочы блішчаць, вусны сціснутыя ды руку крыўдзіцелю не дае. Калі ж яго падманулі махляры “вятлужскім золатам”, заўважна, як герой У. Гасцюхіна зусім разгубіўся... Ды ўрэшце мы бачым шчаслівага чалавека, якога лёс “панавучаў” і ён, палагодзеўшы, дае дазвол на шлюб дачкі Праскоўі з Васілём Барысавічам.

Уладзімір Гасцюхін па-майстэрску паказаў купца Чапурына ў адпаведнасці з літаратурным персанажам і, галоўнае, прадставіў вобраз у развіцці, шматпланавы.

ART-пацёркі

Лана ІВАНОВА

З гэтага месяца Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі перайшоў на новую электронную цэнтралізаваную сістэму распрацоўвання білетаў. Набыць білет можна, не выходзячы з дому, праз Інтэрнэт (е-квіток), расплаціўшыся дапамогай пластыкавай карткі ды раздрукаваўшы “пропуск” на спектакль, скарыстаўшыся звычайным прынтарам. Новая паслуга — вынік партнёрства НАВТ з кампаніяй “Квіткі Бел”, якая плённа працуе ў Літве ды Украіне. Дарэчы, пастаянна пашыраецца колькасць кас гэтай кампаніі, дзе можна купіць білеты ў рэжыме рэальнага часу, атрымаўшы іх адбітак на спецыяльнай тэрмапаперы (штрэх-код кожнага такога білета “счытваецца” на ўваходзе ў тэатр з дапамогай партатыўнага сканера).

Над новым спектаклем працуе калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта будзе безумоўна арыгінальнае відовішча пад назвай “Тэатр Уршулі Радзівіл”, вызначанае як нясыўская арлекінада ў 2-х дзях. Тэксты Францішкі Уршулі Радзівіл у перакладзе Наталлі Русецкай, зведзеныя сцэнічную адаптацыю Сяргея Кавалёва, набудуць уважальнае ў рэжысуры Мікалая Пінігіна ды ў вобразнай інтэрпрэтацыі мастака-пастаноўшчыка Вольгі Мацкевіч. Таксама спрычыніліся да стварэння “Тэатра Уршулі Радзівіл” кампазітар Андрэй Зубрыч, балетмайстар Наталля Фурман і, вядома ж, акцёр-купалаўцы.

Эл Джэра — сусветная легенда, чалавек-аркестр, унікальны джазавы спявак, уладальнік васьмі ўзнагарод “Грэмі” ў розных намінацыях, ушанаваны персанальным знакам на знамятаі Алеі зорак у Галівудзе, — упершыню завітаў у Беларусь. Выступленне мега-зоркі са Злучаных Штатаў Амерыкі ды яго аркестра адбылося на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў межах еўрапейскага турне. Гэты канцэрт-падзея, трансляцыю якога наладзіла Беларускае тэлебачанне, стаўся чарговым супольным праектам БДФ і кампаніі “Берын Арт Менеджмент”.

Майстар-клас “Праца з духавым ансамблем” правёў у Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі доктар мастацтвазнаўства, прафесар Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. Чайкоўскага Валерый Бярэзін. Пасля заканчэння майстар-класа студэнты кафедры драўляных духавых інструментаў БДАМ выступілі з канцэртам. У праграме былі прадстаўлены творы кампазітараў розных народаў і часоў, у тым ліку М. Аладава, В. А. Моцарта, М. Радзівіла, Дж. Расіні, А. Туранкова, П. Чайкоўскага. Між тым у акадэміі музыкі рыхтуецца выбітны фартэпіяны канцэрт, абвешчаны на 15 сакавіка і прысвечаны 200-годдзю з дня нараджэння піяніста-віртуоза ды кампазітара Феранца Ліста. Выканаўцы — студэнты класа прафесара Зоі Качарскай.

Натхняе ўсё...

Таццяна ПЕСНЯКЕВІЧ

(Працяг. Пачатак на стар. 1.)

— Што натхняе вас на творчасць?

— Калі Ахматава пісала пра тое, што натхняе яе:

*“Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик,
запах детства свежий,*

*Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит,
задрен, нежен...”*

— я думаю, яна не хігравала. На пытанне пра тое, што натхняе мяне на творчасць, можна адказаць адным словам: “Усё!” Нават калі ты атрымліваеш канкрэтную прапанову ад дырыжора ці выканаўцы напісаць твор, асацыятыўныя вобразы, якія выклікае гэтая прапанова, часам бываюць нечаканымі нават для мяне самой. І растлумачыць гэты таямнічы працэс я не магу.

— Брамс казаў: “Хутчэй мужчына народзіць дзіця, чым жанчына напіша добрую музыку”. Сафія Губайдуліна лічыць, што гэтыя словы ўжо гучаць несур’езна і ёсць шмат прыкладаў, калі дзяўчаты-кампазітары праяўляюць сябе ў творчасці нашмат ярчэй, чым юнакі. Ці згодная вы, як педагог, з гэтым?

— Тое, што казаў Брамс, я думаю, ён казаў не ў прысутнасці Клары Вік і не пра Клару Вік, якую глыбока шанавалі, як і яе опусы. Але жанчына самай прыродай адвешдзена пэўнае роля: нараджэнне прадаўжальнікаў роду чалавечага, і ніхто, акрамя яе, гэта не зробіць. У гэтай уласцівасці закладзена і яе сацыяльная роля, якая, зразумела, адрозніваецца ад сацыяльнай ролі мужчыны. Займаючыся творчасцю, жанчына павінна траціць больш энергіі, чым мужчына, бо ёй даводзіцца пастаянна пераклачаць увагу на мноства чыста жаночых абавязкаў. Але, урэшце, яна

сама вызначае, чым ёй займацца ў жыцці. Талент жа ў прыцыпе не выбірае пол чалавека. Сёння ў нас кампазіцыі навучаюцца пераважна дзяўчаты, але кампазітарамі становяцца адзінкі — як мужчыны, так і жанчыны.

— Якую ролю адыгралі ў вашым жыцці настаўнікі і што вас сёння хвалюе ва ўласнай педагогічнай дзейнасці?

— Настаўнікамі я магу назваць усіх, каго сустраў у сваім жыцці. Адно давалі мне прыклад, як трэба годна жыць і ствараць. Гледзячы на іншых, я вучылася, чаго не трэба рабіць ні ў якім разе. Безумоўна, вызначальную ролю ў маім лёсе адыграў мой галоўны настаўнік Дзмітрый Браніслававіч Смольскі, які сфарміраваў мяне і як прафесіянала, і шмат у чым як асобу. Але маімі настаўнікамі былі і такія сапраўдныя музыканты, як Кім Цесакоў, Рычард Буцвілюскі, у якіх я займалася ў Мінскім музычным вучылішчы. У асістэнтуры-стажыроўцы Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі я павышала сваё майстэрства ў патрыярха беларускай музыкі Анатоля Васільевіча Багатырова. Безумоўна, вельмі многа мне далі стасункі (на шматлікіх майстар-класах) з прафесарам Маскоўскай кансерваторыі Юрыем Аляксандравічам Фартунатавым. Акрамя таго, я заўсёды даярала парадам і заўвагам маіх старэйшых калег — Льва Абеліевіча, і Генрых Вагнера, і Сяргея Картэса, і Андрэя Мдзівані. У маёй уласнай педагогічнай дзейнасці я імкнуся не забываць свае адчуванні студэнцкіх гадоў і вельмі радуся, калі ў маім класе з’яўляюцца здольныя вучні.

— Які галоўны кірунак у вашай творчасці сёння, з кім з выканаўцаў супрацоўнічаеце?

— Наблізіўшыся да ўзросту, калі Вечнасць з’яўляецца для цябе бліжэйшай перспектывай, пачынаеш цікавіцца пытаннем Вечнасці. Таму ў філасофска-этычным сэнсе цяперашні кірунак маёй творчасці вызначаецца такімі творами, як аркестравая



п’еса, напісаная па ініцыятыве Юрыя Башмета і сыграная ім, “Ingemisco” (“Винный, вздыхаю и каюсь...”); напісаны ў дні смутку каля паміраючай магулі “Notturmo degli incurabili” (“Накцюрн невывлечных”); маленькая, але вельмі важная для мяне п’еса “И видел сон в раю Адам...”, альтовы і гітарны канцэрт, Канцэрт для ўдарных ды іншых твораў.

А з тэхналагічнага боку ў розныя перыяды майго жыцця сам напрамак творчага працэсу вызначала супрацоўніцтва з тым ці іншым выканаўцам. Калі я мела стасункі з маімі сябрамі-вакалістамі і выдатным канцэртмайстрам Ларысай Максімавай, я пісала багата вакальнай музыкі. Затым быў, калі можна так казаць, “флейтовы напрамак”, затым — перыяд твораў для трубы. У апошнія дзесць гадоў я напісала шмат музыкі для альты, бо дзякуючы цудоўнаму педагогу Лючыю Ластавцу ёсць каму іграць сучасную альтовую музыку, дзякуй Богу. Некалькі п’ес я напісала для Ансамбля салістаў “Класік-Авангард”. Калісьці гэты ансамбль уразіў мяне сваім прафесіяналізмам,

яркасцю і шырынёй стылёвага дыяпазону. Цяпер шмат пішу для ўдарных інструментаў, таму што ў нашай краіне сёння проста найвыдатныя ўдарнікі! Бліскучаму выканаўцу сучаснай музыкі і яе вялікаму энтузіясту Мішу Канстанцінаву, з якім мы актыўна супрацоўнічаем апошнім часам, я прысвяціла Канцэрт для ўдарных інструментаў.

— Ці быў у вашым жыцці хаця б адзін момант, калі вы цалкам былі задаволены сабой?

— Ніколі!

За гэтым “ніколі” паўстае складаны, невытлумачальны, пакутлівы, але такі шчаслівы працэс пошукаў гармоніі быцця. І няхай новыя творы Галіны Гарэлавай зноў здзіўляюць нас адчуваннем характэрна і непаўторна-сці жыццёвых дробязей, тонкасцю перажыванняў, прымушаюць узняцца над штодзённасцю і удыхнуць паветра вышын чыстай Прыгажосці!

На здымку: у класе прафесара БДАМ Галіны Гарэлавай — студэнты кафедры кампазіцыі Віка Старыні і Сяргея Бадалаў.

Спасцігаючы сябе

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Віктар КАВАЛЁЎ,
фота Віктара Кавалёва

Мастацка-асветніцкае свята “Заслаўе-2011” распачало сезон фестываляў Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі.

Арганізатары імпрэзы, якая ладзіцца знаным калектывам пад кіраўніцтвам маэстра Міхаіла Фінберга пры падтрымцы Мінскага аблвыканкама, Мінскага райвыканкама ды мясцовых улад, бачаць у гэтай падзеі пэўную сімвалічнасць. Менавіта легендарны прытулак Рагнеды і Ізяслава быў першым на шляху гістарычнага абнаўлення, хрысціянізацыі духоўнага жыцця Беларусі, ды і сёння старажытны горад адкрывае гадавы цыкл унікальных фэстаў аркестра, што напаўняюць новым духоўна-эстэтычным сэнсам жыццё ўжо многіх куткоў беларускай глыбінкі.

Міхаіл Фінберг: “Я супраць камерцыйных падыходаў у падрыхтоўцы новага слухача”.

Да падрыхтоўкі нашых музычна-асветніцкіх свят мы падыходзім вельмі адказна, таму што праз іх нібы адчыням для новаму мастацтву — новаму для нас сённяшніх, бо гэтае мастацтва, вядомае раней, цяпер, можна сказаць, не ведае ніхто. Пачыналі ладзіць свята, звяртаючыся да музычнай спадчыны XVII, XVIII, XIX стагоддзяў, а цяпер наш калектыв разгортвае ў фестывальных праграмах незнаёмую беларускую музыку XX стагоддзя, якая, на наш погляд, незаслужана не гучыць:

Вольга Дадзіёмава: “Ці ж нармальна, што на сённяшні дзень у музычнай рэальнасці ўтварылася бездань паміж XX і XXI стагоддзямі?”

Узнаўленне класічнай спадчыны, той музычна-асветніцкай працы, які дзякуючы ініцыятыве Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра разгортваецца ў многіх гарадах, — з’ява невыпадковая. Кожны з нас адчувае настальгію на нармальнай музыцы, на класічнай музыцы, на зразумелых, добрых, гуманных, прарыстых мелодыях, што ідуць ад сэрца. Музыка XX стагоддзя, скіраваная на высокія ідэі, ідэалы, гучыць у фестывальных канцэртах дзякуючы ініцыятыве Міхаіла Фінберга, сведкі музычнага жыцця Беларусі мінулага стагоддзя, знаўцы тых кампазітараў ды іх творчасці.

Ён прапанаваў і навуковы падмурак гэтага вялікага праекта на адраджэнні сучаснай, але ўжо забытай музыкі: яе трэба прапанаваць, бо вырасла пакаленне, якое нават прозвішчаў Чуркіна, Аладава, Туранкова, Лукаса не ведае. Ці ж нармальна, што на сённяшні дзень у му-

Ніна Бухавец: “Ёсць спадзяванні, што статус турысцка-рэкрэацыйнага спадарожніка надасць новы ўздым і развіццё нашаму гістарычнаму гораду”.

Жыхары Заслаўя кожны год чакаюць традыцыйны фестываль, свята музыкі, песні, высокага майстэрства. Ён дае творчы ўздым на ўвесь календарны год. Горад з годнасцю адзначае сваё

Той дзень у Заслаўі ўлучыў у сябе чараду пазнаваўчых і змястоўных падзей, паяднаных дэвізам: “Майстэрства дзеля будучыні”. У Заслаўскай дзіцячай школе мастацтваў прайшлі, выклікаўшы захапленне навучэнцаў і выкладчыкаў, майстар-клас заслужанага дзеяча мастацтваў, доктара навук, прафесара Уладзіміра Скараходава і творчая сустрэча з ансамблем флейтыстаў, якім ён кіруе. Цэнтральная праграма дня, што атрымала назву “Скарбніца Рагнеды”, прадставіла музыку славетных дынастый (Агінскія, Радзівілы, Ельскія, Карловічы), а таксама наноў



Вакальны ансамбль пад кіраўніцтвам Наталлі Міхайлавай.

ні на канцэртных пляцоўках, ні на радыё. На жаль, амаль забытая творчасць Дзмітрыя Лукаса — заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі. Выпускнік Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі на класе кампазіцыі Васіля Залатарова, ён быў пранікнёны меладыст, лірык, пісаў у розных жанрах: сімфоніі, п’есы для камерных ансамбляў, раманы, песні, музыку для харавых калектываў, да кінафільмаў. Асаблівае месца ў гісторыі айчынай культуры заняла опера Лукаса “Кастусь Каліноўскі”. А яго мелодыі з фільмаў адметныя тым, што ў іх арганічна ўпляліся інтанацыі беларускага музычнага фальклору. Нагадаю,

што менавіта ў рэчышчы адраджэння музыкі беларускіх кампазітараў-класікаў XX стагоддзя наш аркестр робіць апошнім часам канцэрты прэм’ер Мікалая Чуркіна, Яўгена Глебава, Анатоля Багатырова, Льва Абеліевіча, Генрыха Вагнера. Да сёлетняга, першага фэсту ў Хойніках падрыхтавалі праграму, прысвечаную Рыгору Пуксту. На “Чачэрскіх сустрэчах” прадставім творчасць Аляксея Туранкова (між іншым, правядзенне свята “Заслаўе-2011” супала са 105-й гадавінай з дня нараджэння гэтага кампазітара. — Рэд.). Як паказала наша шматгадовая фестывальная практыка ў Нясвіжы і Заслаўі, галоўны плён і сэнс у

да сённяшняга дня дзівакамі, якія ездзілі на замежных архівах, шукалі ноты, рабілі копіі ды імкнуліся хоць неяк увесці ў мастацкую практыку забытую беларускую музычную спадчыну.

Ідэя галоўнай праграмы “Заслаўя-2011” вынікала з праблемы, над якой я працую ў навуковым рэчышчы: парадокс разлому эпох, які мае месца ў гісторыі музычнай культуры Беларусі. Таго разлому, які назваўся аддзяліў стагоддзе дваццатае ад папярэдніх. Прычым аддзяліў на зусім аб’ектыўных прычынах, інакш і быць не магло. Беларускія класікі нацыянальнага музычнага мастацтва XX стагоддзя не маглі ў рэаліях свайго часу усведамляць сябе найчымі кампазітараў папярэдніх эпох, у адрозненне ад іх рускіх, польскіх, нямецкіх, італьянскіх майстроў, у якіх станаўленне нацыянальнай школы і “рух да сябе” быў бесперашкодным. У сваю чаргу кампазітары XVIII—XIX стагоддзяў не маглі зрабіцца тымі папярэднікамі, на творчасці якіх магла б, як на падмурак, разгарнуцца нацыянальная школа, бо яны не былі прадстаўнікамі нацыянальнага беларускага мастацтва. Яны працавалі ў Беларусі, на беларускай зямлі, якая не называлася Беларуссю, дзе

адкрыла для музычнай прасторы Беларусі адметную нацыянальную постаць XX стагоддзя — Дзмітрыя Лукаса. Да 100-годдзя з дня нараджэння гэтага вядомага ў свой час кампазітара, гутарыць з якім калісьці неаднойчы даводзілася і супрацоўнікам “ЛіМа”, камерныя калектывы аркестра падрыхтавалі адмысловы і ёмісты букет прэм’ер. А заключным акордам фестывальнага дня стала праграма “Лепшыя песні” з удзелам лаўрэатаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, выбітных музыкантаў Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага ар-

кестра Беларусі, яго салістаў-спевакоў, вакальнай групы ды балета. Гэта была, дарэчы, ужо 121-я асветніцкая імпрэза, праведзеная заслужаным калектывам за ўсю гісторыю фестывальнага руху, разгорнутага аркестрам у невялікіх нашых гарадах і мястэчках.

Кожны дзень рэдакцыйнага жыцця кругагет стальных мастацкіх падзей, звязаных з імі новым ўражанні, здавалася б, маглі вельмі хутка адсунуць у далёкіх куткі памяці сёлетнія заслаўскія сустрэчы. Аднак жа — не: калі-нікалі ўспомніцца кранальная шчырасць і прастасць, інтанацыйная самабытнасць мелодый Дзмітрыя Лукаса; выразнасць інструментальных транскрыпцый Генрыха Гедыльгара; шыкоўнасць аркестровак Андрэя Шпянёва; стылёвая чысціня і трапная жанравасць гучання ансамбляў драўляных духавых інструментаў (кіраўнікі Генадзь Забара, Уладзімір Скараходаў, Іван Брычыкаў); сонечная энергетыка звонкагалосых труб (“Інтрада”, узгадаваная Мікалаем Волкавым); кантылена струннага квартэта (кіраўнік Антаніна Казлова); пранікнёнасць вакальнага ансамбля (хормайстар Наталля Міхайлава); пачуццёвая хваля аркестравага крашчэнда (дырыжор Валерыя Сарока) і ўзлёт душы ў натхнёным сола скрыпкі Святланы Іванюковіч...

Успомніцца і тое, на што звярталі ўвагу падчас напоўненых музыкай заслаўскіх сустрэч нашы суразмоўцы — народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік фестываля Міхаіл Фінберг; доктар мастацтвазнаўства, навуковы кіраўнік і вядучая фестывальных праграм Вольга Дадзіёмава; старшыня Заслаўскага гарвыканкама Ніна Бухавец.

Успомніцца і тое, на што звярталі ўвагу падчас напоўненых музыкай заслаўскіх сустрэч нашы суразмоўцы — народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік фестываля Міхаіл Фінберг; доктар мастацтвазнаўства, навуковы кіраўнік і вядучая фестывальных праграм Вольга Дадзіёмава; старшыня Заслаўскага гарвыканкама Ніна Бухавец.

тым, што праз гэтую мастацка-асветніцкую традыцыю нам удаецца абудзіць цікавасць людзей да высокага мастацтва, адукаваць сваю аўдыторыю і ўзгадаваць новае пакаленне слухачоў. І адбываецца гэта далёка ад сталіцы і абласных цэнтраў, дзе, дарэчы, такую справу не робіць ніхто. Я неаднойчы звяртаўся да кіраўнікоў філармоній, але ж не заўсёды знаходзіў з імі паразуменне ў арганізацыі такога руху. Я супраць камерцыйных падыходаў у падрыхтоўцы новага слухача, які б ведаў тое, што было ў беларускай музыцы пры канцы XX і пачатку XXI стагоддзя, бо наша галоўная мэта — асветніцтва і выхаванне.

беларуская мова не была дзяржаўнай, дзе не магло быць адзінай, плённай і бездакорнай нацыянальнай ідэі, якая спараджала ў іншых краінах промні і выбухі нацыянальнага мастацтва яшчэ ў XV—III—XIX стагоддзях. Вы ж ведаеце спецыфічны лёс Беларусі, якая станаўлілася донарам для іншых культур, а свой лёс прыносіла ў ахвяру. Разлом эпох — факт. На сённяшні дзень мы проста рэканструіруем непарывнасць музычнага працэсу, як бы кампенсуючы тыя парадаксальныя зломы, якія спазнала наша гісторыя. Менавіта таму ў сёлетняй заслаўскай праграме паяднана, здавалася б, незлучальнае. Музыка дынастыі, самая першыя прадстаўнікі якіх былі апантанымі дзеячамі Беларусі, жылі ў Беларусі, спрад-веку вялі свой радавод з Беларусі: Агінскія, Радзівілы, Карловічы, Ельскія. Сёння іх музыка аднаецца ў адзінай прасторы на заслаўскай зямлі, якая спрадэку яднала духоўныя каштоўнасці. Улучаецца ў гэтую прастору і музыка беларускага савецкага кампазітара Дзмітрыя Лукаса. Каб не ўтварыўся ў нашай музычнай гісторыі яшчэ адзін разлом эпох, паміж XX і XXI стагоддзямі, — вось на гэтую ідэю мы працуем сёння.

У Заслаўі рэалізуецца шмат інвестыцыйных праектаў, ідзе рэканструкцыя вясялярнага канала, плануецца будаўніцтва бальніцы, абновіцца рэспубліканская аўтастрада ў напрамку Маладзечна. Нараджальнасць у нас павялічваецца, будуюцца жыллё, узводзяцца новыя гандлёвыя аб’екты. Усе ўмовы ствараюцца, каб горад развіваўся. І як добра, што ў ім ужо ёсць свой традыцыйны музычны фестываль!

Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ

Сем гадоў у ЦК

1969 г. 11 лютага. Выклікалі ў ЦК. Гутарыў са мной, больш гадзіны, загадчык аддзела культуры. На шэльдзе яго кабінета прозвішча: Марцалеў. Пытаўся пра Інстытут: “Як там Барысенка?” Што магу сказаць пра Барысенку я, малодшы навуковы супрацоўнік, “мэнэс”, як кажуць у Акадэміі?

— Калектыў яго паважае.
Гаворым з маім суразмоўцам па-беларуску.
— Гэта добра, што вы прайшлі вывучку ў акадэмічным інстытуце. Інстытут нешта дае...
— Не скарджуся.
— Якое ваша сямейнае становішча?

Гэтага пытання я не люблю, але даводзіцца адказваць.

— Халасцяк, адзін, бацькі жывуць у Брэсце.
— А ў вайну?
— Жылі ў вёсцы, працавалі на гаспадарцы.
— А дзе ўступалі ў партыю?
— Калі служыў у войску.
— Ну, там прымаюць усіх, — пасміхнуўся мой субяседнік і зашамцаў паперамі, што ляжалі перад ім на сталае.

Што праўда, дык праўда. Мяне прымалі — утаварыў замполіт старшы лейтэнант Балтабаеў, каб не хадзіў у самаволку. Сорамна камуністу бегаць у самаволку. Але партыйную пазіцыю я падыляю.

На “гражданцы” ўступіць у партыю — тым, хто гэтага хоча, — складаней. Тут разнарадка, ліміт. Інтэлігенцыю ў апошнюю чаргу. Між тым, падхадзяшчыя людзі ёсць. Колькі гадоў назад у Інстытуце прымалі ў партыю Адама Іосіфавіча, я быў старшынёй схода. Добры, прынцыповы камуніст з яго атрымаўся.

— Ну, харашо, — падагульніў субяседнік нашу размову, — можаце ісці, але з Інстытута не адлучайцеся, бо можаце спатрэбіцца.

Зачыніў за сабой дзверы (яны былі падвойныя), развітаўся з сакратаркай, немаладой ужо бландынкай са сплушчанымі на скроні бледнымі кудзёркамі, па калідоры прайшоў да лесвіцы. З аднаго боку вокны, з другога — кабінеты. На дзвярах — шылдчыкі з прозвішчамі партработнікаў. Усё — па-беларуску. Страшэнна цікава, як гэта яны тут усім кіруюць.

Успомнілі нашы прафесары Перкін і Пшыркоў, якія расказвалі, як яны ў пачатку 50-х гадоў пісалі для сакратара ЦК КПБ нейкага лаўчука па яго паграбаванню даведку аб стане тагачаснай беларускай літаратуры. У даведцы былі адзначаны без укавання на канкрэтных пісьменнікаў некаторыя недахопы, уласцівыя бягучаму літаратурнаму працэсу. Неўзабаве даведка з’явілася ў “Советской Белоруссии”, але ўжо як устаноўчы артыкул за подпісам самога лаўчука. У канцы была прыпіска: “Досадных ошибок в осмыслении литературного процесса не удалось избежать и научным сотрудникам Института литературы Перкину и Пширкову”.

19 красавіка. Паклікалі ў ЦК на гутарку з сакратаром па ідэалогіі Пілатовічам.

— Вы не гаварыце, больш слухайце, — папярэдзіў Марцалеў. — Тут не прынята разглагольстваваць.

Падняліся на пяты паверх. За сталом, пакрытым тоўстым зялёным сукном, сядзеў яшчэ не стары, чарнавалосы чалавек з суперсуровым, іспытуючым позіркам. На мяне паглядаў не даверліва, нібы выпрабуйваў, на што я здатны. Гэта і быў Пілатовіч, сакратар ЦК. Удакладнілі некаторыя мае анкетныя дадзеныя.

— Падняў галаву рэвізіянізм, — сказаў сакратар ЦК і глыбока ўздыхнуў. — У нашай беларускай літаратуры таксама ёсць асобныя хібы. Вольны хоць бы зборнік апавяданняў Б.Сачанкі “Барвы ранняя восені”. Ён малое людзей пераважае як дзіцей прыроды, бачыць складанасць характару чалавека ў нізкіх пабуджэннях яго натуры, у палавой анархіі і душэўнай неарганізаванасці, у <...> занябанні і прыніжэнні яго грамадскага прызначэння.

Хачелася спытаць, што разумеецца пад “душэўнай неарганізаванасцю”, але не спытаў, пасаромеўся. Сакратар працягваў:

— Чамусьці апошнім часам я даволі часта сустракаю ў літаратурных выданнях, нават у “Вязьдзе”, выразы тыпу: “Пісьменнік даследуе”, “літаратура даследуе”. Што гэта значыць? Пра вытановага, панятнае дзела, так можна сказаць, але пра пісьменніка... Пісьменнік апісвае, паказвае, малюе, калі хочаце, але ж ён не навуковец.

— Гэта так, — дыпламатычна пагадзіўся я, — але творчы метад пісьменніка спалучае ў сабе ўсё: і рэальнае бачанне, і ўяўленне, і інтуіцыю. Усё залежыць ад таленту.

Каб не паказацца няспільным, я змоўк.
— Прыніжаць, — зазначыў гаспадар кабінета, — тым болей ахайваць нашу рэчаіснасць нікому не дазволім. Нашто яе прыніжаць? У мастацтва, як вы жакаце, шмат магчымасцей. Мастацтва, урэшце, можа спрацаваць і на кантрасце. Як, напрыклад, у “Кубанскіх казаках”. Помніце?
— Помню, бачыў і не раз.

У бліжэйшых нумарах часопіс “Польмя” распачне публікацыю дзённікаў вядомага літаратурнаўца і пісьменніка, акадэміка НАН Беларусі У.В. Гніламёдава. Аповед тычыцца сямі гадоў, якія аўтар правёў на адказнай працы ў ЦК КПБ (1969 — 1976 гг.), дзе на той час вырашаліся прыярытэты пытанні грамадскага,



— Якія мовы вы ведаеце?

Я назваў.

— Кандыдат навук?

— Кандыдат.

— Цяпер гэта не рэдкасць.

— Не рэдкасць, — згадзіўся я.

— Будзеце курыраваць Саюз пісьменнікаў, у іх там ёсць партарганізацыя, будзеце дапамагаць. Карацей кажучы, будзеце працаваць з пісьменнікамі.

Гутарка доўжылася недзе за паўгадзіны. Сакратар падняўся, паціснуў руку, і мы з Марцалевым пакінулі кабінет.

26 красавіка. Хадзіў у Саюз пісьменнікаў (гэта побач), прадставіўся сакратару партарганізацыі А. М. Кулакоўскаму, вядомаму празаіку.

— Кулакоўскі, — назваў ён сябе і дадаў: — Не звяртайце ўвагі на прозвішча, нічога агульнага з кулакамі не меў.

Не зразумеў, жартуе ён ці гаворыць усур’ез, і не знайшоўся, што сказаць.

30 красавіка. Устаў, як заўсёды цяпер, у 7 гадзін раніцы. Схадыў у душ. Папіў чаю. Пабег на тралейбусны прыпынак. З акадэмічным інтэрнатам давядзецца, відаць, развітацца. Камендант Аляксандра Пятроўна ўжо, здаецца, працула пра змены ў маім жыцці.

Нарада ў загадчыка аддзела Марцалева. Гаварылі пра першамайскую дэманстрацыю.

— Павінны выйсці разам з народам і пісьменнікі, дзеячы мастацтва, — сказаў загадчык і прыстукнуў незавастаным канцом алоўка па сталае.

Гэта — нечаканасць. Такого, каб на першамайскую дэманстрацыю выходзілі пісьменнікі, яшчэ не было. Раней абыходзіліся без іх і, відаць, правільна рабілі. Пісьменнік — істота, якая менш за ўсё гадзіцца для марша пад адну музыку. Але ўказанне, мяркуючы па ўсім, ішло зверху.

— У нас адны лозунгі і сімвалы, — дадаў да прапановы загадчыка яго намеснік Парватаў. Дадаў і зірнуў на мяне. Мне здалося, што з недаверам. Я не зразумеў, што азначаў яго “дадатак”.

Пасля нарады я пазваніў сакратару партарганізацыі Саюза пісьменнікаў А. Кулакоўскаму, выклаў яму ўказанне. Ён доўга маўчаў у трубку, не раз глыбока ўздыхнуў і ўрэшце адказаў:

— Ну, што ж, будзем падымаць камуністаў.

Аляксей Мікалаевіч, нягледзячы на некаторую рахманасць, даволі мэтайскны і настойлівы. Дамогся, напрыклад, таго, што ў клубе СП быў забаронены більярд. Шумныя більярдзісты, што з трэскам штурхалі шары, перашкаджалі працаваць.

1 мая. Святочная дэманстрацыя працоўных. На чале калоны мастацкай інтэлігенцыі — Максім Танк, акторы мінскіх тэатраў, артысты філармоніі. Твар у Яўгена Іванавіча добры, усмеш-

палітычнага і культурнага жыцця краіны. Кур’руючы Саюз пісьменнікаў БССР, У. Гніламёдаў непасрэдна ўдзельнічаў у вырашэнні згаданых праблем і пытанняў. Прапануем чытачу фрагменты з дзённікаў У. Гніламёдава.

Аддзел крытыкі і штотыднёвіка “ЛіМ”

лівы. Перад урадавай трыбунай усе прывітальна махалі рукамі. Грымяць, ажно расколваецца паветра, рэпрадуктары. Прывітанні і лозунгі! І як можна грамчэй! Якбы недзе паблізу, у скверыку, схаваўся нейкі асілак з надзвычай гучным голасам і аглушальна ім карыстаецца. Салідарнасць! Салідарнасць!

Мне міжвольна прыгадаўся заключны эпізод у рамана П. Пестрака “Сустрэнемся на барыкадах”. Герой — падпольшчык, “інжынер барыкадаў”, як назваў іх У. Калеснік, вызвалення з турмаў у верасні 1939-га, выйшлі нарэшце на свабоду. Радасныя і шчаслівыя, яны нясуць сягі, гучна гамоняць, абдымаюцца з таварышамі.

Пестрака побач з Танкам чамусьці не было.

7 мая. Хадзіў у Саюз пісьменнікаў, які побач з ЦК, бліжэй знаёміўся з адміністрацыяй. Сустрэў Р. Бярозкіна. Ён у звычайнай сваёй светлашэрай кепцы на галаве. Выгляд — пакутніцкі, трымаецца за шчаку. Аказваецца, лечыць зубы ў паліклініцы СП.

Бярозкін — тэмперamentны крытык. Калісьці пасля агляднага даклада Івана Ралько пра паэзію, які дакладчык (што праўда, то праўда) крыху зацягнуў, выступілі А. Вялюгін і Р. Бярозкін і так урэзалі, што Іван не вытрымаў, захістаўся і ўпаў з крэсла, грывнуўшыся аб падлогу. Страціў прытомнасць. Выклікалі хуткую дапамогу. Урач пісьменніцкай паліклінікі шаноўны Уладзімір Барысавіч Нэйфах распытваў пра пацярпелага: “А ён член Саюза пісьменнікаў?” Думалі, ужо без духу.

Угледзеўшы мяне, Рыгор Саламонавіч не стрымаў свайго здзіўлення:

— Дык вы ўжо тут працуеце? — кіўнуў на будынак ЦК.

— І тут, і тут, — адказаў я, маючы на ўвазе ЦК і Саюз пісьменнікаў.

— Робіце поспехі!

Можна і так. Бярозкіна паважаю, нават з яго “прыколамі”.

31 мая. Хадзіў у “сваю” парыкмахерскую. Парыкмахер — Яша. Пасадзіў у крэсла. Я сказаў: “Стригите на весь рубль!” Ён спытаў: “Пад якога сакратара вас падстрычыць?” Пытанне было для мяне нечаканае. “Некаторыя просяць пад Машэрава”, — дадаў Яша. — “А ён што — таксама сюды прыходзіць?” — “Што вы! Як можна? Гэта я паднімаюся туды!”

25 чэрвеня. Ноччу дзяжурны ў прыёмнай П. М. Машэрава. Не раз чуў выраз: “На версе вырашылі”. Вось цяпер я на гэтым самым “версе”. Заступіў з 12-ці. Сталіца паганула ў цемні. Прыёмная — прасторная, падлога ўсцелена дывановымі дорожкамі, шмат тэлефонаў. Тэлевізар — мінскай маркі “Гарызонт”.

Сеў глядзець тэлевізар. Галава так ацяжэла за дзень, што непрыкметна для сябе заснуў. Але хутка прачнуўся, устаў і доўга хадзіў па мяккай дывановай дорожцы чырвонага колеру. За дзвярыма, каля тэлефона ўсю ноч стаіць міліцыянер. Так працягвалася да самай раніцы, да з’яўлення Крукава. Дзяжурны па грамадзянскай абароне рэспублікі правярнуў тэлефонную сувязь.

Дзяжурныя — хто ноччу знаходзіцца ў прыёмнай П. М. Машэрава — носяць з сабой гумовыя падушкі. Надуваюць на месцы. У мяне такой падушкі няма. Можна, па часе, завяду. Але спаць тут “не паложана”. Як у арміі. Там я аднойчы неасцярожна заснуў і адразу трапіў на гаўптвахту.

18 кастрычніка. Артыкул С. Пілатовіча ў “Польмі”. Прычыніўся да яго і я. Добра высцэбалі рэвізіянізм, але беспадстаўна пакрытыкавалі Анатоля Вяцінскага. Няёмка.

Нарэшце я зразумеў, што ўзялі мяне сюды, каб пісаў ім артыкулы і выступленні. Для сябе нічога не пішу.

Дарчы, тут не проста з машыністкамі. Па-беларуску друкуе толькі адна — у машбюро. Наша сакратарка Святлана Ампадзістаўна, што сядзіць у прыёмнай, спецыялізуецца толькі на рускамоўных тэкстах.

20 кастрычніка. Банкет у гонар пісьменнікаў Расійскай Федэрацыі, што вярнуліся з паездкі па Беларусі. Наладзілі банкет у Заслаўі, дзе пабудавалі вялікую гасцініцу для прыёма высокіх гасцей. Шыкарная зала, па сценах карціны з бе-

ларускімі вобразамі і матывамі.

У “рафікі”, іх было некалькі, сядалі на добрым падпітку, рагаталі, сардэчна развіталіся. Меўся ехаць і я, але Пілатовіч нечакана пацікавіўся:

— Недзе тут дача Макаёнка?

— Уладзімір Васільевіч, вы ў курсе? — падла-дзіўся да сакратара ЦК загадчык аддзела.

— Можна пашукаць, — прыкінуў я, — недзе каля шамякінскай, у Ждановічах.

— Ну, дык паехалі! — не то прапанаваў, не то загадаў Пілатовіч.

Я не быў п’яны, а цяпер канчаткова праця-розеў, але кастрычніцкая ноч, цёмна, знайсці патрэбную дачу не проста. Паехалі, з Марцалевым, паперадзе. Блукалі. “Волга” хісталася на калдобінах. Спьянілы запозненых пешаходаў, пыталіся. Нарэшце натрапілі, асвяцілі хаціну фарамі. Гаспадар не спаў, адчыніў дзверы, папытаўся, хто. Запрасіў заходзіць.

— Даўно я шукаў сюды дарогі! — шматзначна сказаў Пілатовіч.

Гэта трэба было разумець так, нібы ён шукаў кантакту з вядомым драматургам. Кантакту, які быў па нейкіх прычынах страчаны. Пасля я даведаўся (расказаў сам Макаёнак), што яны пасварыліся ў кабінцеце Пілатовіча, які, паводле слоў Андрэя Ягоравіча, пачаў яго вучыць, “як пісаць п’есы”, не перабольшваючы “крытычную дозу”. Цяпер Макаёнак як бы ў стане творчага крызісу, аддаліўся ад жонкі, жыве на дачы адзін. Гасцям быў рады, крыху здзіўіўся, кожнаму падаў руку. Дастаў са скрынкі і паставіў на стол бутэльку віна, запрасіў сесці.

— “Mickel”, — патлумачыў ён, ткнуўшы ў наклеіку. — Вярнуўся наядуць у Венгрыі (быў у складзе дэлегацыі ад СП СССР), там гэта самае дарагое віно, а ў нас капейкі — рубель шэсцьдзят пяць. Вось узяў у Ждановічах скрынку.

Побач стаялі скрынкі з яблыкамі, з уласнага, відаць, саду, перакладзенымі сенам.

Пілатовіч, глянуўшы на скрынкі з яблыкамі, сказаў:

— Перад тым, як піць гарэлку, трэба з’есці кілаграм яблыкаў, і не будзеш п’яны.

— Нашто тады піць? — засмяяўся драматург.

Сакратара гэта нават якбы пакрыўдзіла.

— Вы заўсёды схільны чамусьці пярэчыць... — незадаволена хітнуў ён галавою.

— Не-е. Чаму вы так думаеце? Гэта я проста правяраю сябе, ці ўмею лагічна думаць. — Макаёнак адкупорыў бутэльку, лягнуўшы дала неё па днішчу, разліў па шклянках віно.

— Ну, Андрэй Ягоравіч, а як працуецеца?

— нясмела ўступіў у размову Марцалеў.

— Пакуль што без пэўнага выніку.

— Вось давайце за вынік і вып’ем! — прапанаваў Пілатовіч, узяўшы ў руку шклянку.

Усе, у тым ліку і я, чокнуліся і адпілі.

За акном, у начной цемні, упаў з дрэва яблык, пляснуўся аб зямлю. У Чорнага ёсць апа-вяданне пра восень, пра даспеласць у шырокім сэнсе гэтага слова. “Вераснёвыя ночы”. Там у садзе з грушы вяліца даспелыя плады. Добра напісана, як яны, набіраючы хуткасці, грукуюць аб зямлю, наводзяць на роздум.

Макаёнак успомніў і расказаў пра ўражанне ад першай пастаноўкі сваёй п’есы. З таго часу шмат вады спльыло, і ўзлёт зведваў, і няўдачы.

— А ты сабе вунь якую кар’еру падабраў! — раптам сказаў ён, маючы на ўвазе мяне.

Пілатовіч і Марцалеў засмяяліся.

— Вы ж таксама калісьці ў райкоме працавалі, — адзначыў Пілатовіч.

— Было.

У мяне з Макаёнкам даўняе знаёмства і стасункі. Некалі, з год назад, я спрабаваў уладкавацца ў “Нёман” на працу, але атрымаў адмову. Так што цяпер на яго заўвагу прамаўчаў.

Пагаманілі пра тое-сёе яшчэ. Марцалеў сказаў: “Пісьменнікі часам як дзеці, імі трэба кіраваць, апякаць”. — “Дзеці, — згадзіўся драматург, — але сукіны дзеці”. Гэта зноў расмяшляла.

Але пара было развітавацца. Сустрэчай былі задаволены і госці, і гаспадар.

Мы паехалі.

(Працяг будзе)

Тамара АЎСЯННІКАВА



Яе прысутнасць я адчуваю пастаянна, восенню — асабліва. Неба нізкае, шэрае. Імжыць дробны дождж. Гэтая пара года — Жэніна, пачынаючы з таго моманту, калі яе “першы след малюе восень”, і да таго апошняга, калі зямны яе след засыпле лістападаўская завея.

Няма тваёй усмешкі сярод нас

спрэчка з Аляксеем Пысіным, то Жэня з лагоднай усмешкай нас памірыла.

Лідзія Корбут угадала Жэню-першакурсніцу, тых часоў, калі ўсе яшчэ пыталися: “Хто гэта?” “Разам з паэтамі старэйшых курсаў я ўбачыла невысокага росту хударлявую дзяўчыну, — гаворыць Лідзія Корбут. — Яе постаць выказвала адасобленасць. Яна была тут, а думкі — недзе далёка. Яе ўсмешка, як бы з глыбіні душы, асвятляла твар і гаварыла, што яна ведае нешта такое, чаго не ведаюць іншыя. Ужо пазней, калі мне давялося жыць разам з Жэняю, я бачыла яе ў розных жыццёвых абставінах. Яна існавала ў сваім паэтычным свеце, дзе адчувала сябе ўтульна, і нікога туды не пускала. Праз некалькі гадоў пасля заканчэння ўніверсітэта я сустрэлася з Жэняю ў Мінску. На яе твары ляжаў адбітак болю і расчаравання”.

Мне запомнілася лёгкая Жэніна паходка. Яна не ішла — ляцела, нібы не краналася зямлі. І пышная прычоска, якую Жэня насіла ў студэнцтве, ад імклівага руху і сустрэчнага ветру то падымалася, то апускалася з тактам кожнага кроку.

Жэня вельмі любіла музыку, асабліва народную. Яна і сама добра спявала. Мне пашчасціла разам з ёю слухаць “Песню-роў”, калі яны яшчэ называліся “Лявоны”. Выступленне адбывалася ў памяшканні Саюза пісьменнікаў. Жэня атрымала запрашэнне на дзве асобы ад нашага выкладчыка Н. С. Гілевіча. Уздзеянне ашаламляльнае! Пасля канцэрта мы амаль усю дарогу да інтэрната на Паркавай ішлі моўчкі. Баяліся парушыць стан, у які трапілі. Толькі пазней далі волю эмоцыям. Нас уразіла навізна апрацоўкі і выканання беларускай народнай песні, якая дзякуючы кіраўніку ансамбля У. Мулявіну вырвалася з забыцця.

Жэня была смелым чалавекам, нават адчайным. Яна бясстрашна займалася гімнастыкай на бруках і бярвяне. Можна рухі яе не заўсёды былі пластычнымі, але ў смеласці ёй нельга было адмовіць. Бясстрашна яна каталася і на каньках, крыху вызграбна, таму што была ў вузкай спадніцы, але весела насілася з аднаго канца катка ў другі.

Блікі моманты, калі Жэня выказвала сваю паляшукую разважлівасць і абачлівасць, нямецкую акуратнасць і дакладнасць. Род Жэні па мацярынскай лініі ідзе ад Германа Чугая. Пан Скірмунт выпісваў майстроў з Нямецчыны для работы на сваёй суконнай фабрыцы, якая была ў Парэччы. Герман Чугай і ёсць адзін з тых майстроў, што прыехаў у Парэчча ў сярэдзіне XIX стагоддзя і застаўся там назаўсёды, пусціўшы карані. З радаводам Жэні, я спадзяюся, мы хутка пазнаёмімся. Над ім працуе Антаніна Паўлаўна Сідарук, заснавальнік музея Яўгеніі Янішчыц.

Жэня была неканфліктным і вельмі шчырым чалавекам. Такой жа шчырасці яна чакала і ад іншых. І калі яе хто-небудзь крыўдзіў ці не адпавядаў яе маральна-этычным прынцыпам, проста пазбягала зносін з такімі людзьмі. Жэня ўмела сябраваць і даражыла сяброўствам. У лісце ад трэцяга снежня 1976 года яна пісала: “Сёння случайно встrelила на улице NN... Дала мне свой телефон, приглашала в гости. Но я, видимо, не позвоню, тем более — в гости пойти. Всё-таки осталась у меня старая и крепкая привязанность к тем, кого мне Бог послал на пути за годы учёбы в БГУ”.

Жэня ўмела быць удзячнай і не скупілася на словы. Яна з дарагой душою дарыла свае кнігі сябрам і ў аўтографіях выказвала адносіны да іх. Вось некалькі аўтографіаў на першай кнізе

“Снежныя грамніцы”(1970): “Мілай Лідусі маёй, што не раз натхняла мяне ў хвіліны журбы і радасці на лірычныя радкі. Ад усёй душы жадаю табе вялікага шчасця, бяхмарных дзён і дарог, маладосці! Шчыра — твая Жэня Янішчыц. Мінск, 20.11.70, БДУ”, “Мілай Яні з удзячнасцю за пражытыя разам дні, за падзел і радасцю, і журбою, за гаспадарлівасць рук тваіх і шчырых намераў. Вельмі хачу табе сапраўднага шчасця, маладосці, штодзённага бадзёрага настрою. Твая Жэня Янішчыц, Мінск 20.XI.70 БДУ”, “Мілай Тамары (Тамара Каленікава. — Т. А.), харошаму таварышу, сапраўднай сяброўцы і чудоўнай дзяўчыне, з якой я жыву чацвёрты год, якую люблю і паважаю. Жадаю табе, Колька (студэнцкая мянушка. — Т. А.), многа сапраўднага шчасця і святла, будзь заўсёды такой прыгожай і чудоўнай, якая ты ёсць. Твой Жоржык — Ж. Янішчыц. Мінск, 12.XI.1970. Паркавая, 9”, “Мілай Тамары, трывожнай і рамантычнай маёй Кармэн (Тамара Аўсяннікава. — Т. А.), шчыраму сябру майму па трывозе і радасці. Вельмі хачу, каб ты была па-сапраўднаму шчаслівая, сонца табе пад сённяшнімі і будучымі дарогамі, вечнай маладосці! З любоўю — твая Жэня Янішчыц. Мінск, 20.XI.70”.

Пасля вучобы Жэні не хапала нашай прысутнасці. У адным з лістоў 1978 года чытаю: “...А сёння мне сніўся наш інтэрнат на Паркавай, выразна помню цябе, Колька (Тамара Каленікава. — Т. А.) і Лёву (Лідзія Корбут. — Т. А.)... Пішы, мне часта так не хапае твайго голасу”.

І нам, Жэня, так не хапае твайго голасу, тваіх ненапісаных вершаў, тваёй сарамлівай усмешкі.

На здымку: Яўгенія Янішчыц (1969 год).

Ваяр бескампраміснай сатыры і гумару

Кастусь ЖУК

Магічныя струны душы Міколы Вяршыніна былі заўсёды накіраваны на сур’ёзны і здаровы творчы лад — пісаць шчыра і адкрыта, не ўтуляючы галаву ў плечы нават перад “замшэлымі” аўтарытэтамі, якія падчас спадцішка маглі перакідацца ў яго адрас колкімі слоўцамі, парой і помсціць.

Сатырык і гумарыст без сяброў і ворагаў — “не ў сваёй талерцы”. Пра гэта ён добра ведаў — і заўсёды па-дзіцячы радаваўся, калі сябры віншавалі яго з надзвычай удамай гумарэскай, напісанай у паэтычнай ці праязічнай форме, эпіграмай, мініяцюрай... Асвоіўшы ўсе жанры гумарыстычна-сатырычнай кухні, паэт стараўся не звяртаць увагі на папрокі зласліўцаў, парой пакрыўджаных вастрывей ягонага п’яра.

Аптыміст па натуре, Мікола Вяршынін ішоў па жыцці ўпэўнена і мэтанакіравана, здзіўляючы папчэнікаў па творчасці няўрымслівай працаздольнасцю, колькасцю надрукаванага ў перыядыцы. Бадай, няма ў Беларусі такога выдання, дзе б не “засвяціўся” паэт сваёй публікацыяй. таму на кожным выступленні яго прызнавалі за свайго, бо ўжо мелі ўяўленне пра яго як творцу.

Некаторыя гумарэскі М. Вяршыніна (накшталт “Я і барада мая”, “Бык ва ўладзе”, “Пра выдаткі на падаткі”, “Пакаранне за старанне”), каламбур, мініяцюры запалі ў сэрца на ўсё жыццё. Калі ўбачу мужчыну на добрым падпітку, заўсёды ўспомню напісанае Міколам:

У пустыню трапіў няны

І пайшоў, як апантань:

“Я дамоў дайду калі? —

Гэткі пляж адрукалі!”

Чытаў і пісаў творы ён лёгка, нязмушана, на кожным выступленні з’яўляліся ўсё новыя і новыя прыхільнікі яго таленту. Яго ведала з паўсталіцы, нібы знакамітага акцёра ці рэжысёра. Прайсці з ім па горадзе было неймаверна цяжка, бо ледзь не праз кожны крок віталіся, прасілі аўтографы, проста запрашалі ў госці ці на гамонку.

І ў гэтым — сапраўднае прызнанне яго як сатырыка-гумарыста, адкрытага і добразычлівага чалавека.

Выхваўшы не адно пакаленне маладых літаратараў (кіраваў на працягу многіх гадоў аж трыма літаб’яднаннямі), ён пайшоў. Але ён — у іх сэрцах. І ён — з нами.

Міколу ВЯРШЫНІНУ

*Не ўратавалі сэрца
мінскія муры,*

*Але душа
па ўсім балець
не перастала.*

*І смерць прыняўшы,
буду вас любіць, сябры,
Спаўна дастойныя
папрокаў і пахвалаў.*

*І будуць дзесцьці шапацець
галінкі хвой
І дыхаць спуджана
здальёку азярына...*

*Памёршы першым,
не забыў я ўзяць з сабой
Спагаду
цёплых вашых слоў
у дамавіну.*

*Яны сагрэюць там,
халоднага, мяне.*

*І змрочны грот
не стане мулкім і лядачым.*

*Ці год,
ці два,
ці нават болей праміне —
З вас нехта ўспомніць пра мяне,
цішком паплача.*

*Заварушуся
ў дамавіне я тады,*

*Перахрышчуся,
каб жылося вам, вялося.*

*І каб маглося.
А не будзе ў вас бяды,*

*Дык буду знаць,
што паляжанне — удалося.*

Галія ФАТЫХАВА,
фота Святланы Берасцень
і Віктара Кавалёва

Усіх прысутных уразілі далікатныя лірычныя пейзажы. Шмат добрых слоў пачуў мастак у свой адрас ад калег, мастацтвазнаўцаў і сяброў. Тонкія, кранаючы душу краявіды: глыбокая восень, калі прыбраныя палі зяміраюць у чаканні першага снегу, ці ранняя вясна, калі зямля чакае свайго абуджэння.

У кнігу ўвайшлі акварэлі, напісаныя ў розныя гады, і жывапісныя творы — усе яны прысвечаны роднай Беларусі. Дамінуючы стыль яго карцін — рэалізм, лірычны і паэтычны. Пейзажы С. Дамарада адметныя мяккім каларытам, гарманічным суладдзем кампазіцыі і колеравых суадносін. Няяркая, крыху прыглушаная, нібы ахутаная паветрам, колеравая гама яго карцін настрайвае на ціхі, задумены лад і часам выклікае ў душы глядача шчымлівае пачуццё чагосьці з дзяцінства вельмі знаёмага, роднага. Творца паспяхова працуе не толькі ў жанры пейзажа, але таксама ў манументальным жывапісе, партрэце, нацюрморце.

Нарадзіўся Сямён Дамарад у сям’і мастака, з дзяцінства маляваў. Падрас і пайшоў у гурток мастака Барыса Бяляева. Потым скончыў Магілёўскае мастацкае вучылішча, затым Беларускае дзяржаўнае тэатральна-мастацкае інстытут. Вучыўся ў такіх вядомых творцаў, як Л. Дубар, Г. Ващанка, У. Стальмашонак, А. Бараноўскі. Актыўна ўдзельнічаў як у рэспубліканскіх, так і ва ўсеагульных, міжнародных выстаўках. Пасля інстытута, а скончыў ён манументальнае аддзяленне, шмат аформіў інтэр’ераў: гэта маркетры “Свята” ў актавай зале сталічнага ПТВ будаўнікоў, зграфіта “Рытмы” ў фае АТС г. Мінска; мазаікі “Лега” ў санаторыі “Волма” Мінскага раёна, вітраж “Даламіт” у Доме культуры г.п. Руба Віцебскай вобласці; энкаўстыка “На роднай зямлі” на рэспубліканскай выстаўцы “Міншчына ардэнаносная”, роспіс “Над Дняпром” у актавай зале вытворчага аб’яднання ПКТПАМ у г. Магілёве, вітражы “Спорт” у адміністрацыйным корпусе “Раўбічы”, “Стары Талін” у кафэ “Стары Томас”, роспіс у гасцініцы “Беларусь”. Работы вялікія па памерах і розныя па тэхніцы выканання, і ў іх мастак па-майстэрску адлюстравіў прыгажосць беларускай прыроды.

Прага да малявання ў Сямёна Уладзіміравіча з дзяцінства, ён заўсёды імкнуўся занатаваць пейзажы вакол роднага Бабруйска. Ад свайго бацькі Уладзіміра Аляксандравіча, які пісаў цудоўныя акварэльныя пейзажы на пленэры і заўсёды браў з сабою сына, — любоў да вытанчанага акварэльнага жанру. Пазней вялікую ўвагу эцюду надаваў яго настаўнік Бяляеў. Яшчэ падчас вучобы ў вучылішчы Сямён паказаў свой першы нацюрморт на выстаўцы ў 1966 годзе, які быў заўважаны і адзначаны. Мо таму яму асабліва ўдаюцца работы эцюднага характару ў акварэлі. Напісаныя часам за адзін прыём, яны напоўнены моцнай актыўнасцю творчага ўспрымання.

Найбольш яркае ўражанне на маладога мастака аказаў першы пленэр, дзе кампазіцыйныя пастаноўкі на паветры даваў Л. Дубар і пасля чаго была арганізавана выстаўка з твораў, напісаных у вёсцы Чарняўка, якая раскінулася на берэзе ракі Бярэзіны. Цудоўныя летнія сонечныя дні, сама паэтычная вёска, малодосць і любоў да прыгожага, якое суправаджала на той час

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі адбылася прэзентацыя кнігі-альбома “Жывапісная Беларусь” мастака Сямёна Дамарада. Выданне пабачыла свет у выдавецтве “Белпрынт” пры падтрымцы “Беларусбанка”. Асаблівыя словы ўдзячнасці мастак выказаў старшыні праўлення Надзеі Ермакавай. Кожны творца марыць мець такія фаліянты, які атрымаў Сямён Уладзіміравіч да свайго 60-годдзя. У зале музея мастак да прэзентацыі кнігі адкрыў выстаўку сваіх акварэляў. Пейзаж — асноўны жанр, у якім ён працуе. Работы, напісаныя з на-

Бачыць у малым вялікае

студэнта, далі той штуршок у творчасці мастака, з якім ён і сёння не расстаецца. Мастака ўжо гады пазнаюць на выстаўках па яго рэалістычных акварэльных пейзажах, хоць ён спрабуе сябе і ў жывапісе. Аднак менавіта ў акварэлі яго індывідуальнасць і светаўспрыманне адлюстраваны найбольш ярка.

Трэба адзначыць, што ў інстытуце на курсе выкладалі жывапіс, і свае курсавыя Дамарад маляваў

“Прага да малявання ў Сямёна Уладзіміравіча з дзяцінства, ён заўсёды імкнуўся занатаваць пейзажы вакол роднага Бабруйска. Ад свайго бацькі Уладзіміра Аляксандравіча, які пісаў цудоўныя акварэльныя пейзажы на пленэры і заўсёды браў з сабою сына, — любоў да вытанчанага акварэльнага жанру. Пазней вялікую ўвагу эцюду надаваў яго настаўнік Бяляеў. Яшчэ падчас вучобы ў вучылішчы Сямён паказаў свой першы нацюрморт на выстаўцы ў 1966 годзе, які быў заўважаны і адзначаны. Мо таму яму асабліва ўдаюцца работы эцюднага характару ў акварэлі. Напісаныя часам за адзін прыём, яны напоўнены моцнай актыўнасцю творчага ўспрымання.”

алеем, але акварэль заставалася для яго галоўнай. Першы поспех прыйшоў падчас вучобы ў інстытуце, дзе ён пасля летніх канікул, у 1972 годзе, паказаў сваю першую персанальную выстаўку акварэльных работ. Сярод усіх вылучалася карціна “Сена вя-

момант ідэйнасці — гэта не галоўнае ў творы для С. Дамарада, а адчуванні, уласнае бачанне. “Калі пішаш карціну, — кажа ён, — нешта прымушае літаральна перапісаць ужо скончаны твор. Гэта і ёсць таемнасць мастацтва і жывапісу, і сам не разумееш, як гэта адбылося”.

Дыпломную работу Сямён Уладзіміравіч піша на палатне алейна. Адно з палотнаў прысвечана вайне “Вясна. Санітаркі”, другое

— бытавому жанру “Дары лесу”. Каларыстычная жанравая сцэна — успаміны дзяцінства, цяга да матчынага дому — паказана з чулівай замілаванасцю і любоўю: бабуля нанізвае грыбы, якія прынеслі з лесу, унук падае ёй грыбочкі. Бытавая сцэна,



Сямён Дамарад “Фарбы возера”.

зуць”, якая вызначыла напрамак лірычнага абагульнення бачання свету. Дэталі ў карціне было няшмат. Вялікімі, магутнымі, лаканічнымі мазкамі адлюстравіў ён тонкі стан сярэдзіны лета на рацэ Бярэзіне. Да слова, карціна напісана па ўспамінах дзяцінства. Адночы з бацькам і яго сябрамі плылі яны па Бярэзіне, а потым па Дняпры. Вакол заліўныя лугі, стагі сена, з другога берага перавозілі праз раку сена на лодках. Вельмі паэтычна. Работа стала знакавай, і яе высокая ацанілі. Узнагарода — паездка ў маскоўскія музеі, дзе адбылося знаёмства з жывапіснымі творамі знакамітых рускіх і замежных мастакоў.

“Момант ідэйнасці — гэта не галоўнае ў творы для С. Дамарада, а свае адчуванні, уласнае бачанне. “Калі пішаш карціну, — кажа ён, — нешта прымушае літаральна перапісаць ужо скончаны твор. Гэта і ёсць таемнасць мастацтва і жывапісу, і сам не разумееш, як гэта адбылося”.

дэталіў няшмат, але так моцна ўзрушае глядача...

Пасля інстытута пэўны час ён займаецца манументальным і станковым жывапісам, піша акварэльныя работы. Відаць, таму так ляжыць да акварэлі душа мастака, што ўласцівы гэтай тэхніцы “жывапіс вадой”, лёгкасць і празрыстасць фарбаў, “цяжучы” па белае ці злёгка таніраванай

туры ў розныя гады, апяваюць прыгажосць палёў і лясоў, рэк і азёр. Творца пастаянна знаходзіцца ў цеснай сувязі з прыродай, уважліва вывучае яе і адлюстроўвае на сваіх палотнах, надаючы вялікую ўвагу светапаветранаму асяроддзю. Гэта яскрава прасочваецца ў серыі пейзажаў “Нарачанскі край азёр”. У гэтыя мясціны ён наведваецца вельмі часта, бо там у яго ёсць свая хатка. З ранку да вечара падоўгу сядзіць з эцюднікам і фарбамі і адлюстроўвае, як сыходзіць дзень і паступова сонейка садзіцца за гарызонт, наступае вечар.



Сямён Дамарад “Раніца”.

паперы, сугучны імкненню адлюстравіць нягучнае, непаказнае ўнутранае жыццё натурнага матыву ў яго развіцці і дынаміцы.

1990-я гады сталі складанымі ў жыцці мастакоў, скончыліся залкавы, але творцы атрымалі поўную свабоду. С. Дамарад шукаў сябе ў розных жанрах, пейзажны жывапіс шляхам рознакавых творчых пошукаў стаў галоўным у гэты перыяд яго творчасці. Ён створаны цудоўныя карціны “Ля возера”, “Дарога да вадзі”, “Сельскі дворык” і іншыя, дзе вялікую ўвагу ён надае дэталю, быту, а затым паступова пераходзіць да абагульнення.

У 1996 годзе да 10-годдзя чарнобыльскай катастрофы ён стварае серыю акварэльных работ пад агульнай назвай “Чарнобыль” і з гэтай выстаўкай едзе ў Германію, Аўстрыю, Галандыю. Гэта была дабрачынная выстаўка, якая выклікала шмат эмацыянальных водгукаў, пра яе шмат пісалі ў нямецкім друку. Карціны Дамарада нясуць адчуванне трагічнасці, пустэчы, асабліва прапісаныя сельскія пейзажы. Пакінутыя вёскі, пахмурныя каларыты карцін будуецца на шэрых фарбах, яны нешматслоўныя, пабудаваныя на пачуццях самога мастака, носяць песімістычны настрой. Вылучаецца карціна “Квітнеючы сад” — блакітнае не-

Апошнія 10 гадоў мастак аддае перавагу жывапісу. Пейзаж — асноўны жанр, у якім ён працуе, апяваючы прыгажосць Беларусі. На працягу творчага жыцця ім напісана шмат пейзажных палотнаў, якія з дзіўнай пранікнёнасцю раскрываюць багацце і своеасаблівасць прыроды роднага краю. Тонкая акварэльная тэхніка паўплывала на жывапісныя карціны. Яны складаныя па вобразнай мове, сузіральныя, супакоеныя і паэтычныя. Адчуваецца ўплыў В. Бялыніцкага-Бірулі, М. Несцерава. І, відаць, таму вядомая паэтэса Валянціна Паліканіна прысвяціла мастаку Дамараду свае вершы, а яго творамі праілюстравала зборнік “За плотью слов”.

Мастак шмат піша з прыроды. Спачатку ён робіць замалёўкі затым у майстэрні, “пражывішы” тэму, адчуўшы яе, піша на палатне алейна і лічыць, што карціны атрымліваюцца больш удалымі. У гэты перыяд у жывапісе Дамарада расце значэнне светапаветранага асяроддзя. Пастаянна ён знаходзіцца ў цеснай сувязі з прыродай, уважліва вывучае яе, знаходзіць новыя сродкі выразнасці, якія надаюць яго творах вялікую жыццёвасць. Усё часцей ён звяртаецца да перадачы зменлівага стану прыроды. Гэта ярка прасочваецца ў серыі пейзажаў “Нарачанскі край азёр”.

Вельмі ўздзейнічала на наведвальнікаў выстаўкі карціна “Светлы сум”; мастак лічыць яе адной з лепшых сваіх работ. Хаткі стаяць “спінай” да дарогі, нікога няма — пустэча, цішыня. Ці вернецца чалавек сюды, ці прынясе жыццё зноў? С. Дамарад пазбягае яркіх фарбаў, вялікіх кантрастаў, танальнае гучанне цэльнае, ён хоча ўбачыць у малым вялікае. Каларыт, адчуванне — усё супадае. Уражанне, якое надае сюжэт карціны, ён вырашае больш абагульнена, але застаецца адчуванне свету: хаткі выклікаюць смутак, але разам з тым і надзею. Надзею на лепшае жыццё.

ба, яблыні цвітуць, а на пярэднім плане палатна знятая бульдозерам зямля. Яна чорная, зялёнай травы няма, яе прыбралі: забруджаная. Карціна пабудавана на кантрасце — натуральны стан прыроды і гвалтоўная трагедыя, што стварае ўражанне ў глядача, нібы з яго самога здымаюць скуру — так казалі некаторыя наведвальнікі на адкрыцці выстаўкі.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара


Адчуванне сутнасці прыроды

Раней з усіх жанраў мастацтва пейзаж ставілі на адно з апошніх месцаў, яму надавалі другасную ролю ў адносінах да сюжэта карціны.

Лічыцца, што пейзаж, які ў творчасці шматлікіх мастакоў з'яўляецца вельмі частай і любімай тэмай: напісаць прасцей, ён надае ім больш свабоды і менш адказнасці ў адлюстраванні, чым партрэт або тэматычная карціна. Аднак сапраўдны добры пейзаж вымагае ад аўтара такіх жа высілкаў і ўвагі, такога ж майстэрства. Насамрэч, адметных пейзажыстаў не так і шмат, бо для гэтага патрэбны асаблівыя здольнасці і схільнасці.

Знаны мастак Ісак Левітан падкрэсліваў: “Прыроду капіраваць не трэба, але трэба адчуць яе сутнасць і вызваліць ад выпадковасцей”. Так і добры пейзажыст увабляе свае пачуцці ў мастацкім вобразе твора. І чым больш аўтар разумее прыроду, “чуе” і шчыра адчувае яе душой, а не толькі ўспрымае зрокава, тым мацней яго работа будзе ўплываць і ўраджаць глядача, будзе несці ў сабе настрой. Менавіта ўважлівыя адносіны да пейзажа даюць мастаку разуменне прыгажосці гэтага жанру жывапісу і пачуццё адзінства чалавека і навакольнага асяроддзя.

Гэтыя характарыстыкі можна цалкам суаднесці з творчасцю Леаніда Гоманава. Леанід Міхайлавіч нарадзіўся ў старажытным Слаўгарадзе, што на Магілёўшчыне. Скончыў Мінскае мастацкае вучылішча імя А. Глебава, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Ён — член Беларускага саюза мастакоў, член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі культуры і мастацтва. З 2005 года Леанід Гоманав з’яўляецца старшынёй журы штогадовага Міжнароднага конкурсу дзіцячага малюнка “На сваёй зямлі”. На Кангрэсе кіраўнікоў гарадоў (г. Масква) быў узнагароджаны Міжнародным дабрачынным фондам “Меценаты стагоддзя” медалямі “Дабрачынец” і “У імя жыцця на зямлі” за высакароднасць намераў і спраў.



Днямі ў Гарадской мастацкай галерэі твораў Леаніда Шчамялёва адбылося адкрыццё персанальнай выстаўкі Леаніда Гоманава “Пейзаж без межаў”. Гэты праект здзейснены пры падтрымцы галерэі і ініцыятыве куратара выстаўкі, дачкі мастака Вольгі Гоманавай.

“Пейзаж без межаў” — гэта своеасаблівая творчая справадзача Л. Гоманава аб працы ў розных кутках свету за апошнія некалькі гадоў. На выстаўцы прадстаўлена каля трыццаці работ, якія былі напісаныя на творчых пленэрах у Беларусі, Польшчы, Славакіі, Расіі, ва Украіне, падчас вандровак па Іспаніі і Балгарыі, адзначыла Вольга. Мастака натхнілі на стварэнне карцін прыгажосць і паэзія прыроды гэтых краін. Яго пейзажы адрознівае лірызм, тонкая нюансіроўка колеру, майстэрская перадача ледзь улоўных, самабытных станаў прыроды. Яны розныя па тэхніцы выканання: рэльефныя смелыя мазкі, гладкапіс, амаль графічныя далікатныя лініі...

Цёплыя і шчырыя словы ўдзячнасці за ўражанні ад карцін мастака выказвалі сябры, калегі, настаўнікі і вучні Леаніда Гоманава, сярод якіх Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Сербіі ў Беларусі Срэчка Джукич, акадэмік Расійскай арктычнай акадэміі навук, які, акрамя іншых экстрэмальных праектаў, пабываў на Паўднёвым полюсе, Уладзімір Драбо, Уладзімір Васюк, Мікалай Мішчанка...




Выступоўцы адзначалі, што ў якой краіне яны ні знаходзіліся б, у памяці заўсёды паўстае той вобраз радзімы, які адлюстраваны на пейзажных палотнах Леаніда Гоманава. Што калі кнігу, якую напісаў пісьменнік, можна без цяжкасцей купіць ці знайсці ў бібліятэцы і прачытаць, то з работамі мастака іншая справа: яны разыходзяцца па музеях і прыватных калекцыях па ўсім свеце, і ўбачыць поўны іх збор проста немагчыма.

Для Леаніда Гоманава заўсёды вельмі важна, каб людзі былі аб’яднаныя агульнай стваральнай ідэяй, і мастацкі пленэр найлепшым чынам з’яўляецца такім сродкам аб’яднання людзей розных культур, традыцый ды кірункаў у мастацтве. Сустрэкаючыся разам, розныя людзі і мастакі пасродкам жывапісу становяцца бліжэй адно да аднаго, бо пластычная мова мастацтва, як і музыка, універсальная, зразумелая кожнаму. Адрозныя культуры не спрачаюцца, а, як на карціне, утвараюць сугучнасць фарбаў. І як вынік — работы, прадстаўленыя ў экспазіцыі, — уражанні ад іншых краін, традыцый ды культур.

На здымках: работы Леаніда Гоманава “Зарослая сажалка”, “Сляды часу. Пушчынскія Свята-Успенскія манастыр”.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота аўтара

Акно ў свет



Хочаш лепей спазнаць краіну — пацікаўся мастацтвам яе народа. Бо нішто гэтак глыбока, ёміста і праўдзіва не характарызуе нацыю, як яе традыцыйная культура і прафесійная творчасць. Вось такая аксіёма. І маладая суверэнная Беларусь, імкнучыся заняць свой пачэсны пасады у сусветнай прасторы, можа ўпэўнена разлічваць у гэтым памкненні на самую магутную і надзейную падтрымку — на мастацтва таленавітых землякоў. Іх творчасць, як найлепшы дыпламат, пераадольвае дзяржаўныя межы, спрыяе міжнароднаму аўтарытэту нашай радзімы, ды і самапавазе беларусаў. Айчынныя мастакі даўно ўжо марылі пра такі калектыўны праект, які стаўся б новым акном у свет не толькі для іх творчасці, але і для ўсёй Беларусі. Мара спраўдзілася: упершыню за гісторыю краіны ажыццёўлена выданне альбома, які прадстаўляе сучасныя набыткі Беларускага саюза мастакоў.

Прэзентацыя альбома “Мастацтва Беларусі”, да стварэння якога спрычыніліся БСМ, Міжнародная канфедэрацыя саюзаў мастакоў са штаб-кватэрай у сталіцы РСФСР, маскоўскае выдавецтва “Галарт”, адбылася ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Выйшаў у свет унікальны фаліант накладам 1200 асобнікаў.

Дырэктар музея Уладзімір Пракапоў адзначыў прычышовае значэнне альбома, які сведчыць: багатае на таленты беларускае мастацтва, і гэта — гонар краіны. Так, некалькімі пакаленнямі нашых суайчыннікаў створаныя ўнікальныя работы ў розных жанрах, але толькі сёння, са з’яўленнем саліднага, важнага, маляўнічага выдання, дзяржава атрымала магчымасць шырока прадставіць гэтыя набыткі на міжнародным узроўні. Візітоўкай нашых мастакоў і нашай зямлі назваў новы альбом Старшыня БСМ Уладзімір Савіч. А першы намеснік старшыні БСМ Рыгор Сітніца падкрэсліў, што паказаны ў альбоме ўвесь жанравы і стыльовы спектр нашай выйшчэй творчасці ёсць рэпрэзентацыяй беларускага мастацтва ў шырокім свеце. Свет

павінен ведаць, што ў цэнтры Еўропы ёсць народ, які стварае мастацтва, вартае таго, каб яго ўбачыць, а мабыць, нечаму і павучыцца. Выданне ўжо мае попыт у замежных дыпламатаў, распаўсюджваецца таксама дзякуючы Міністэрству замежных спраў Беларусі.

“Дзякуй Богу, што навучыліся паважаць сябе! — з такімі словамі падышоў да мікрафона адзін з удзельнікаў праекта, жывапісец Леанід Хобатаў. — У свеце бракуе ўвагі ды павагі адно да аднаго, і для сучаснага творцы жыць у сваёй келлі — недастаткова. Тое, што адбываецца наўкола, абавязвае нас, мастакоў Беларусі, уступаць у еўрапейскую прастору, удзельнічаць у агульным працэсе — і шляхам выдання свайго альбома, прынамсі. Гэтае выданне ўносіць у наша жыццё і пэўны маральны, і дзяржаўны аспект: мы здолелі зрабіць новы крок па набліжэнні да еўрапейскага стану, яшчэ раз пацвярджаючы, што беларускае мастацтва мае права займаць годнае, належнае яму месца ў свеце. І такім чынам адкрылі для сябе перспектыву, прыняўшы новыя абавязкі, клопат пра развіццё традыцый і пра будучыню”.

На прэзентацыі таксама выступілі намеснік старшыні БСМ Сяргей Цімохаў, дызайнер выдання Андрэй Савіч, аўтар уступнага артыкула мастацтвазнаўца і крытык Алесь Белявец, Ёй, дарэчы, бліскуча ўдалося выканаць няпростую задачу: напісаць дыпламатычна-памяркоўныя, з акрэсленымі ацэнкамі ды разважымі падагульненнямі, уводзіны ў варункі ды напрамкі развіцця сучаснага беларускага мастацкага працэсу.

Тэкст падаецца на беларускай, рускай і англійскай мовах. Змешчана і добрае слова ад старшыні выканкама Міжнароднай канфедэрацыі саюзаў мастакоў СНД Максута Фаткуліна. А ўключаныя ў альбом ілюстрацыі прадстаўляюць разнажанравую творчасць амаль дзвюх з паловай соцен сучасных майстроў жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва пераважна за апошняе дзесяцігоддзе. Многія работы парэальна нядарна з’яўляліся і на старонках “ЛіМа” ў аглядах выставак, замалеўках пра мастакоў, рэпартажах з вернісажаў. Такую важную (і ў літаральным, і ў фігуральным сэнсе) прыгожую кнігу, думаю, не адмовіла-

ся б набыць кожная сям’я, у якой цікавяцца сучаснай мастацкай культурай, шануюць адвечныя эстэтычныя каштоўнасці. Праўда, мае захапленне альбомам крыху азмочылі подпісы да ілюстрацый, зробленыя не зусім карэктна з пункта гледжання менавіта сусветнай традыцыі. Як вядома, прадстаўляючы не толькі творчую асобу, але і кожнага звычайнага чалавека, прынята спачатку называць яго імя, а затым — прозвішча. Калі ж нейкія прычыны (як, напрыклад, алфавітны пералік мастакоў, чые работы прадстаўляе альбом) вымагаюць на першы план паставіць менавіта прозвішча, дык уласнае імя абавязкова трэба аддзяліць ад яго коскай. Калі гэтыя правілы парушаныя, дык замежны чытач адназначна ўспрымае першае слова ў подпісе як уласнае імя аўтара, што можа ўнесці блытаніну, скажам, у знаёмства еўрапейскіх аматараў мастацтва з творчасцю беларускіх мастакоў. Дробязь? Але ж істотная.

“Я чалавек стары і за сваё жыццё часта чуў у нашым творчым асяроддзі размовы пра тое, што хтосьці кімсьці ў чымсьці пакрыўджаны, — мудра заўважыў падчас прэзентацыі народны мастак Беларусі Георгій Паплаўскі. — Не абышлося без крыўдаў і ў гэтым выпадку. Яно і зразумела, бо рабіць “бясконцу салянку”, каб у адным выданні ахапіць працу ўсіх калег — а нас далёка больш як тысяча, — немагчыма. Да таго ж, матэрыял на дысках, прадастаўлены некаторымі мастакамі, урэшце аказаўся непрыдатны для друкавання з-за банальных тэхнічных прычын. Але я нядаўна пабываў у Маскве і магу сказаць, што ў Міжнароднай канфедэрацыі саюзаў мастакоў гатовыя падтрымліваць беларусаў і надалей: за нашымі справамі сочаць, заўважаюць творчыя дасягненні прадстаўнікоў усіх пакаленняў, ведаюць нават пра поспехі тых, хто не мае ганаровых званняў. А з такім мастацкім альбомам можна ехаць у любую краіну, “ісці ў госці” са спакойным сумленнем — і з гонарам”.

Лясныя сцежкі ў творчасці мастака

Марыя ЖАБІНСКАЯ


Распавяду пра самадзейнага мастака Мікалая Вараб'ёва, нібы наўздагон пісанай гісторыі, паколькі яго прозвішча не значыцца ў кнізе "Памяць" вышэйзгаданых раёнаў, а маўчаць нельга. Я асабіста ведала яго яшчэ ў 1960-я гады. Працуючы ў Рэспубліканскім доме народнай творчасці, запрашала на выстаўкі, семінары, дапамагала майстраваць мантаж яго персанальнай выстаўкі ў Мінску. Трыццаць яго работ захоўваецца ў фондзе музея пры Гродзенскім доме народнай творчасці. Спадчына таленавітага самародка ўвабрала лясныя далягляды, бярозкі, елкі — дрэвы нашай мясцовай прыроды.

Узгадаю 1988 год. Тады мы, удзельнікі ўсеагульнага семінара, вярталіся з Любанскага раёна, а адзін з членаў туркменскай дэлегацыі, глядзячы ў акно аўтобуса, дзіваваў услых: "Гэта ж трэба, такая лясная краіна! Вакол бясконцы лес!" Я запырчыла: "Дзе вы бачыце лес, цяпер наўкола дарогі, палі". А ён паказаў на пасадку дрэў уздоўж шашы і здзіўлена запытаў: "А пры дарозе дрэвы — гэта хіба не лес?". Вось чаму не дзіва, што на пейзажах М. Вараб'ёва адлюстраваны лес: пры дарозе, на полі, на беразе рэчкі ці возера, нават на выпачцы сярод вады, балота ўзвышаюцца дрэвы — наш лес, і ўсё гэта напісана алеем, акварэллю, алоўкам, пастэллю, воскам, тэмперай.

Гледзячы на карціны, створаныя Мікалаем Іванавічам, адчуваеш, нібыта праз іх праглядае гісторыя беларускага лесу. Так, на адных пададзены стройныя, танюсенькія сасонкі — то водгук пасляваенных гадоў, калі школьнікам даводзілася садзіць лес на тых мясцінах, дзе немцы спілоўвалі дрэвы — карціна "Узнімаецца пасляваенны лес".

А на алейнай рабоце "Наваколле вёскі Рэкатка" бачыш:

Самадзейны мастак Мікалай Вараб'ёў нарадзіўся ў 1931 годзе на Гораччыне, у вёсцы Рэкатка. Тут вучыўся ў школе, з дзяцінства маляваў, набываў прафесію ў Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі. Маляваў навакольную прыроду, лясы, краявіды, якія яго вельмі натхнялі, і тады, калі працаваў у Гродзенскім раёне, куды атрымаў накіраванне пасля вучобы. Лес у творчасці Мікалая Іванавіча — тэма невыпадковая, паколькі Беларусь — краіна лясная, і часам мы гэта не вельмі ўсведамляем і не цэнім. А тым больш і нагода добрая ўгадаць пра творцу, бо Генеральная Асамблея ААН абвясціла 2011 год Міжнародным годам лясоў.



узвышаюцца маладзенькія бярозкі-самасейкі. Чаго яны ўзбраліся на вораную зямлю? Гісторыкі пра гэта скажуць — то былі часы, калі адны гаспадары кідалі сваю зямлю, з'езджалі ў горад, іншых жа звозілі сілком. Урэшце, сярод мясцовых бярозак узрастаў новы тып, у адных мясцінах людзі казалі "капа бяроза", у іншых — "карельская бяроза". Такое дрэва мае прыгожую тэкстуру драўніны, якая вельмі падабаецца народным разьбярам.

Адметна, што мастак пакінуў даволі багату спадчыну, якая налічвае больш як 400 работ. А лік мог бы быць падоўжаным, каб не скралі 70 карцін з хаты ў вёсцы, дзе зусім хворы творца жыве з састарэлай маці. Мікола Вараб'ёў не паспеў пры жыцці здзейсніць сваю мару — у хаце, якую пабудоваў бацька пасля вайны, стварыць музей і дзіцячую студыю. Хаця стаіць, але не чуцно дзіцячых галасоў — вёска апусцела. Натуральна, паўстае пытанне даволі рытарычнае.

Якая ўстанова: аддзел культуры, акадэмія, лясгас, а мо ўсе разам, здольныя прыняць і перавезці і дом, і творчую спадчыну Мікалая Іванавіча, таленавітага самародка Горацкай зямлі?

На здымку: карціна М. Вараб'ёва "Вясенняя радасць".

Дарадцам і кансультантам рубрыкі "Дзівасвет" выступае старшыня БСМНТ Яўген Сахута.

Водгукі і матэрыялы дасылайце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай "Дзівасвет".

З глыбінкі

З любоўю да Навагрудка

У чытальнай зале Навагрудскай гарадской бібліятэкі размясціліся карціны мясцовага мастака Яўгена Даўлюда. Гэтай, ужо трэцяй сваёй мастацкай выстаўцы аўтар даў пэтычную назву: "Я гэты край Айчынай назаву..." Прысвечана яна роднаму гораду, былой сталіцы Вялікага Княства Літоўскага, яго непаўторнай архітэктуры, дастаслаўнасцям, легендам. З кожнай карціны зыходзяць любоў і заміланне. Малітоўная атмасфера ахутвае цэрквы і касцёлы, захапленне мастака веліччу даўняга адчуваецца ў выяве слаўтага Наваградскага замка. Цэлы шэраг карцін тэматычна аб'яднаны вобразам вялікага паэта Адама Міцкевіча, найвыдатнейшага з сыноў Наваградскай зямлі.

Сам Яўген Даўлюд з'яўляецца супрацоўнікам Інфармацыйнага цэнтара Навагрудскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. Тут яго ўсе паважаюць і цэняць. Ураджэнец Навагрудка, ён скончыў Бабруйскае мастацкае вучылішча па спецыяльнасці "рэзчык". Пэўны час жыў і працаваў у Магілёве, аднак радзіму ніколі не забываў. І ўрэшце вярнуўся ў любімы горад, каб уладваць яго сваімі работамі.

Ён ніколі не забывае, што як жывапісец — не прафесіянал. Але землякам падабаюцца яго карціны. Яны дапамагаюць пачыць родныя мясціны не звычайнымі і будзённымі, але адухоўленымі, велічнымі, яркімі. І — палюбіць іх.

Яўген ЛАПЦЕЎ

Падарыў пісьменнік сад

Імя пісьменніка Юрыя Татарынава добра вядома ў Беларусі. Ён з'яўляецца аўтарам 30 кніг. У асноўным гэта краязнаўчыя нарысы і гістарычныя апавесці, творы, якія раскажваюць пра многія беларускія гарады і мястэчкі. Пісьменнік часта вандруе па Беларусі, сустракаецца са сваімі ўдзячнымі чытачамі.

У мінулым годзе, выступаючы ў горадзе Браславе і паселішчах Браслаўскага раёна, Юрый Аркадзевіч, натхнёны прыгажосцю маляўнічых мясцін і шчырасцю жыхароў, пасадзіў сад на турысцкай базе гімназіі г. Браслава, што за сем кіламетраў ад горада. Саджанцы для незвычайнага саду творца выгадаваў сам. Вось ужо 15 гадоў ён займаецца не толькі літаратурнай творчасцю, але і садоўніцтвам. Месца пад сад выбрана пісьменнікам прыдатнае. Летам там збіраюцца дзеці з бацькамі і настаўнікамі з самых розных куткоў Беларусі. Цяпер сад, падараны браслаўчанам пісьменнікам, сустракае першую сваю вясну. А з часам гараджане змогуць браць проста з дрэва розныя раннія гатункі яблыкаў.

"Мноі кіравала жаданне яшчэ раз сказаць пра сэнс чалавечага жыцця, пра галоўную загадку, пакінутую нам Богам", — зазначыў пісьменнік.

Сапраўды, знайдзіце любімую працу, станьце прафесіяналам, пасадзіце сад, і тады гэтая святая загадка адкрыецца вам, як адкрылася яна Юрыю Татарынаву.

Міхась ПАЗНЯКОЎ

Творчы свет

Наталля БЕНЦЭВІЧ

Як наблізіць надыход вясны? Можна збіваць ледзяшы ці ўпарта хадзіць у поле і гукаць яе спевамі... Ёсць больш дзейсны метады. Напрыклад, наладзіць імянную вечарыну Алены Масла, вядомай беларускай казачніцы з самым масленічным прозвішчам. Як і зрабіў паэтычны тэатр "Арт.С" у мінскай бібліятэцы імя Цёткі.

— Мерапрыемства задумвалася як гульня на назве святая і прозвішчы Алены Масла. Паколькі святкавалі пісьменнікі і музыкі, традыцыйнае спалучылася з арыгінальным. А гэта і ёсць жыццёвая разынка. А калі яшчэ і бліны пякуць, дык да жыцця дадаецца смак казкі. Якую Масла не сапсуе, — зазначыла пісьменні-

Бывай, зіма!

ца Аксана Спрынчан. На вечарыне бліны пякліся і еліся адразу ж у зале. Усе жадаючы маглі пачаставацца журавінавым кісялём — напоем жабак з кнігі "Як пані Чаротная на госці ў Палангу бегала". А тэматычна-паэтычныя "бліны" творы надалі атмасферы асабліва шык.

Краязнаўца і рэдактар аддзела публіцыстыкі часопіса "Маладосць" Ірына Клімковіч расказала, адкуль вушы растуць у святкаванні Масленіцы на Беларусі, і вобразна параўнала нашы традыцыі з заходнееўрапейскімі.

Напрыканцы Масленіцы было прынята прасіць адзін у аднаго прабачэння і пачы-

наць жыццё з чыстага аркуша. Галоўны рэдактар выдавецтва "Мастацкая літаратура" Віктар Шніп натхніў прысутных сваёй паэзіяй, а таленавітая сям'я пісьменніцы Аксаны Спрынчан і гісторыка Яраша Малішэўскага ў вершавана-музычнай форме правяла бліны майстар-клас. Экспертамі бліннай справы таксама выступілі пісьменнікі Серж Мінскевіч, Юрась Нераток, пісьменніца Наталля Бучынская.

І хоць на вуліцы пакуль холадна, пасля такой літаратурнай Масленіцы ў душы цвіце вясна. Так і хочацца сказаць зіме: "Бывай!"

Афарызм

Жыццё – доброта. Найвялікшая доброта, якая дадзена кожнаму, нягледзячы на ўсё боль.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", РВУ "Літаратура і Мастацтва"
Галоўны рэдактар Аляксей КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Аляксей Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень
Віктар Гардзеі

Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзімава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Аляксей Карлюкевіч
Анатоль Крайдзіч
Віктар Кураш

Аляксей Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
284-66-71
дадатка "Кніжны свет" — 284-66-71
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылацца на "ЛіМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаасцю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтара РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва".

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку"
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856


Наклад 3113

Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаных
ў друк
10.03.2011 у 11.00

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 7

Заказ — 1115
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Вобраз ідэальнай краіны

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Напрыканцы зімы ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася персанальная фота выстаўка Анатоля Дрыбаса “Мая Беларусь”, арганізаваная выдавецтвам “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі” сумесна з грамадскім аб’яднаннем “Фотамастацтва”.



таксама пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі”.

Пляцоўка выстаўкі падзелена на тры залы. Адпаведную колькасць сэнсавых і тэматычных частак мае выстаўка майстра. Першая зала прысвечана помнікам архітэктуры і гарадскім краявідам. Гледачы ўбачаць хрэстаматыійныя фотаздымкі Мірскага замка, палаца Радзівілаў у Нясвіжы і Камянецкую вежу. Але больш за ўсё тут прадстаўлены Мінск. Фатограф выхапіў з гарадскіх краявідаў Палац спорту, Нацыянальную бібліятэку, Прывакзальную плошчу, Чыгуначны вакзал, адзнаку нулявога кіламетра на Кастрычніцкай плошчы. Амаль усе “сталічныя” фотаздымкі зроблены ў зімовы марозны дзень, што дадае асабліва кантраснасць двум цэплым летнім кадрам Траецкага прадмесця.

Другая зала насычана пахамі і гукамі прыроды. На фотаздымках А. Дрыбаса адлюстраваны

найбольш крохкія стварэнні фауны: мушкі-зелянушкі, матылькі. Прычым яны ўбачаны з такой блізкай адлегласці, што нагадваюць партрэты: так дакладна бачна кожная частачка іх цела.

Нарэшце, трэцяя зала (разам з часткай другой) прысвечана беларускай прыродзе. З прадстаўленых там фотаздымкаў найбольшую ўвагу звяртаюць на сябе некалькі. Звычайнае поле падчас паводкі. Уся мясцовасць, здавалася б, да самага гарызонта, падзелена на вузкія гарызантальныя лініі. Зялёныя палоскі густой травы чаргуюцца з блакітна-шэрым адлюстраваннем рачной вады.

Дзве лодкі на беразе возера. Не толькі бераг, але і ўсю далечынь засцілае туман, а яны, нібы сёстры, прытуліліся адна да адной, спяць, а можа, проста дрэмлюць і чакаюць гаспадароў на ранішняю рыбалку.

Цэлая група дрэў на розных фотаздымках. Адно з іх скаванае маразамі, што ўгадваецца па халадэчы неба. Другое, наадварот, хаваецца ў навакольнай зеляніне. А вось яшчэ тры старыя, высахлыя дрэвы пакідаюць самае моцнае ўражанне. Адно з іх засланы сабой сонца, што садзіцца за лесам. Святло шырокім веерам рассыпаецца ва ўсе бакі і стварае эфект жывых промняў. Застаецца толькі здагадацца, што сімвалізуе гэты кадр. Можа, шчодрасць людзей сталага ўзросту, што, не шкадуючы сябе, дзеляцца жыццёвай энергіяй з наваколлем, часам не пакідаючы нічога сабе.

Мастак Рыгор Сігніца адзначыў на адкрыцці выстаўкі, што Анатолю Дрыбас убачыў праз аб’ектывы фотаапарата і стварыў у сваіх працах вобраз ідэальнай Беларусі, вобраз раю на зямлі. Паводле яго слоў, з’яўленне выстаўкі — гарантыя таго, што Беларусь такой і будзе.


На здымку: Анатолю Дрыбас падчас адкрыцця персанальнай фотавыстаўкі.

У падтрымку чытання

«У глыбіні душы я вандроўнік»

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Пачатак гэтага года адзначаны прэм’ерай. Дакументальны фільм “Цярновыя вянкi Алімпа”, у якім раскажваецца пра лёс Р. Кныша — трэнера Вольгі Корбут і іншых алімпійскіх зорак, — зняў Сяргей Лук’янчыкаў. Стужка закранае вострыя пытанні, якія звычайна застаюцца па-за ўвагай аматараў спартыўных спаборніцтваў.



Рэжысёр Сяргей Лук’янчыкаў:

— У дзяцінстве ў мяне мянушка ў двары была Філасоф. Усе ведалі, што я не б’юся, а калі на мяне нехта нападаў, абаранялі, не давалі ўкрыўду. Я збіраў такія кніжкі, якія не чыталі іншыя — Канта ў гадоў 14 прачытаў. Праўда, нічога не зразумеў. Калі сур’ёзна, захапляўся літаратурай філасофскага мэстэру. Мне было цікава пранікаць у гэты свет філасофіі, разваг. Тады мы толькі адкрылі, што ёсць Фрэйд.

Маці працавала дырэктарам кнігарні. Была магчымасць знаёміцца з усімі навінкамі — японская драматургія, французская. Скажаць, што быў прыхільнікам творчасці Льва Талстога, на жаль, не магу.

Захапляўся японскімі вершамі. У глыбіні душы я вандроўнік. Таму, відаць, з прычыны адсутнасці магчымасці вандраваць мяне вабіла такая літаратура. Коба Абэ і інш. Японская літаратура на мяне моцна паўплывала.

Класе ў сёмым прачытаў гісторыю дыпламатыі Лоўсана. А знайшоў яе... на сметніку. Нехта палчыў непатрэбнымі некалькі яго тамоў.

Толькі што скончыў чытаць у арыгінале рамана-рэпартаж Раберта Савіана “Gomorra” пра мафію. Валодаю англійскай і італьянскай мовамі. Для мяне гэта своеасаблівае даследаванне — параўнаць тое, што на слыху, з арыгіналам. Жыву ў сённяшнім дні — сачу за навінкамі ў музыцы і кіно. Часта ўнучка звяртаецца за парадамі, што пачытаць.

Віражы сюжэта

Правілы небяспечнай гульні

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Беларускія карані, служба ў арміі, заняткі адзінаборствамі і руплівая праца за камп’ютарам. Захапленне паэзіяй. Дарэчы, ён няблага спявае пад гітару песні на словы Аляксандра Вярцінскага, Мікалая Шыпілава, сучасных беларускіх паэтаў.

Яго прозвішча добра ведаюць тыя, хто цікавіцца дакументальным кіно. На рахунку пісьменніка вялікая колькасць кніг, якія на палічках не затрымліваюцца. Прыгадаем некалькі — “Родная крывінка”, “Заказ на двадцать пятого”, “Миллиум в Авсюках”, “Диалектика игры”, “Груз небесный”.

Аб’ядноўвае гэтыя творы бездакорна будаваны сюжэт, што з першай старонкі да апошняй не дае чытацкай увазе ні хвіліны перапынку. А яшчэ, безумоўна, асоба аўтара, які добра ведае прадмет, пра які гаворыць, і з павагай ставіцца і да чытача, і да сваіх герояў. Імкненне прааналізаваць усебакова тую ці іншую з’яву сучаснага жыцця вымагае менавіта такой пазіцыі. У якасці формы адлюстравання рэчаіснасці Сяргей

Творчасць Сяргея Трахімёнкі вядома не толькі беларускаму чытачу, яго кнігі выходзяць сур’ёзнымі тыражамі ў Расіі і прэзентуюцца ў буйных кнігарнях Масквы. Вопыт тых прэзентацый ён скарыстаў, прадстаўляючы новую кнігу: імпрэза пачалася кадрамі з дакументальнай стужкі, у якой пра пісьменніка раскавалі літаратуразнаўцы, рэжысёры, сябры.

Аляксандравіч часта выкарыстоўвае дэтэктыў.

Займальная форма дзеяння, якое хутка развіваецца, пранізана шматграннымі пластамі рэчаіснасці і ўтварае яркае палатно з разнапланавымі фігурамі. Фон для іх — як адносна далёкія ў часе падзеі, так і падзеі, зусім свежыя ў нашай памяці. Дзеянне ў “Записках «чёрного полковника»” ахоплівае каля пяцідзясяці гадоў — з моманту заканчэння Другой сусветнай вайны і да нашых дзён. Галоўны герой кнігі, Леанід Карбалевіч, супрацоўнік ведамства, назва якога вясёлай усмешкі ніколі не выклікала, — Камітэта дзяржаўнай бяспекі, атрымлівае ў спадчыну запіскі свайго настаўніка. Ён спрабуе перадаць іх на кінастудыю “Беларусьфільм”, спадзеючыся, што ўспаміны і вопыт сапраўднага прафесія-


нала змогуць стаць сцэнарыем аб’ектывнага фільма пра вялікае супрацьстаянне разведкаў у гады так званай халоднай вайны. Для Карбалевіча гэты ўчынак не толькі даніна памяці і павагі да настаўніка, але і прыныповае пытанне — падкрэсліць важнасць справы, якой займаюцца яго калегі. Аўтар сцвярджае: супрацьстаянне — працэс, які не мае завяршэння. Сутыкаюцца інтарэсы дзяржаў у розных галінах чалавечага існавання. Калі раней гэта быў шпіянаж вакол ваенных баз, радыёпрапаганда, дыверсіі, сённяшнія намаганні бізнесменаў ад палітыкі вырашыць свае праблемы за кошт інтарэсаў іншай дзяржавы адрозніваюцца хіба толькі маштабам...

З дапамогай лаканічных дэталей пісьменнік стварае карціну жыцця супрацоўнікаў спецслужбы. З гумарам раскавае, як Карбалевіч робіць

сабе “вузельчык на памяць”, каб не забыцца пра ўспаміны Б.Н.: піша слова “рукапіс”, згортвае з паперчыны кулёк, каб слова знаходзілася ўнутры, і пакідае на стала. Літаральна праз некалькі гадзін калегі пачынаюць задаваць пытанні — ці не піша Леанід мемуары. Працаваць у гэтай ведамства трапляюць лепшыя з лепшых, і адбор ідзе даволі жорсткі. Безумоўна, выбар пазбаўляе людзей многага. Закінуты па легендзе ў пасляваенную Германію агент не мае права распавесці пра гэта бацькам. Напрыканцы жыцця співаецца “чорны палкоўнік” Б.Н., без сям’і сустракае старасць Ухналеў, Карбалевічу былая жонка адмаўляе ў сустрэчах з сынам.

Але гэты выбар — паставіць інтарэсы дзяржавы вышэй за ўласныя — героі рамана робяць свядома і не адмаўляюцца ад яго на працягу ўсяго жыцця.

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Кастуся Дробава



— **Александр Хаімавіч, раскажыце, калі ласка, пра гісторыю выдавецтва.**

Александр Фрыдман: У 1988 годзе мы з Аляксандрам Патупам стварылі першае прыватнае выдавецтва “Эридан”. Але ў канцы 1991 г. нашы погляды на мэты і задачы выдавецкага працэсу разыхліся, і я арганізаваў “МЕТ”. Пачыналі мы як дзіцячае выдавецтва і прыкладна да 1998 г. у асноўным займаліся выданнем літаратуры для дзяцей, выпускаючы паралельна і кнігі іншых жанраў. Паступова рынак змяняўся, і існаваць толькі як выдавецкая фірма станавілася складана, таму мы заняліся і кніжным гандлем. У 2002 годзе з прыходам у “МЕТ” маёй дачкі Ганны пачалі досыць паспяхова развіваць гэты кірунак дзейнасці. Ганна ўзяла частку найважнейшых функцый на сябе, выступала і як генератар новых ідэй, і як мой апанент, прадстаўнік маладога пакалення з новым бачаннем справы. І цяпер “МЕТ” уваходзіць у лік трох найбуйнейшых кнігагандлёвых фірм Беларусі. Мы актыўна супрацоўнічалі з бібліятэкамі, але ў 2008 годзе, калі пачаўся крызіс, бюджэтнае фінансаванне бібліятэк рэзка скарацілася, і гэтая частка дзейнасці практычна прыпынілася. У гэты час Ганна Аляксандраўна прапанавала праект стварэння інтэрнэт-кнігарні, цяпер ён блізкі да завяршэння і запуску. У дадатак да іншых каналаў рэалізацыі мы сталі актыўна развіваць і ўласную гандлёвую сетку.

— **З якімі кнігамі вы працуеце на рынку?**

Александр Фрыдман: Працуем з усімі сегментамі рынку, але калі казаць пра пэўны акцэнт ва ўласнай сетцы, то гэта нон-фікшн, інтэлектуальная літаратура.

Ганна Фрыдман: Акцэнт і тэматыка выданняў больш залежаць ад канала рэалізацыі. У той час, калі мы актыўна працавалі з бібліятэкамі, гэта была ў асноўным навуковая, тэхнічная літаратура. Што тычыцца інтэрнэт-гандлю, тут наша дзейнасць скіравана на ўвесь асартымент кніг, каб у людзей была магчымасць набывць у нас і выданні, не прадстаўленыя ў крамах, і ўніверсальную літаратуру, дэтэктывы, фантастыку, раманы, якія заўсёды карыстаюцца попытам.

— **Ці ёсць у выдавецтва “МЕТ” кнігі-візітоўкі?**

Александр Фрыдман: Вельмі сур’ёзны і асноўны для нас праект, які мы вядзем сумесна з ізраільскімі і расійскімі партнёрамі, — выданне поўнага збору твораў пісьменніка і публіцыста Уладзіміра Жабацинскага. Над яго рэалізацыяй мы працуем сумесна з Інстытутам Жабацинскага ў Тэль-Авіве. У міжнароднай прэсе праект ужо атрымаў станоўчыя водгукі. Збор твораў будзе складацца з 10 — 11 кніг.

Адной з любімых кніг выдавецтва з’яўляецца зборнік вершаў Рэнаты Мухі “Однажды, а может быть, дважды: стихи для бывших детей и будущих

Выйсці на расійскі і заходнееўрапейскі рынак

Выдавецтва “МЕТ” на кніжным рынку краіны працуе ўжо каля 20 год. Сёння яно выступае і як выдавецтва, і як кнігагандлёвая арганізацыя. Пра тое, як развівалася фірма, якія сегменты кніжнага рынку “МЕТ” асвойвае сёння, і пра перспектывы развіцця кнігагандлёвай галіны ў Беларусі — наша гутарка з гаспадаром выдавецтва Аляксандрам Фрыдманам і камерцыйным дырэктарам Ганнай Фрыдман.

взрослых”, які атрымаў дыплом першай ступені Нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі” ў 2005 годзе. Мы выдалі ўжо тры тыражы гэтай кнігі. Рэната Муха вельмі папулярная ў Ізраілі, ЗША, Расіі, яе вершы падабаюцца не толькі дзецям, але і іх бацькам. Больш таго, над афармленнем кнігі працавала адзін з лепшых ілюстратараў Беларусі Тацяна Сучкова.

— **У сегменце кніг, якія выдаюцца “МЕТ”, вялікая колькасць літаратуры пра яўрэйскую культуру. Наколькі запатрабаваныя сёння такія кнігі?**

Александр Фрыдман: Кнігі па яўрэйскай тэматыцы мы выдаём не столькі для яўрэяў, колькі для асоб іншых нацыянальнасцей з мэтай пазнаёміць іх з гісторыяй, традыцыямі яўрэяў. Шмат у чым гэта кнігі для той часткі неяўрэяў, якія думаюць, разважаюць, кнігі, выдзеныя, каб развеяць некаторыя міфы, звязаныя з яўрэямі. Гэтыя выданні не прыносяць нам прыбытку, часам яны нават стратныя. Але хтосьці ж павінен займацца распрацоўкай гэтага кірунку. У Беларусі гэтым займаемся мы. Трэба адзначыць, што цікавасць да такіх выданняў ёсць.

— **Калі працягнуць тэму інтэрнэт-гандлю, чаму вы так упэўнена робіце стаўку менавіта на інтэрнэт-кнігарні?**

Александр Фрыдман: На паліцах кнігарань Беларусі прадстаўлена каля 50 тысяч найменняў кніг, у той час як на расійскім рынку іх істотна больш — каля 100 тысяч найменняў (літаральна ў мінулым або пазамінулым годзе Расія перайшла мяжу 100 тысяч найменняў кніг). У нас у краіне няма буйных крам, у якіх можна прадставіць каля 100 тысяч найменняў. Больш таго, у сілу малаліквіднасці кнігі як тавара прадстаўленне большай часткі гэтых выданняў на паліцах — неразумнае марнаванне гандлёвых плошчаў. У гэтым сэнсе інтэрнэт-кнігарня дае выхад. І калі кнігі папулярныя, прадстаўленыя ў звычайных крамах, людзі чакаць не будуць (яны заўсёды павінны быць і на складзе інтэрнэт-кнігарні), то рэдкія выданні, што адсутнічаюць у крамах, але на якія ёсць адзінкавы попыт, людзі, безумоўна, пачакаюць і атрымаюць іх з дапамогай інтэрнэт-кнігарні.

— **А ў чым яшчэ заключаецца прынцыповая розніца паміж беларускім і расійскім кніжным рынком?**

Александр Фрыдман: І на беларускім, і на расійскім кніжным рынку адбіўся эканамічны крызіс. Але калі браць ацэнкі мінімальнага аб’ёму продажаў кніжнага рынку ў Расіі і аналагічныя максімальныя паказчыкі ў Беларусі, то ўсё роўна атрымліваецца, што кожны жыхар Беларусі купляе кніг менш, чым у Расіі. Ды і самі каналы рэалізацыі кніг прынцыпова адрозніваюцца. Асноўныя расійскія кніжныя гандлёвыя сеткі прыватныя, у нас жа асноўны трымальнік сетак — дзяржава. Існуе розніца і ў структуры размеркавання кнігарань. У Беларусі ж яна склалася яшчэ ў савецкі час і, на жаль, не змяняецца, у новых мікрараёнах асобныя кнігарні не адчыняюцца. Існуе адрозненне і ва ўспрымальнасці і выданні электронных кніг. Мы жывём у эпоху рэвалюцыі, звязанай з ін-

фармацыйнымі тэхналогіямі, усё большую частку жыцця, ды і выдавецкага працэсу ў Еўропе і Расіі, займае электронны фармат. У нас жа я не ведаю пакуль ніводнай дыскусійнай пляцоўкі, дзе хаця б абмяркоўваліся праблемы, звязаныя з выпускам электронных кніг. Мы быццам жывём у эпоху рэвалюцыі, але ў той жа час быццам яе не заўважаем.


— **У такім выпадку, якія перспектывы развіцця беларускага кніжнага рынку вам бачацца?**

Александр Фрыдман: Я хутчэй бачу праблемы. Але важным крокам наперад з’яўляецца раздзяржаўленне кніжнай

ступае сродкаў ад сур’ёзных спонсараў.

Ганна Фрыдман: Калі казаць пра перспектывы развіцця і падтрымку галіны з боку дзяржавы, можна адзначыць і заканадаўчую падтрымку. Напрыклад, у Расіі ПДВ на кніжную прадукцыю складае 10 працэнтаў, і цяпер абмяркоўваецца яго зніжэнне да 5 працэнтаў. У нас жа ПДВ на кнігі складае 20 працэнтаў. Калі ж дадаць нацэнкі пасрэднакаў, крамы, то атрымліваецца, што кнігі ў Беларусі значна даражэйшыя, чым у Расіі. Калі ж параўноўваць тыражы, то рынак збыту ў Расіі нашмат большы, чым беларускі, нават калі гэта тычыцца кніг “расійскай” тэматыкі — па гісторыі, культуры. Выданні беларускай тэматыкі скіраваны толькі на Беларусь. Але ў Расіі кнігі падобнай тэматыкі выходзяць зусім іншымі тыражамі і іх сабекошт нашмат меншы. Па гэтай жа прычыне нашы выдавецтвы, выпускаючы літаратуру ўніверсальнай тэматыкі, заўсёды прайграюць расійскім. З Расіі кнігі да нас трапляюць без перашкод, але з-за сабекошту беларускім выдавецтвам складана з імі канкураваць. Таму нам таксама трэба актыўна выходзіць на расійскі рынак, што зноў жа павінна быць падтрымана з боку дзяржавы.

Александр Фрыдман: Цалкам згодны. Калі ў чымсьці і патрабуецца моцная дзяржаўная падтрымка, дык у стварэнні структуры, якая будзе распаўсюджваць кнігі беларускіх дзяржаўных выдавецтваў у Расіі і Заходняй Еўропе. У гэтым сэнсе трэба падтрымліваць выданні культуралагічныя, звязаныя са спецыфікай Беларусі, але фінансваць кнігі ўніверсальнага характару, якія па сваёй сутнасці павінны быць камерцыйнымі, мне здаецца не вельмі лагічным. Яны загалом прайграюць і па якасці, і па кошце выданням, якія паступаюць з Расіі.



сеткі. Важным лічу з’яўленне кнігарань у мікрараёнах. Перспектыўна развіваць каналы гандлю праз Інтэрнэт. Важны ўдзел дзяржавы ў культурных праектах, звязаных з выпускам інтэлектуальнай літаратуры, бо нацыя, якая чытае, — нацыя, якая думае. Роля дзяржавы ў гэтым сэнсе вельмі важная яшчэ і таму, што ў кніжную галіну практычна не па-

Стасункі



Новыя арбіты літаратурнай дружбы

Сяргей ШЫЧКО

У Душанбэ пабачыла свет кніга, прысвечаная беларуска-таджыкскім літаратурным сувязям.

Выдавецтва “ЭР-граф” ужо другі раз (першы — у 2010 г.) выпусціла кнігу Ато Хамдама і Алеся Карлюкевіча “Дружба народаў — дружба літаратур”, прысвечаную беларуска-таджыкскім літаратурным сувязям. Разам сабраныя карэспандэнцыі, артыкулы, нарысы, у якіх прадстаўлены самыя шырокія пісьменніцкія стасункі. Героі кнігі — паэты, перакладчыкі, чыя літаратурна-мастацкая праца пашырала прастору ўяўлення: у Беларусі — пра Таджыкістан, у Таджыкістане — пра Беларусь. А зроблена сапраўды нямала. У Душанбэ на таджыкскай мове выдадзены кнігі паэзіі Міколы Мятліцкага, Юрыя Сапажкова, прозы Георгія Марчука, два калектыўныя зборнікі беларускіх паэтаў і празаікаў.

А ў Мінску — зборнік “Таджыкістан: імгненні вечнасці”, дзе надрукаваны вершы Фарзоны, Саідалі Мамура. Шмат публікацый таджыкскіх аўтараў у апошнія гады з’явілася на старонках газеты “Літаратура і мастацтва”, часопіса “Полымя”. Усе гэтыя факты, а таксама творчыя біяграфіі Муміна Канаата, Саідалі Мамура, Фатэха Ніязі ў стасунках з Беларуссю, кропкі судакранання з Таджыкістанам Пятра Глебкі, Івана Шамякіна і сталі прадметам увагі аўтараў кнігі “Дружба народаў — дружба літаратур”. Выданне, уступнае слова да ягонага напісаў доктар філалагічных навук Абдувалі Даўронаў, было прэзентавана на адным са стэндаў XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. Выканаў гэтую ганаровую місію Ато Хамдам — вядомы таджыкскі літаратар, часты госць Мінска, актыўны прапагандыст беларускай літаратуры ў Таджыкістане.

И сам не плошай!

Если говорить в плане глобальном, наш дом — планета Земля. А если среду обитания рассматривать в реальных масштабах, сразу же крупным планом вырисовываются такие детали, как пузырьки воздуха в населённом яркими рыбками аквариуме, раскрывшийся к празднику цветок на подоконнике, аютины глазки на лужайке у порога дома, сочная зелень на ровных, ухоженных грядках, куст сирени у крыльца — все составляющие уюта, которые мы способны создать своими руками. И помогут в этом книги ООО «Харвест», о которых речь пойдёт в сегодняшнем выпуске.

Денис МАРТИНОВИЧ,
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО



Воплощение вашей мечты

В далёком 1987 году на советские экраны вышел приключенческий фильм «Гардемарины, вперёд!», ставший культовым для целого поколения. Значительная популярность постановки была связана с прозвучавшими в ней песнями. Среди них присутствовала и «Голубка» на слова Юрия Ряшенцева, больше известная как «Ланфрен-ланфра»: «В мой старый сад, ланфрен-ланфра, // Лети, моя голубка. // Там сны висят, ланфрен-ланфра, // На всех ветвях, голубка». Герой фильма, шевалье де Брильи (Михаил Боярский) признавался в любви Анастасии Ягужинской (Татьяна Лютаева) и рисовал в её воображении образ идеального сада, где «свеж ручей, трава густа».



Теперь юные поклонники фильма выросли, женились или вышли замуж, кто-то начал обзаводиться детьми. Но, уверен, яркие впечатления детства, образ идеального сада остался в воображении у многих зрителей. А поскольку взрослая жизнь есть не что иное, как осуществление детской мечты, сделаем к ней первые шаги!

Начнём с благоустройства земельного участка около дачи или домика в деревне. Но очень скоро нам станет понятно, что свежего ручья и густой травы семье недостаточно. Жена мечтает о комфортном жилом доме и альпийских горках, муж — о барбекю и, иногда, о хозяйственных постройках, тёща — о цветах и кустарниках, а дети — о водоёмах, уголках отдыха, мягком газоне для

игры в футбол. А ведь ещё необходимы дорожки, изгородь и многое другое!

Как всё это грамотно спланировать с учётом особенностей именно вашего участка? Да ещё при этом не затратить много сил, средств и времени? В этом читателям поможет книга «**Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек**». Ведь ландшафтный дизайн — это и есть дисциплина о благоустройстве земельного участка. В этом издании вы найдёте массу дизайнерских секретов и приёмов, которые не только подчеркнут красоту вашего дома, но и создадут ощущение комфорта и благополучия.

А теперь вернёмся к тем «мелочам», которые все вместе создают неповторимый домашний уют. Речь идёт о цветах. Декоративноцветущие виды радуют глаз роскошной окраской и красивой, иногда необычной формой цветков. Декоративнолиственные растения отличаются сдержанной элегантностью и прекрасно чувствуют себя в таких местах, которыми их цветущие родственники вряд ли будут довольны. Немецкие специалисты Халида Хейц, Кристина Рехт и Эрика Маркманн, авторы книги «**Комнатные растения. Цветы в доме. Всё о 200 самых популярных комнатных растениях**», помогут вам разобраться в их особенностях и подобрать вид растений, наиболее подходящий для вашего дома. В книге дана исчерпывающая информация о самых популярных комнатных растениях. Приведены оптимальные условия выращивания, советы по приобретению, местоположению, уходу и размножению для каждого представленного вида. Издание снабжено указателями и простым и понятным глоссарием, который расскажет о ботанике лучшего любого учебника. Бестселлер немецких авторов прекрасно проиллюстрирован — в нём более 200 фотографий. Особые страницы отведены вопросам, которые чаще всего задают любители комнатных растений.



Вифлеемская звезда на подоконнике

В одной из книжек по психологии рассказывается история о том, как доктор спас уважаемую леди преклонных лет от депрессии, в которую та впала после смерти супруга. Эскулап прописал пациентке... фиалки. Она должна была

вырастить у себя дома все имеющиеся в городе сорта и подарить по горшочку с фиалками каждой семье, которая празднует какое-нибудь событие: день рождения, свадьбу, крестины. Через несколько месяцев от депрессии следа не осталось: внимание женщины было занято цветами — ведь они требовали постоянного ухода.

Хотите, чтобы круглый год с вами была вифлеемская звезда, или пуансеттия, или эуфорбия красивая? Поселите её на солнечном подоконнике, поливайте умеренно — и она порадует вас к рождеству венком огненно-красных прицветников в виде звезды. Об этом и других растениях расскажет самая полная энциклопедия «**Комнатные растения**», адресованная широкому кругу читателей и любителей-цветоводов. Книга станет хорошим подарком для того, кто решил «оздоровить» своё жилище, а также создать себе и окружающим хорошее настроение. Что именно из предлагаемого разнообразия комнатных растений прописать на вашем подоконнике, подскажет это издание. С его помощью можно грамотно оценить освещение, температуру и влажность воздуха в комнате, а также продумать, каким растениям в них будет наиболее комфортно.



Во саду ли, в огороде

Постоянно в рейтинге самых покупаемых изданий встречается книга Октябрины Ганичкиной «**О саде и огороде в вопросах и ответах**». Октябрина Ганичкина — бессменная ведущая теле- и радиопрограмм о растениях, которая много лет отвечает на злободневные вопросы садоводов и огородников. В этом издании читатель найдёт более 500 ответов на самые актуальные вопросы, свыше 400 цветных фотографий, таблицы оптимальных сроков посадки и сбора более 500 видов и сортов растений, сведения о вредителях и болезнях, советы по кулинарии и косметологии, не обойдены вниманием и лекарственные растения, и пряности, которые вполне можно вырастить самим. Было бы желание. А ещё интересным будет раздел по фитоастрологии, в котором рассказано, какому знаку Зодиака что полезно из трав и плодов. А ещё в книге

есть рецепты, с помощью которых можно разнообразить не только еду, но и косметологические процедуры.




Домик для золотой рыбки

Книга Штефана Дрейера и Райнера Кеплера «**Аквариум: рыбы, растения, гидротехника**» представляет собой перевод оригинального немецкого издания, посвящённого жертвам «аквариумной лихорадки». Только в Германии таких насчитывается не менее двух миллионов человек. В книге содержатся советы по правильному выбору, расположению и уходу за аквариумом, целая глава посвящена его украшениям. Отдельная глава рассматривает воду, в которой предстоит жить рыбкам: жёсткость, показатель градуса кислотности, содержание аммония, кислорода, нитритов и нитратов, фосфатов и железа. Фильтры, лампы, диффузные устройства и прочие вещи, которые создают райские условия для обитателей аквариума, зелёные насаждения — водные, плавающие и одиночно стоящие — тоже проанализированы достаточно тщательно. Следующая глава посвящена собственно рыбам — как устроены, что любят, когда вступают в брачную пору, что едят и чем хворают. Поддержат авторы начинающего аквариумиста и в таком непросто деле, как выбор рыб: где, когда и сколько. Не лишним, наверное, станет и указатель латинских названий растений и рыб, а также указатель русских названий растений, рыб и терминов. Ведь «аквариумная лихорадка» — болезнь, которая может поразить в любом возрасте и не знает границ.

Портрет как воспоминание

Юзефа ВОЛК



В детстве нас с сестрой фотографировал папа. Обычно — когда мамы не было дома. В домашней одежде, непричесанных, на фоне штор и обязательно с кошкой. Такие снимки после магического ритуала в ванной, освещённой красным фонарём, и сушки в странном приспособлении, которое стояло в прихожей, обычно очень злили маму. Ну и что, что из-за таких «проделок» у нас нет «человеческих» фотографий, на которых изображены не живые, подвижные дети, а чопорные создания в выглаженных платьях, с бантами больше головы. Зато у нас — полный альбом воспоминаний. И о том, как весело мы фотографировались, как не могли усадить и удержать кошку, и о том, как злилась мама, когда видела снимки впервые. А значит, одна из функций портрета — воспоминание — выполнена.

Но в целом, что такое хороший портрет? Каким он должен быть? И что такое портрет вообще? Какие типы портретов существуют? На эти и многие другие вопросы ответит книга Билла Хартера, редактора журнала *RangeFinder*, «**Секреты портретной фотографии от профессионалов**». В ней автор обратился к опыту более 40 профессиональных фотохудожников экстра-класса, опыт которых, изложенный понятным языком, может научить вас тем творческим и техническим навыкам, которыми мастера пользуются на протяжении многих лет. Предварив книгу обзором технических и художественных качеств, присущих действительно хорошему портрету, Хартер проводит читателя на «кухню» подлинных мастеров фотодела. Автор даёт советы, как справиться со сложными проблемами: фотографирование семей, детей, подростков-старшеклассников и выполнение групповых портретов. Учит, как проводить натурную портретную съёмку, выполнять гламурный, деловой, свадебный портреты.

Книга интересна и с точки зрения текста, и с точки зрения визуального ряда, представленного в ней. Ведь как научить делать хорошие портреты без примеров? А примеры отобраны Хартером действительно удачно, ведь это снимки, ломающие стереотипы.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljoko@rambler.ru

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 9.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 1 января 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
КУП "Пинская региональная типография"	225710, г. Пинск, ул. Ленина, 42, Брестская обл.	200181648	02330/0494164 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	без ограничений
ЗАО "Виктория" г. Гомель	246050, г. Гомель, ул. Иренинская, 21 б	400545533	02330/0494235 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Пуховичское районное унитарное полиграфическое предприятие "Оформитель"	222810, г. М. Горка, ул. Советская, 13, Пуховичский р-н, Минская обл.	600042953	02330/0494228 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий и книжной продукции
ОДО "Оригами" г. Гродно	230012, г. Гродно, ул. Доватора, 8	590001617	02330/0552771 выдана от 25.04.2009 № 50	До 25.04.2014	за исключением периодических изданий
Производственное ЧУП "Дизапресс-Студио"	220034, г. Минск, ул. Платонова, 10, к. 23	190196508	02330/0494154 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
ООО "Белсэнс"	220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19, офис 006	100825195	02330/0494217 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы"	230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22	500037559	02330/0494172 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет, кроме газеты "Гродненский университет"
ОДО "Друк-С"	220102, г. Минск, ул. Ангарская, д. 2, корп. 3	190276474	02330/0494245 выдана от 25.04.2009 № 50	До 25.04.2014	за исключением газет
Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Новополоцкая типография"	211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26, Витебской обл.	300041284	02330/0494169 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	без ограничений
Коммунальное унитарное полиграфическое предприятие "Столинская районная типография"	225510, г. Столин, ул. Советская, 55, Брестской обл.	200279642	02330/0494234 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	без ограничений
Государственное научное учреждение "Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси"	220141, г. Минск, ул. Купревича, 10	100185302	02330/0494176 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
Иностранное полиграфическое ЧУП "ДП-Друк Сервис" компании "ЭЛИСБУРГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"	220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73, к. 3	101542267	02330/0494244 выдана от 25.04.2009 № 50	До 25.04.2014	за исключением газет
Издательско-полиграфическое ЧУП "Донарит"	220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10, к. 37 А	101153169	02330/0494183 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
Коммунальное производственно-торговое унитарное предприятие "Заславская картонажно-полиграфическая фабрика"	223034, г. Заславль, ул. Путейко, 1, Минской обл.	690653010	02330/0552733 выдана от 31.12.2009 № 143	До 31.12.2014	за исключением газет
ООО "Витогела"	220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95, к. 303	100971510	02330/0494216 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Красный пищевик"	213800, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145, Могилевской обл.	700067279	02330/0494241 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка"	220030, г. Минск, ул. Советская, 18	100302394	02330/0494171 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет, кроме газеты "Настаўнік"
ООО "Принтэст"	220049, г. Минск, ул. Черняховского, 1, к. 2	101103646	02330/0552728 выдана от 26.11.2009 № 130	До 26.11.2014	за исключением газет
ООО "Сутоки"	220007, г. Минск, ул. Левкова, 9, пом. 212	100024685	02330/0494238 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОДО "Геопринт"	220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 16, к. 403	190157788	02330/0494190 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
ОДО "Тонпик"	220005, г. Минск, пр-т Независимости, 34, к. 1	101425188	02330/0494223 выдана от 20.04.2009 № 46	До 20.04.2014	за исключением газет
ООО "Полирек"	220012, г. Минск, ул. Славинского, д. 1, к. 2, к. 305 Б	100147272	02330/0494225 выдана от 20.04.2009 № 46	До 20.04.2014	за исключением газет
ООО "Поликрафт"	220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 4, к. 401 а	101350701	02330/0494199 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
ООО "Полифакт"	220012, г. Минск, пер. Калинина, 12, к. 206	100435907	02330/0494248 выдана от 25.04.2009 № 50	До 25.04.2014	за исключением газет
ООО "Промышленно рекламная группа "Единство"	210601, г. Витебск, ул. Гоголя, 17, к. 5	300030416	02330/0494229 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Белорусские обои"	220004, г. Минск, ул. Обойная, 12	100063724	02330/0552740 выдана от 02.02.2010 № 10	До 02.02.2015	без ограничений
Производственное ОДО "Свет" г. Гродно	230024, г. Гродно, ул. Красноармейская, 71, корп. А	500069608	02330/0494163 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Производственное ООО "Надзея"	246050, г. Гомель, Интернациональный пр-д, 12 А	400062449	02330/0494201 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Минский приборостроительный завод"	220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58	100363840	02330/0494261 выдана от 19.05.2009 № 60	До 19.05.2014	за исключением газет
Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси"	г. Минск, пр-т Независимости, 116	100377889	02330/0552703 выдана от 30.07.2009 № 82	До 30.07.2014	за исключением газет
ООО "Производственная фирма "Интермикро"	212030, г. Могилев, ул. Яцыно, д. 5, к. 78	700237182	02330/0494188 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 09.07.2010 № 112	До 30.04.2014	за исключением газет

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

Воспитание и дрессировка собак. Полный курс дрессировки собак / [автор-составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 319 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-16-8054-8 (в пер.).

Воспитание и дрессировка собак. Полный курс дрессировки собак / [автор-составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 319 с. — 2500 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-16-8055-5 (в пер.).

Как правильно дрессировать собаку / [автор-составитель В. И. Давыденко]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 254 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-030375-5 (АСТ). — ISBN 978-985-16-9053-0 (Харвест).

Как правильно дрессировать собаку / [автор-составитель В. И. Давыденко]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 254 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-070198-8 (АСТ). — ISBN 978-985-16-9053-0 (Харвест).

Продукты живёлагадоўлі і палявання

Калинковичский мяскокомбинат, 1930–2010: 80 лет. — Минск: Климов А. А., 2010. — 14 с. — 800 экз.

Мелещенко, А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий молочной промышленности Минсельхозпрода Республики Беларусь. Мониторинг 2009 года / Мелещенко А. В., Климова М. Л.; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП «Институт мясо-молочной промышленности». — Минск: Институт мясо-молочной промышленности, 2010. — 220 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-90196-5-4.

Шляхтунов, В. И. Технология производства мяса и мясных продуктов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Ветеринарная санитария и экспертиза», «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» / В. И. Шляхтунов. — Минск: Техноперспектива, 2010. — 471 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6591-71-9 (в пер.).

Паляванне

Ликсо, В. В. Полная энциклопедия охоты / [Ликсо Вячеслав Владимирович, Виноградов Алексей Николаевич, Шунков Виктор Николаевич]. — Минск: Харвест, 2010. — 478 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-8795-0 (в пер.).

Рекомендации по изготовлению и установке искусственных гнездовий для водоплавающих и редких видов птиц / Программа развития ООН [и др.; авторы-разработчики: В. В. Яминский и др.; фото и рисунки: В. Т. Демьянчик и др.]. — Минск: Альтиора — Живые краски, 2010. — 82 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-6831-51-8.

Рыбалоўства. Рыбаводства

Вопросы рыбного хозяйства Беларуси = Belarus fish industry problems: сборник научных трудов / Республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт рыбного хозяйства» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Бела-

руси по животноводству». — Минск, 1957– — ISSN 2218-7456.

Вып. 26 / [редколлегия: М. М. Радько (отв. редактор) и др.]. — Институт рыбного хозяйства, 2010. — 274 с. — Часть текста на английском языке. — 100 экз.

Главные советы рыболову / [автор-составитель Белов Николай Владимирович]. — Минск: Харвест, 2010. — 479 с. — 4000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-16-6212-4 (в пер.).

Хатняя гаспадарка. Дамаводства

Сысоева, И. А. Трудовое обучение: обслуживающий труд: учебное пособие для 5-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / И. А. Сысоева, В. Е. Шапарова. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 183 с. — 26500 экз. — ISBN 978-985-465-777-6 (в пер.).

Харчаванне. Гатаванне ежы

Прысмакі беларуска-польскага Палесся = Przymaki Polesia polskobialo-ruskiego / [складальнікі: Грабарчук Галіна, Грыбаў Георгій Міхайлавіч, Палікарпук Ала Аляксееўна; рэдактары: беларускага тэксту Т. М. Мхьян, польскага тэксту Г. Грабарчук]. — Брэст: Альтернатива, 2010. — 31 с. — Частина тэксту на польскай мове. — 400 экз.

Горшочек, вари! / [редактор И. Иванова]. — Минск: Росчерк, 2010. — 47 с. — 12520 экз. — ISBN 978-985-6717-20-1.

Готовим на пару / [автор-составитель Любовь Смирнова]. — Минск: Харвест, 2010. — 95 с. — 10000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-16-0863-4.

Микроволновка: готовим со скоростью / [Иванова Ирина Федоровна]. — Минск: Росчерк, 2010. — 46 с. — 12-5000 экз. — ISBN 978-985-6717-22-5.

Суши и роллы / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 191 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7900-9 (в пер.).

1000 лучших рецептов русской кухни. — Минск: Харвест, 2010. — 478 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-8967-1 (в пер.).

1000 рецептов. Самые вкусные блюда на пару. — Минск: Харвест, 2010. — 255 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-8998-5 (в пер.).

Вядзенне хатняй гаспадаркі

Балашова, М. Я. Вязание: секреты волшебных узоров / М. Я. Балашова. — Минск: Харвест, 2010. — 255 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7046-4 (в пер.).

Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне

Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса. Республиканский комитет. Телефонный справочник Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса / [Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса]. — Минск, 2010. — 47 с. — 220 экз.

Список телефонов руководителей государств, парламентов, правительств, министерств и ведомств государств – участников и органов Содружества Независимых Государств / [Содружество Независимых Государств, Исполнительный комитет СНГ]. — Минск, 2010. — 148 с. — 100 экз.

Телефонный справочник Администрации Московского района г.

Минска, предприятий и учреждений района / [Администрация Московского района г. Минска]. — Минск, 2010. — 283 с. — 1500 экз.

Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа

Книгоиздание и периодическая печать Беларуси: статистические итоги 2009 г. / Министерство информации Республики Беларусь, Национальная книжная палата Беларуси; [составитель Рабушко Татьяна Григорьевна]. — Минск: НКП Беларуси, 2010. — 20 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-6020-53-0.

Что нужно знать об издательской деятельности: практическое пособие / [составление: Е. В. Иванова, Е. И. Ермолич; под редакцией Е. С. Павловой]. — 2-е изд. — Минск: Национальная книжная палата Беларуси, 2010. — 135 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-6020-52-3.

Транспарт.

Арганізацыя і кіраванне рухам

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки: учебно-методическое пособие / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Курсы повышения квалификации кадров «БАМАП-ВЕДЫ»; [составитель Г. Б. Дашкевич]. — Минск: Парадокс, 2010. — 27 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-451-248-8.

Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

Азаренко, А. В. Пособие по теории бухгалтерского учета / А. В. Азаренко, Т. Ф. Манцурова, Т. А. Морозова. — 6-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2010. — 152 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-879-7.

Бабаш, Л. П. Бухгалтерский учет в банке: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / Л. П. Бабаш, О. Н. Шестаков, Л. П. Левченко. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 508 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1838-2 (в пер.).

Егомостьев, Н. А. Теория бухгалтерского учета: учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей / Н. А. Егомостьев, Л. К. Ловкиш; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 319 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-700-0.

Касаева, Т. В. Управленческий учет: конспект лекций для студентов экономических специальностей / [Т. В. Касаева]; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 87 с. — 165 экз. — ISBN 978-985-481-181-9.

Кожарский, В. В. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: учебно-практическое пособие: [для студентов вузов] / В. В. Кожарский, Н. В. Кожарская; под редакцией В. В. Кожарского. — Минск: Экоперспектива, 2010. — 255 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-469-362-0.

Рекомендации по организации контрольно-ревизионной работы / Белорусский профессиональный союз работников промышленности. — Минск, 2010. — 28 с. — 300 экз.

Савич, О. Е. Основы конфигурирования и программирования в системе 1С: Предприятие: пособие по курсу «Автоматизация бухгалтерского учета» для слушателей переподготовки по специальности 1-40 01 73 — Программное обеспечение информационных систем / О. Е. Савич; Министерство образования Республики Беларусь,

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купаль». — Гродно: ГрГУ, 2010. — 103 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-515-331-4.

Сушкевич, А. Н. Бухгалтерский учет экспортно-импортных и валютных операций / А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич; [Унитарное предприятие «Профессиональный бухгалтер»]. — Минск: Белстан, 2010. — 63 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6944-19-5.

Сушкевич, А. Н. Организация бухгалтерского учета в субъектах хозяйствования и международные стандарты финансовой отчетности / А. Н. Сушкевич; [Унитарное предприятие «Профессиональный бухгалтер»]. — Минск: Белстан, 2010. — 126 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6944-20-1.

Финансовый контроль: учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: М. К. Воробьев, И. А. Осипов]. — Минск: МИУ, 2010. — 312 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-663-8.

Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне.

Эканоміка прадпрыемстваў

Адаменкова, С. И. Анализ хозяйственной и финансовой деятельности предприятия: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов] / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик. — Минск: Элайда, 2011. — 348 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6753-84-1.

Ветрова, Н. В. Финансы предприятия (организации): ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Н. В. Ветрова. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 160 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-113-9.

Вишняков, В. А. Вэб-объекты и распределенная обработка в управлении: учебно-методический комплекс: [для студентов]: в 2 ч. / В. А. Вишняков; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — ISBN 978-985-490-652-2. Ч. 2. — 2010. — 209 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-701-7.

Лобан, Л. А. Экономика предприятия: учебный комплекс: [для студентов вузов и слушателей переподготовки] / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. — Минск: Современная школа, 2011. — 429 с. — 1050 экз. — ISBN 978-985-513-934-9 (в пер.).

Теория анализа хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов и слушателей экономических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель О. В. Шепетько]. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 203 с. — 165 экз. — ISBN 978-985-498-335-6.

Экономика предприятия: учебно-методический комплекс: [для студентов / А. С. Головачев и др.; Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 2-е изд. — Минск: МИУ, 2010. — 346 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-490-694-2.

Экономика предприятия: учебное пособие для учащихся по специальности «Экономика и организация производства» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / [Э. В. Крум и др.]; под общей редакцией Э. В. Крум, Т. В. Елецких. — 2-е изд., доработанное и исправленное. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 301 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1531-2 (в пер.).

Хімічная тэхналогія. Хімічная і харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галіны

Акулич, П. В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П. В. Акулич; Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 442 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-1192-9.

Харчовая прамысловасць. Вытворчасць і кансерваванне харчовых прадуктаў

Современные технологии и оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства: материалы 6-й международной научно-практической конференции, 15–16 сентября 2010 г., Минск / [под редакцией Овсянниковой Л. А.]. — Минск, 2010. — 88 с. — 250 экз.

Керамічная прамысловасць. Вытворчасць вяжучых

Резанович, О. А. Уверенный шаг: ОАО «Любанский завод стеновых блоков» / О. А. Резанович; [фото: А. И. Резанович]. — Минск: Белстан, 2010. — 111 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6944-17-1 (в пер.).

Розныя галіны прамысловасці і рамёствы. Дакладная механіка

Тэкстыльная прамысловасць

Жмыхов, И. Н. Современное оборудование для производства нетканых материалов: учебно-методическое пособие по курсу «Оборудование заводов химических волокон» для студентов специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» специализации 02 «Технология химических волокон» / И. Н. Жмыхов, Л. Н. Левчук, П. В. Чвиоров; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. — Могилев: МГУП, 2010. — 158 с. — 35 экз. — ISBN 978-985-6979-04-3.

Рыклин, Д. Б. Технология и оборудование для приготовления волокнистого настила: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов» / Рыклин Д. Б.; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 238 с. — 215 экз. — ISBN 978-985-481-168-0.

Прыборабудаванне ў цэлым. Вымяральная тэхніка. Вагі. Прылады для вагання

Приборостроение-2010: материалы 3-й международной научно-технической конференции, 10–12 ноября 2010 г., Минск, Республика

Прыватныя аб'явы

Куплю книгу Евгении Пастернак «Компьютер для женщин. Изучаем Windows 7» (Москва: Питер, 2011).
Тел. 8 (01771) 4-23-91

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефон для справок: 284 66 71, 284 66 73

Беларусь / [редколлегія: О. К. Гусев (председатель) и др.]. — Минск: БНТУ, 2010. — 357 с. — Часть текста на английском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-525-490-5.

Аўтаматыка. Інтэлектуальная тэхніка

Автоматизация проектирования дискретных систем = Computer-aided design of discrete devices: CAD DD'10: материалы Седьмой международной конференции, 16–17 ноября 2010 г., Минск. — Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2010. — 386 с. — Часть текста на английском языке. — 80 экз. — ISBN 978-985-6744-63-4.

Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення

Филимоненкова, Р. Н. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий: курс лекций / [Р. Н. Филимоненкова, Н. Н. Бодяло]; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 89 с. — 317 экз. — ISBN 978-985-481-199-4.

Індустрыя прыгажосці. Пасцёрная справа. Цырульніцкая справа

Полная энциклопедия домашнего парикмахера: простые приемы укладки и стрижки волос, маски для волос, интимные стрижки / [автор-составитель Надежда Вера]. — Минск: Харвест, 2009. — 543 с. — 10000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-13-9841-2 (в пер.).

Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы

Безопасность труда в строительстве в вопросах и ответах: практическое пособие: [в соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006 и ТКП 45-1.03-44-2006 / составитель: Е. В. Сачук]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2010. — 92 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-27-0.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 24: Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети: РСН 8.03.124-2007: взамен сб. 24 «Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети» (СНБ 8.03.124-2000). — 2007 (2010). — V, 410 с. — 100 экз.

Преображаем столицу: ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», 65 лет. — Минск, 2010 — 38 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 300 экз.

Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2010—

Вып. 10: Октябрь. — 2010. — 196 с. — 1328 экз.

Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь,

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2010—

Вып. 10: Октябрь, кн. 1. — 2010. — 503 с. — 2130 экз.

Вып. 10: Октябрь, кн. 1 (приложение). — 2010. — 75 с. — 2286 экз.

Вып. 10: Октябрь, кн. 2. — 2010. — 329 с. — 2139 экз.

Щучинская МПМК-167. Строим качественно, добротнo и быстро! 45 лет успеха и почетного труда на благо человека / [автор-составитель Е. С. Аксенова]. — Минск: Юнивенс, 2010. — 47 с. — 1010 экз.

Будаўніцтва. Агульныя пытанні

Снежков, Д. Ю. Автоматизация процессов в строительстве: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Промышленное и гражданское строительство» / Д. Ю. Снежков, С. Н. Леонович; Белорусский национальный технический университет. — Минск: БНТУ, 2010. — 326 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-525-272-7.

Будаўнічыя матэрыялы

Научно-технические проблемы перевода производства строительных материалов на альтернативные виды топлива: IV ежегодная научно-техническая конференция, [Минск, 20 октября 2010 г.]: сборник докладов / [редколлегия: А. В. Вавилов (научный редактор), П. П. Ткачик, Е. Я. Подлузский]. — Минск: Редакция журнала «Архитектура и строительство», 2010. — 50 с. — 150 экз.

Каменная кладка і падобныя будаўнічыя работы

Кровельные и жестяничные работы / [составитель Барановский Виктор Александрович]. — Минск: Современная школа, 2010. — 252 с. — 2050 экз. — ISBN 978-985-539-096-2 (в пер.).

Мастер кровельных и жестяничных работ / [составитель Барановский Виктор Александрович]. — Минск: Современная школа, 2010. — 252 с. — 2050 экз. — ISBN 978-985-539-097-9 (в пер.).

МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВШЧЫ. СПОРТ

Агульныя пытанні мастацтва

Пахоменко, В. С. Эстетика: курс лекций: для студентов технических вузов / Пахоменко В. С., Уткевич О. И.; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 116 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-481-205-2.

Планіроўка. Ландшафтная і садова-паркавая архітэктура

Хачатрянц, К. К. Сельский поселок — центр первичной территориальной системы: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-69 01 01 «Архитектура» / К. К. Хачатрянц, В. В. Вашкевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Градостроительство». — Минск: БНТУ, 2010. — 77 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-525-404-2.

Архітэктура

Архитектура: сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет; [редколлегия: А. С. Сардаров (главный редактор) и др.]. — Минск:

БНТУ, 2008— ISSN 2218-547X.

Вып. 3: вестник архитектурного факультета БНТУ / ... Архитектурный факультет. — 2010. — 178 с. — Часть текста на английском, белорусском и польском языках. — 100 экз.

Архитектура, город, человек: проблемы преобразования городов и систем расселения. Архитектурно-планировочное развитие городов-спутников: тезисы докладов международной научно-практической конференции, 17–19 ноября 2010 г. / [редколлегия: Е. Е. Нитиевская и др.]. — Минск: БНТУ, 2010. — 82 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-557-5.

Малков, И. Г. Архитектура и строительство православных монастырей: история зарождения и современность / И. Г. Малков, А. В. Свиридович, О. А. Бодяко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. — Гомель: БГУТ, 2010. — 163 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-635-6.

Традиции и инновации: «Гродно-сельстройпроект»: 50 лет качества и стабильности / [ДП «Гродносельстройпроект»]. — Гродно, 2010. — 70 с. — 400 экз.

1000 мест, которые необходимо посетить в Европе, прежде чем умрешь: путеводитель по Европе / [автор-составитель Вера Надеждина]. — Минск: Харвест, 2010. — 799 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-6974-1 (в пер.).

1000 мест, которые необходимо посетить в Европе, прежде чем умрешь: путеводитель по Европе / [автор-составитель Вера Надеждина]. — Минск: Харвест, 2010. — 799 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-7037-2 (в пер.).

Маляванне і чарчэнне

Виноградов, В. Н. Черчение: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 9-го класса общеобразовательных учреждений: [учимся по новой программе] / В. Н. Виноградов. — 7-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 40 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-489-9.

Виноградов, В. Н. Черчение: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 9-го класса общеобразовательных учреждений: [учимся по новой программе] / В. Н. Виноградов. — 5-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 40 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-489-9.

Инженерная графика. Машиностроительное черчение: учебно-методическое пособие для студентов инженерно-технологических специальностей заочной формы обучения / [Н. И. Жарков и др.]; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 74 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-434-990-9.

Энциклопедия рисования / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2009. — 127 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7529-2 (в пер.).

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы

Астрейко, С. Я. Профильная резьба и выжигание по древесине: 5–6-е классы; Художественное точение древесины: 8–9-е классы; Основы художественного конструирования: 8–9-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. Я. Астрейко; Национальный институт образования. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 85 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-419-532-2.

Оригами. Близе 120 моделей / [автор-составитель Вера Надеждина]. — Минск: Харвест, 2009. — 223 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7527-8 (в пер.).

Жывапіс. Графіка

Блейк, В. Начинаем рисовать. Графика: [простой пошаговый метод] / Вендон Блейк; рисунки Фердинанда Петри; [перевод с английского — А. Д. Швед]. — Минск: Попурри, 2010. — 80 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1135-4.

Боджсон, Б. Основы техники рисования цветным карандашом / Бет Боджсон; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 127 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0943-6.

Ковалев, А. Ф. Методика выполнения наброска: учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета / А. Ф. Ковалев; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра изобразительного искусства. — Витебск: ВГУ, 2010. — 70 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-517-242-1.

Найс, К. Акварель для начинающих: [пошаговые примеры и детальные инструкции от А до Я: перевод с английского] / Клаудиа Найс. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 126 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0941-2.

Основы техники акварели / под редакцией Грегга Альберта и Рейчел Вулф; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 127 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-0942-9,3

Шагаловский международный ежегодник: [сборник статей о жизни и творчестве Марка Шагала] / редактор Аркадий Подлипский. — Витебск: Витебская областная типография, 2003. —

2008. — 2010. — 143 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-534-014-1.

Фатаграфія і падобныя працэсы

Все секреты портретной фотографии / [автор-составитель Адамчик Мирослав Вячеславович]. — Минск: Харвест, 2009. — 191 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-7526-1 (в пер.).

Музыка

Белорусская государственная академия музыки (Минск). Научные труды Белорусской государственной академии музыки = Scientific articles of Belarusian State Academy of Music / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия музыки. — Минск: БГАМ, 1991— ISSN 2079-6102.

Вып. 23: Современное музыковедение в мировом научном пространстве = Modern musicology in the world of science / [редколлегия: Дулова Е. Н. (гл. редактор) и др.]. — 2010. — 359 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста и резюме на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6837-65-7.

Богданова, Т. С. Основы хороведения: учебное пособие для высших учебных заведений по специальностям «Музыкальное искусство. Дополнительная специальность», «Музыкальное искусство. Ритмика. Хореография», «Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины» / Т. С. Богданова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — 2-е изд. — Минск: БГПУ, 2010. — 129 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-541-029-5.

Пан Вэй. Соната в фортепианном искусстве Китая / Пан Вэй; [научный редактор В. Л. Яконюк]; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия музыки. — Минск: БГАМ, 2010. — 147 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-6837-74-9.



Кнігарня “Кругозор”, г. Вейка Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Нина Корнейко. Секреты красоты и успеха для супердевочек. — Минск: Харвест, 2006.

2. Наталья Морщакина. Технология парикмахерской работы. — Минск: Вышэйшая школа, 2010.

Визданиі разглядаюцца ў вопры аборудавання парікмахерскіх, тэхнікі безапаснасці, санітарна-тэхніцкіх трыбаванняў, правіла абслужывання посетітэляў. В кнізе апісваюцца віды і прыёмы тэхналагічнага працэса парікмахерскіх работ. Адрэсаванае учацімся ўчреждэньі, абеспечываючых палучэньне прафэсіональна-тэхніцкага абразаваньня па спецыяльнасці “Парікмахерскае іскуства і дэкаратывнае косметыка”, пасьбіе можа быць інтэресна не толькі мастерам-парікмахерам, но і шырокуму кругу чытацеляў.

3. Елена Хомич. Что? Зачем? Почему? — Минск: Харвест, 2008.

4. Илья Мельников. Полная энциклопедия рыбакки. — Минск: Харвест, 2010.

5. Анатолий Стаценко, Василий Иванченко. Печные работы. — Минск: Вышэйшая школа, 2008.

6. Новый атлас охотника и рыболова. — Минск: Белкартография, 2010.

7. С. Ю. Соболев. Выращивание винограда в Беларуси. — Минск: Сэр-Вит, 2009.

8. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Минск: Дикта, 2010.

9. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010.

10. Там плещется озеро Нарочь. Путеводитель. — Минск: Рифтур, 2007.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Риджина Будзи. Winx на льду. Великое приключение. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

2. Серия S.T.A.L.K.E.R. Сергей Вольнов. Ловчий желаний. — Москва: Астрель, 2010.

3. Пауло Коэльо. Алхимик. — Москва: АСТ; Астрель, 2009.

4. Дарья Донцова. Рваные валенки мадам Помпадур. — Москва: Астрель, 2010.

5. Анатолий Некрасов. Пути материнской любви. — Москва: Центрполиграф, 2009.

6. Стефани Майер. Новолуние. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

7. М. С. Ханова. Детская энциклопедия: 1000 вопросов и ответов. — Москва: Астрель, 2009.

8. Алексей Горайнов. Большая книга рыбацких секретов. — Москва: Эксмо, 2010.

9. Ирина Спира. Компьютер: учиться никогда не поздно. — Москва: Питер, 2011.

10. Дэн Браун. Ангелы и демоны. — Москва: АСТ, 2011.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложите "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Забавы. Відовішчы.
Гульні. Спорт

Тэатр. Сцэнічнае мастацтва.
Драматычныя прадстаўленні

Белая Вежа: міжнародны тэатральны фестываль, 11–18 верасня 2010, Брэст, 2010 — 44 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 300 экз.

Гілевіч, Ж. В. Барысаўскі аматарскі тэатр «Відарыс» / Ж. В. Гілевіч (Нядзведская); [пераклад на беларускую мову: Ева Гілевіч; фота Валерыя Пчолка]. — Барысаў, 2009. — 19 с. — 100 экз.

Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX – пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская; Нацыянальная акадэмія навук, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 221 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-1175-2.

Орлова, Т. Д. Тэатральная крытыка новага часу / Татьяна Орлова. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 230 с. — Частка тэкста на беларускім і рускім мовах. — ISBN 978-985-6941-68-2 (в пер.).

Les saisons russes: Фонд ім. Марыса Липы прадставяе Les saisons russes XXI. — 2010. — 26 с.

Грамадскія забавы і святкаванні.
Мастацтва руху. Танец

Культурнае жыццё ў агра-радках / Упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама, ДУ «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці»; [матэрыял падрыхтаваў В. Я. Юдава; рэдагаванне У. П. Сцепановіч]. — Віцебск: Віцебская абласная друкарня, 2010. — 12 с. — 200 экз.

Новейший справочник по решению кроссвордов / [автор-составитель В. В. Адамчик]. — Мінск: Харвест, 2009. — 639 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7353-3 (в пер.).

Спорт. Гульні. Фізічная культура.
Спартыўныя гульні

Голденков, М. А. История зимних олимпиад: дорога в Сочи / Михаил Голденков. — Мінск: ТетраСистемс, 2010. — 352 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-106-1.

Ратомка / [Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства]. — Мінск, 2010. — 22 с. — 500 экз.

Спацанская, В. Н. Гимнастика и методика преподавания: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-03 02 01 «Физическая культура» / В. Н. Спацанская, Д. А. Гляк; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 267 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-531-037-3.

President's Sports Club. — 2010. — 81 с. — На англійскай мове. Прэзідэнцкі спартыўны клуб

МОВА. МОВАЗНАЎСТАВА.
ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА

Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі

Слова ў мове, маўленні, тэксце: зборнік навуковых прац маладых вучоных-філолагаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна, Філалагічны факультэт; [пад агульнай рэдакцыяй Н. Р. Якубук]. — Брэст: Альтэрнатыва, 2009.

Вып. 2. — 2010. — 245 с. — Частка тэксту на польскай і рускай мовах. — 50 экз.

Станкевіч, А. А. Рыторыка: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па філалагічных спецыяльнасцях / А. А. Станкевіч; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны. — Мінск: РІВШ, 2010. — 315 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-500-352-7.

Голубев, В. Л. Риторика: речевой потенциал сотрудника органов внутренних дел: практическое пособие: [для курсантов и студентов] / В. Л. Голубев, О. В. Бурибо; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 298 с. — 1000 экз. (1-й з-д 500). — ISBN 978-985-427-614-4.

Чытальня зала



Введение в школьную жизнь

В серии, основанной издательством «Пачатковая школа» в 2002 году, вышла новая книга — «Дидактические игры и упражнения в 1-м классе: Введение в школьную жизнь. Математика. Обучение грамоте. Человек и мир». Её автор — Сергей Зеленко, оформили книжку художники П. В. Городцов, О. В. Некрасова, С. Ю. Пискун, И. И. Радоман. Пятьдесят дидактических игр и упражнений пригодятся педагогам для того, чтобы облегчить вхождение детей в школьную жизнь, а также для проведения занятий по математике и обучению грамоте, предмету «Человек и мир» (содержательный компонент «Природа и человек»). Некоторые материалы

издания помогут педагогам детских дошкольных учреждений, работающим в группе «Фантазёры».

В пособие включён список рекомендуемой литературы, использование которой позволит в значительной степени оптимизировать и облегчить процесс подготовки к учебным занятиям. Приводятся в издании и полезные интернет-ссылки.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Молодежь. Творчество. Интеллект: материалы международной студенческой научно-практической конференции (Брест, 20 мая 2010 г.) / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтэрнатыва, 2010. — 70 с. — 25 экз. — ISBN 978-985-521-195-3.

Современное филологическое образование в поликультурном пространстве: теория и практика: сборник научных трудов молодых ученых-филологов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра теории и истории русской литературы; [научный редактор: Т. В. Сенькевич]. — Брест: Альтэрнатыва, 2010. — 196 с. — Частка тэкста на беларускім і рускім мовах. — 70 экз. — ISBN 978-985-521-197-7.

Мовазнаўства і мовы.
Лінгвістыка

Грамматические исследования = Ars grammatica: тезисы докладов 4-й международной научной конференции, Минск, 2–3 ноября 2010 г. / [редколлегия: Д. Г. Богушевич (ответственный редактор) и др.]. — Мінск: МГЛУ, 2010. — 191 с. — Частка тэкста на англійскай і беларускім мовах. — 110 экз. — ISBN 978-985-460-389-6.

Качур, М. С. Взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов как основа вторичной номинации фразеологических единиц с компонентом цвета: (на материале английского, немецкого, русского и белорусского языков) / [М. С. Качур]. — Мозырь: МзГПУ, 2010. — 134 с. — 100 экз. (1-й з-д 58). — ISBN 978-985-477-381-0.

Лингвистические аспекты гуманитарного образования: материалы международной научно-теоретической конференции (Брест, 25 февраля 2010 г.) / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтэрнатыва, 2010. — 175 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-521-196-0.

Плеханова, Т. Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов / Т. Ф. Плеханова. — Мінск: ТетраСистемс, 2011 — 368 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-114-6.

Шоцкая, Г. А. Социальная фасилитация в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка / Г. А. Шоцкая. — Мінск: Бестпринт, 2010. — 42 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6963-17-2.

Язык – когниция – коммуникация: тезисы докладов международной научной конференции, Минск, 3–6 ноября 2010 г. / [редколлегия: З. А. Харитончик (ответственный редактор) и др.]. — Мінск: МГЛУ, 2010. — 295 с. — Частка тэкста на англійскай і беларускім мовах. — 250 экз. — ISBN 978-985-460-398-8.

Мовы

Кардубан, Ю. М. Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў: [каля 8500 найбольш ужывальных скарачэнняў] / Ю. М. Кардубан. — Мінск: Тэхналогія, 2010. — 191 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-458-206-1 (у пер.).

Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы XIV Республиканской научно-практической конференции (Брест, 12 марта 2010 г.): в 2 т. /

[редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтэрнатыва, 2010. — Частка тэкста на беларускім і рускім мовах. — 144 экз. — ISBN 978-985-521-183-0.

Т. 1. — 161 с. — ISBN 978-985-521-182-3.

Т. 2. — 209 с. — ISBN 978-985-521-184-7.

Английский язык: 6-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Е. Г. Наумова и др.]. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 143 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-648-6.

Английский язык: практическое пособие: [для курсантов и слушателей] / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; [авторы-составители: С. С. Денисова, Т. М. Катцова, С. Е. Подгруша]. — 4-е изд. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 183 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-427-625-0.

Английский язык в контексте психологии = English in the context of psychology: учебно-методический комплекс: [для студентов / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; составители: О. К. Атрашевская, Н. Е. Вильчинская, А. А. Жолна]. — 2-е изд. — Мінск: МИУ, 2010. — 163 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-490-690-4.

Антоненко, В. С. Культура речевого общения: 7–8-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. С. Антоненко; [Национальный институт образования]. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010. — 173 с. — 2160 экз. — ISBN 978-985-06-19-03-7.

Бокова, Т. Д. Занимательный справочник по грамматике английского языка = English grammar: в картинках, таблицах и схемах / Т. Д. Бокова. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 54 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-305-7.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 3-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 137 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-640-0.

Будько, А. Ф. Практикум по чтению: 5–6-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько; Национальный институт образования. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010. — 151 с. — 2160 экз. — ISBN 978-985-06-1901-3.

Галожица, Т. И. Английский язык. Грамматика: пособие: [для курсантов и слушателей] / Т. И. Галожица, Е. О. Лозинская; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Мінск: ВА РБ, 2010—

Ч. 1: Вводный курс. — 2010. — 155 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6961-51-2.

Дубинко, С. А. English in business studies: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов] / С. А. Дубинко. — Мінск: Четыре четверти, 2010. — 219 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-10-7.

Карневская, Е. Б. Английский язык. На пути к успеху: пособие для учащихся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, колледжей / Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина, Е. А. Мисуню. — 7-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 428 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-606-6.

Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English grammar: учебно-методическое пособие: [для студентов]: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [авторы-составители: Н. Г. Оловникова и др.]. — 2-е изд. — Мінск: БГПУ, 2010— ISBN 978-985-501-906-1.

Рт. 1. — 2010. — 190 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-501-905-4.

Костырева, С. С. Английский язык: практикум для студентов-дизайнеров / С. С. Костырева; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 181 с. — 227 экз. — ISBN 978-985-481-186-4.

Кузьминова, В. М. Великобритания. США = Great Britain. The USA: пособие для самостоятельной работы / В. М. Кузьминова; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра английской филологии. — Витебск: ВГУ, 2010. — 158 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-230-8.

Латинская анатомическая терминология: Поурочный словарь-минимум. Методическое пособие для студентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / Н. Г. Мерещак [и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — (3-е изд.). — Витебск: ВГМУ, 2010. — 61 с. — 90 экз.

Латинская клиническая терминология: учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / Н. Г. Мерещак [и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — (2-е изд.). — Витебск: ВГМУ, 2010. — 121 с. — 90 экз.

Латинская фармацевтическая терминология: Поурочный словарь-минимум. Методическое пособие для студентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / Н. Г. Мерещак [и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — (3-е изд.). — Витебск: ВГМУ, 2010. — 47 с. — 90 экз.

Лексикология английского языка: хрестоматия для студентов высших учебных заведений: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель А. И. Бойко]. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 60 экз. — ISBN 978-985-498-358-5.

Ч. 1. — 206 с. — ISBN 978-985-498-359-2.

Ч. 2. — 232 с. — ISBN 978-985-498-360-8.

Макарова, Е. В. Английский язык. Upgrade your English grammar: интен-

сивный курс подготовки к экзамену / Е. В. Макарова, Т. В. Пархамович. — Мінск: Харвест, 2010. — 445 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8839-1.

Маслов, Ю. В. Читаем и анализируем короткие рассказы = Short stories to read analytically: учебно-методическое пособие для студентов языковых специальностей / Ю. В. Маслов, М. Е. Маслова, Т. А. Селезнева; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 252 с. — 122 экз. — ISBN 978-985-498-379-0.

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция по вопросам германской филологии, психологии и методики обучения иностранным языкам (5; 2010; Брест). Материалы V межвузовской студенческой научно-практической конференции по вопросам германской филологии, психологии и методики обучения иностранным языкам (Брест, 23 апреля 2010 г.) / [редколлегия: О. Л. Зозуля, Е. Г. Сальников, М. Г. Гец]. — Брест: Альтэрнатыва, 2010. — 183 с. — Частка тэкста на англійскай і беларускім мовах. — 80 экз. — ISBN 978-985-521-181-6.

Митрошкина, Т. В. Английский язык: полный курс подготовки к централизованному тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Мінск: ТетраСистемс, 2010. — 510 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-536-103-0.

Немецкий язык: Пособие для факультативных занятий по развитию устной и письменной речи. 10-й класс / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра немецкой филологии; [составители: Л. В. Гальченко и др.]. — Витебск: ВГУ, 2010. — 110 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-517-233-9.

Немецко-русский, русско-немецкий словарь школьника: 11 000 слов. — Изд. 4-е, стереотипное. — Мінск: Книжный Дом, 2011. — 478 с. — 5030 экз. — ISBN 978-985-17-0238-7 (в пер.).

Нестерук, И. Ф. Немецкий язык: пособие для магистрантов / И. Ф. Нестерук; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 82 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-594-8.

Нестерчук, Г. В. Сборник текстов для аудирования = Script to listening in action: книга для преподавателя / Г. В. Нестерчук, В. М. Иванова; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 46 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-473-613-6.

Оловникова, Н. Г. Английский для научных целей = English for scientific purposes: учебно-методическое пособие: [для студентов и слушателей] / Н. Г. Оловникова, А. В. Вдовичев, А. В. Евдокимов; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Мінск: БГПУ, 2010. — 210 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-501-900-9.

Панова, И. И. Рабочая тетрадь по английскому языку для 9 класса: приложение к учебным пособиям «English 9» и «English 10» для общеобразовательной школы (автор И. И. Панова): пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / И. И. Панова, М. А. Маглыш, Е. А. Хмельницкая. — 5-е изд., переработанное. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 96 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-618-9.

Разводовский, В. Ф. Английский язык для будущих инженеров-строителей = English for construction engineering students: пособие по английскому языку для студентов строительных специальностей / В. Ф. Разводовский; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 123 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-515-333-8.

Сборник текстов по домашнему чтению: (немецкий язык): для студентов заочной формы обучения (экономические специальности) / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков экономических специальностей; [составители: О. А. Обуховская, Н. Н. Федо-

рович]. — Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — Брест: БрГТУ, 2010. — 103 с. — 150 экз.

Словарь живого разговорного английского и американского сленга: [около 6 тысяч слов и выражений / автор-составитель Николай Белов]. — Минск: Харвест, 2009. — 255 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-7194-2 (в пер.).

Точилина, А. К. Тренажер по английскому языку-2: углубленный курс подготовки к централизованному тестированию и экзамену / А. К. Точилина, Л. Л. Кажемская. — 2-е изд., переработанное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 383 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-104-7.

Фастовец, Р. В. Практика английской речи = English speech practice: 2-й курс: учебное пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, Е. В. Таболич; под редакцией Р. В. Фастовца. — 3-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 400 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-112-2.

Холодинская, Н. В. Короткие рассказы для чтения с удовольствием = Short stories to read and to enjoy: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования / Н. В. Холодинская. — 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 269 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-533-9.

Христорождественская, Л. П. Начни говорить по-английски = Start speaking English: интенсивный курс / Л. П. Христорождественская. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 511 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-105-4.

Этапы становления композиционного синтаксиса: проблемы и задачи: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет; [редколлегия: Д. Г. Богушевич (отв. редактор) и др.]. — Минск: МГЛУ, 2010. — 221 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-397-1.

Юхнель, Н. В. Практикум по чтению: 6-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Юхнель, Н. В. Демченко; Национальный институт образования. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 94 с. — 2230 экз. — ISBN 978-985-06-1897-9.

English for correspondence-course students of law department: учебно-методический комплекс по английскому языку для студентов заочной формы обучения факультета правоведения / [Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: Бородин С. А. и др.]. — Минск: МИУ, 2010. — 177 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-490-686-7.

English for students of economics correspondence-course: учебно-методический комплекс по английскому языку для студентов заочной формы обучения факультета экономики и учетно-финансового факультета / [Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: Т. Н. Глазбная, Т. В. Кулинка, А. Н. Тепляковская]. — Минск: МИУ, 2010. — 163 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-490-683-6.

Русская мова

Александрова, А. А. Проверь-ем домашние задания. Русский язык: 6-й класс: к учебному пособию «Русский язык», 6 класс (2010) (авторы: Л. А. Мурина и др.): [учимся по новой программе] / А. А. Александрова, Г. М. Григорьева. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 140 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-511-7.

Ван Ли. Русскоязычная урбанистика Беларуси в сопоставлении с китайской: структура, номинация: монография / Ван Ли; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск: ВГУ, 2010. — 179 с. — 50 экз. — ISBN

978-985-517-231-5.

Глазкова, Е. В. Русский язык на «отлично»: 2–4-е классы: пособие для учащихся: [содержит рабочую тетрадь] / Е. В. Глазкова. — Минск: Харвест, 2010. — 319 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-8837-7.

Горбачевич, О. Е. Русский язык: 25 тестов для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбачевич, Т. В. Ратько. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 251 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-616-5.

Горбачевич, О. Е. Русский язык: тематический тренажер: Фонетика. Графика. Состав слова. Словообразование. Морфология: для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбачевич, Т. В. Ратько. — 5-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 140 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-635-6.

Григорьева, Г. М. Проверь-ем домашние задания. Русский язык: 5-й класс: к учебному пособию «Русский язык 5» (2009) авторов Л. А. Муриной, Ф. М. Литвинко, Г. И. Николаенко: [учимся по новой программе] / Г. М. Григорьева, А. А. Александрова. — 3-е изд., дополненное. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 126 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-516-2.

Кудрявцев, А. Ю. Русско-английский разговорник: [самые нужные слова и выражения на каждый день вашего путешествия] / Александр Кудрявцев, Ирина Метлушко. — 4-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 431 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-1226-9.

Миксюк, Р. В. Русский язык: Письмо. Аудирование. Чтение: учебно-методическое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высших учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим специальностям / Р. В. Миксюк, Т. А. Козлякова, Т. В. Жуковская; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 155 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-434-978-7.

Работа над ошибками: практическое пособие по русскому языку с нормами оценки знаний / [составитель Барковская Наталья Францевна]. — Минск: Кузьма, 2010. — 32 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-453-298-1.

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 1-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 96 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-539-112-9 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-377-3 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 2-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 96 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-539-113-6 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-378-0 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 3-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 96 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-539-114-3 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-379-7 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 4-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 96 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-539-115-0 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-380-3 (Кузьма).

Русско-английский, англо-русский словарь школьника: 10 000 слов. — Изд. 5-е, стереотипное. — Минск: Книжный Дом, 2011. — 466 с. — 10060 экз. — ISBN 978-985-17-0237-0 (в пер.).

Русско-английский разговорник / [составитель Э. Барышников]. — Изд. 5-е, стереотипное. — Минск: Книжный Дом, 2011. — 254 с. — 5070 экз. — ISBN 978-985-17-0233-2 (в пер.).

Русско-английский словарь. Англо-русский словарь: полный школьный курс / [автор-составитель Н. В. Адамчик]. — Минск: Харвест, 2009. — 594, 607 с. встречной пагинации. — Книга-«перевертыш». — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7549-0 (в пер.).

Скоробогатая, Е. И. Русский язык. Научный стиль речи на

материале текстов по химии: учебно-методическое пособие для иностранных студентов подготовительных отделений высших учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим специальностям / Е. И. Скоробогатая, И. Е. Малашонок, И. И. Курило; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 109 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-434-992-3.

Словарь иностранных слов: 25 000 слов / [автор-составитель Орлова Любовь]. — Минск: Харвест, 2009. — 447 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-7451-6 (в пер.).

Сторожева, Н. А. Письмо: [учебное пособие для 1-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения] / Н. А. Сторожева. — 4-е изд. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 31 с. — 78060 экз. — ISBN 978-985-465-779-0.

Чепелева, Г. М. Поурочный контроль по русскому языку: 8-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: [учимся по новой программе] / Г. М. Чепелева. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 78 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-529-2.

Чепелева, Г. М. Разноуровневый тематический контроль по русскому языку: 5-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: [учимся по новой программе] / Г. М. Чепелева. — 3-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 31 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-522-3.

Чепелева, Г. М. Разноуровневый тематический контроль по русскому языку: 7-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: [учимся по новой программе] / Г. М. Чепелева. — 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 44 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-521-6.

Беларуская мова

Антонана, Н. У. Беларуская мова: 1-шы клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Н. У. Антонана, Г. А. Галяш. — 2-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 62 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-659-2.

Беларуска-англійскі размоўнік = English-Belarusian phrase-book / [Таварыства беларускай мовы ім. Францішка Скарыны; укладальнік: Кошчанка Уладзімір Аляксандравіч]. — Мінск: Артыя Груп, 2010. — 90, 100 с. сустрэчнай пагінацыі. — Кніга-«перакрутка». — 200 экз. — ISBN 978-985-6893-32-5.

Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 1972 — ISSN 0320-7552.

Вып. 65 / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (галюны рэдактар) і інш.]. — 2010. — 165 с. — 130 экз.

Беларуская мова: 11-ты клас: выкананыя практыкаванні вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова. 11 клас» аўтараў Г. М. Валочка [і інш. / складальнік А. А. Тарайковіч]. — Мінск: Юніпресс, 2010. — 252 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-375-5.

Беларуская мова: практычны дапаможнік для абітурыентаў / Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь; [аўтар-складальнік: В. А. Кіслая]. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2010. — 127 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-638-0.

Беларуская мова: увесь школьны курс у табліцах / [укладальнік Л. І. Строк]. — Мінск: Юніпресс, 2010. — 255 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-376-2.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). Кафедра сучаснай беларускай мовы. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; [рэдкалегія: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) і інш.]. — Мінск: ПІВШ, 2004 — Вып. 9. — 2010. — 127 с. — Да

80-годдзя з дня нараджэння прафесара Леаніда Іванавіча Бурака. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-399-2.

Валочка, Г. М. Беларуская мова: тэставыя заданні для 7-га класа: дапаможнік для вучняў: у 2 ч. / Г. М. Валочка, С. А. Язерская. — Мазыр: Белы Вецер, 2010–2011. — ISBN 978-985-538-107-6.

Ч. 2. — 2011. — 57 с. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-152-6.

Грыгор’ева, Л. М. Сучасная беларуская мова: зборнік практыкаванняў: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя» / Л. М. Грыгор’ева, Г. Ф. Андарала. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010. — 368 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-06-1909-9 (у пер.).

Жыліч, Н. А. Беларуская мова: 3-ці клас: тэматычны трэнажор / Н. А. Жыліч, А. Г. Казлова. — 3-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 96 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-614-1.

Казлова, А. Г. Беларуская мова: 4-ты клас: тэматычны трэнажор / А. Г. Казлова. — 3-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 128 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-615-8.

Канспекты па беларускай мове для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання: практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / [складальнік А. В. Ляўковіч]. — Мазыр: Белы Вецер, 2011. — 70 с. — 813 экз. — ISBN 978-985-538-145-8.

Клундук, С. С. Беларуская мова: усе складаныя тэмы: тэорыя і практыкаванні: [рыхтуемца да цэнтралізаванага тэсціравання] / С. С. Клундук, Н. Р. Якубук. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 111 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-053-1.

Клышка, А. К. Письмо: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. — 13-е выд. — Мінск: Народная асвета, 2010. — 48 с. — 16900 экз. — ISBN 978-985-03-1458-1.

Клышка, А. К. Пропись, 1: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. — 14-е выд. — Мінск: Народная асвета, 2010. — 40 с. — 16900 экз. — ISBN 978-985-03-1456-7.

Клышка, А. К. Пропись, 2: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. — 13-е выд. — Мінск: Народная асвета, 2010. — 48 с. — 16900 экз. — ISBN 978-985-03-1457-4.

Красней, В. П. Беларуская мова: тэставыя заданні для 5-га класа: дапаможнік для вучняў: у 2 ч. / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — Мазыр: Белы Вецер, 2010–2011. — ISBN 978-985-538-099-4.

Ч. 2. — 2011. — 61 с. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-150-2.

Красней, В. П. Беларуская мова: тэставыя заданні для 6-га класа: дапаможнік для вучняў: у 2 ч. / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — Мазыр: Белы Вецер, 2010–2011. — ISBN 978-985-538-101-4.

Ч. 2. — 2011. — 34 с. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-151-9.

Куліковіч, У. І. Беларуская мова: індывідуальны камплект трэніровачных матэрыялаў для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання: варыянт № 1 (з каментарыямі), варыянт № 2 / У. І. Куліковіч. — Мінск: ТетраСистемс, 2010. — 16, 4, 4 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-100-9.

Леванцэвіч, Л. В. Беларуская мова: 27 урокаў з рэпетытарам: дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Л. В. Леванцэвіч. — 2-е выд., перапрацаванае. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 128 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-627-1.

Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: дапаможнік для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [З. І. Бадзевіч і інш.]. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 191 с. — 3800 экз. — ISBN 978-985-465-750-9.

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: [Закон Рэспублікі Беларусь 23 ліпеня 2008 г. № 420-3: прыняты Палатам прадстаўнікоў

24 чэрвеня 2008 г.: адобраны Саветам Рэспублікі 28 чэрвеня 2008 г.]. — Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2010. — 117 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-427-628-1.

Работа над памылкамі: практычны дапаможнік па беларускай мове з нормамі ацэнкі ведаў / [укладальнік Баркоўская Наталля Францаўна]. — Мінск: Кузьма, 2010. — 32 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-453-299-8.

Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 2-га класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — ISBN 978-985-465-727-1 (у пер.).

Ч. 2. — 2010. — 118 с. — 97400 экз. — ISBN 978-985-465-772-1.

Сучасная беларуская мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя» ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі: [у адпаведнасці з новымі правіламі арфаграфіі і пунктуацыі] / Л. М. Грыгор’ева і інш.]. — пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор’евай. — 3-е выд., выпраўленае. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010. — 621 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-06-1910-5 (у пер.).

Хмялеўская, А. У. Тэматычны контроль па беларускай мове: 5-ты клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 101 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-512-4.

Хмялеўская, А. У. Тэматычны контроль па беларускай мове: 6-ты клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 118 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-513-1.

Хмялеўская, А. У. Тэматычны контроль па беларускай мове: 7-мы клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 95 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-515-5.

Хмялеўская, А. У. Тэматычны контроль па беларускай мове: 8-мы клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 93 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-514-8.

Хмялеўская, А. У. Тэматычны контроль па беларускай мове: 9-ты клас: рабочы шытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 92 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-528-5.

Цыбульская, С. І. Беларуская мова: інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену: [па новых правілах] / С. І. Цыбульская. — 9-е выд., выпраўленае. — Мінск: ТетраСистемс, 2011 — 335 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-124-5.

Цыбульская, С. І. Дапаможнік па беларускай мове для тых, хто паступае ў сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы / С. І. Цыбульская. — Мінск: Сэр-Вит, 2010. — 238 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-483-7.

Шаршнёў, А. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: вучэбны дапаможнік для студэнтаў эканамічных і юрыдычных спецыяльнасцей / А. В. Шаршнёў; Приватны інстытут кіравання і прадпрыемстваў. — Мінск: Приватны інстытут кіравання і прадпрыемстваў, 2010. — 85 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6877-93-6.

Шур, В. В. Уласнае імя ў мастацкім тэксце: манатэмаграфія / Васіль Шур; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. І. П. Шамякіна. — Мазыр: МзДПУ, 2010. — 206 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-477-396-4.